

—Людзьмі звацца!
Янка Купала

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ

ПЯТНІЦА

5

КРАСАВІКА
1991 г.
№ 14 (3580)

ВЫХОДЗІЦЬ
з 1932 г.

КОШТ — 15 кап.
Па падпісцы —
10 кап.)

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ЧЫТАЙЦЕ

ЯКУЮ КУЛЬТУРУ АБАРОНІЦЬ ЗАКОН?

Народны дэпутат БССР Я. Цумараў аб праекце Закона БССР аб культуры.

СТАРОНКА 5.

ЗБІЎШЫСЯ З ЕЗДЖАНАЙ ДАРОГІ

Новае прачытанне раманаў І. Мележа.

СТАРОНКІ 6—7.

ЗА ТУРАМ ТУР...

Якім быць помніку
Францыску Скарыне
ў Мінску!



СТАРОНКА 11.

Позірк у мінулае:

«БЕЛАРУСІЗАЦЫЯ

ПРАВЕДЗЕНА ПОЎНАСЦЮ...»

Згэдкі пра 20-я гады, калі ўпершыню за гісторыю Беларусі не толькі шчырыя сябры роднага краю, але і кіраўнікі рэспублікі ўзяліся за адраджэнне беларускай мовы і культуры.

СТАРОНКА 13.

ПРА ДЗЯДЗЬКУ

Успаміны В. Ніжанкоўскай пра рэдактара «Нашай Нівы» Аляксандра Уласава.

СТАРОНКІ 14—15.

МАЕМ «ЗАХОДНІЯ ЎСКРАІНЫ»?



Беларуская школа
на Гродзеншчыне:
учора і сёння.

СТАРОНКА 16.



Вялікдзень

Як доўга мы за кратамі сядзелі.
Знявечаны цярпліваасцю народ...
Пашлі надзею, Вербная нядзеля!
Шапні замову, старажытны род!

Знявечаны, расцяты і расплаты,
Гукні вясну, мой нескароны люд!

Спавітыя жалёбою Курапаты —
Тваёй глухой маўкліваасці прысуд.

Шляхі вядуць да храмаў ацалелых.
Бруязь крыніцы ля святых дарог.
Уваскрасае бел-чырвона-белы
Дзядоўскі сцяг ахвярных перамог.

Палае сонца шчодро на Вялікдзень.
Дружына валачобная ўстае...
Якімі з вамі парастнамі ўзыдзем,
Мае вы людцы, любія мае?

Антаніна ХАТЭНКА.

Кола Дзён

У ноч з 30 на 31 сакавіка адбыўся пераход на «летні час». Праўда, на Беларусі, Украіне, у Расіі і яшчэ ў некалькіх рэспубліках стрэлкі гадзіннікаў наперад не пераводзіліся. А справа тут у сакавіку «дэкрэтнай гадзінны», уведзенай саўнаркомам у эпоху ваеннага камунізму. Так бы мовіць, — вярнулі пазыну. (Але ці скончылася тая эпоха?) У настрэйніку ж адвадзям стрэлкі на гадзінку назад. Вось калі адпачнем... Ды толькі да гэтага яшчэ трэба дажыць. Пакуль сучасным тым, што ў жыцці заўсёды ёсць месца святку. На змену каталіцкаму ідзе праваслаўны Вялікідзень.

27 сакавіка

мільяны ў Мінску затрыманы актывісты рабочага руху М. Сабаль і В. Пульмановскі, якія збіралі сродкі ў дапамогу бастуючым шахцёрам. Актывістаў выпушцілі. Грошы — 1 тысячу 77 рублёў — канфіскавалі, але потым усё ж вярнулі.

28 сакавіка

нечарговы 3-езд народных дэпутатаў РСФСР пачаўся ў Маскве ва ўмовах асіднага стану. Дэпутаты большасцю галасоў аб'явілі рашэнне саюзных улад забараніць мітынг, арганізаваны «Дэмакратычнай Расіяй», неправаслаўным. Вярхоўны Савет СССР заклікаў масквічоў устрымацца ад мітыngu. Тым не менш, каля 100 тысяч чалавек разам з дэпутатамі Расіі і Маскава выйшлі на вуліцы і плошчы горада.

29 сакавіка

войскі былі выведзены з пэтра Масквы. Прэзідэнт СССР на гэты раз выканаў абяцанне, якое даў напярэдадні. Старшыня Савета Міністраў БССР В. Кебіч звярнуўся да грамадзян рэспублікі ў сувязі з рэформай цэн. Ён аб'явіў, што беларускі ўрад адмяняе пціпрацэнтны пададак з продажу асноўных відаў прадуктаў і некаторых дзіцячых тавараў.

30 сакавіка

У Мінску пачаўся ўстаноўчы з'езд Канфедэрацыі працы Беларусі. Яе заснавальнікамі сталі Рабочы саюз Беларусі (у аргкамітэт якога ўваходзілі М. Сабаль, С. Антончык, Г. Мухін), прадстаўнікі каля 30 забастоўчачых і рабочых камітэтаў, ініцыятыўных груп з усіх абласцей рэспублікі. Былі выбраны савет прадстаўнікоў і выканаўчы савет.

31 сакавіка

У Грузіі прайшоў рэферэндум па пытаннях аб аднаўленні дзяржаўнай незалежнасці рэспублікі. За прагаласавалі 99 працэнтаў выбаршчыкаў.

1 красавіка

чэргі ў прадуктовыя крамы пачалі выстройвацца з 6 гадзін раніцы. Людзі спрабавалі атаварыць талоны на красавік. У гэты дзень ім было яўна не да смеху.

2 красавіка

наступала эпоха Вялікага паўшэння цэн.

3 красавіка

раніцай рабочыя Мінскага электрамеханічнага завода заблакавалі трамвайны рух у знак пратэсту супраць павышэння цэн. На гэтым і некалькіх іншых заводах пачалася забастоўка. Быў створаны сумесны стачком, які разам з гарадскім стачкомам вылучыў эканамічныя (павышэнне зарплат) і палітычныя (у прыватнасці, правядзенне дэмакратычных усеагульных выбараў на шматпартыйнай аснове) патрабаванні. На перагаворах з уладамі дамоўлена, што забастоўка прыпыніцца да серады 10 красавіка.

«ВОЛЯ НА КРЫЖЫ»

25 сакавіка ў Доме літаратара адбылася ўрачыстая вечарына «Воля на крыжы», прысвечаная ўгодкам абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. «Гэта свята ўсяе Беларусі, гэта свята кожнай беларускай сям'і!» — вітаў прысутных старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, гісторык Міхась Ткачоў. Ад імя Беларускага народнага фронту «Адраджэнне» трымаў слова намеснік старшыні Сойма БНФ Юры Хадыка, які зачытаў рэзалюцыю 2-га з'езда БНФ, прынятую з нагоды гадавіны БНР.

3 ПОШТЫ ТЫДНЯ

ЦІ ВЫКАРЫСТАЕМ СВОЙ ШАНЦ?

Апошнім часам усё больш задумваешся: чаму Беларусь і беларусы былі такімі пасіўнымі нават у гады, названыя перабудовай? Дык у якіх жа тады ўмовах мы можам самарэалізавацца як народ?

На працягу многіх дзесяцігоддзяў, а можа і стагоддзяў, як самімі беларусамі, так і нашымі суседзямі адзначалася, што працавітасць і сціпласць — адметныя рысы нацыянальнага характару беларусаў. Дакладней, не сціпласць, а нейкае спалучэнне сціпласці з бязмежнай і маўклівай цяплянасцю нават у наймаверна цяжкіх абставінах. Шмат доказу таму можна знайсці ў школьным курсе рускай літаратуры. Успомнім хоць бы верш Някрасава «Чыгунка» ці «ягутаў»-беларусаў, якія грузяць баржы, з трылогіі М. Горкага «Дзяцінства», «У людзях», «Мае ўніверсітэты». Я ўжо не кажу пра нашу беларускую літаратуру, якая дае шматлікія доказы таму. Безумоўна, гэтыя рысы спрыялі нашаму выжыванню. Бо колькі войнаў прайшло праз нас, і пасля кожнай мы маўкліва браліся аднаўляць жыццё на сваёй Радзіме...

Чаму ж мы пры сваёй працавітасці і цяплянасці так пажабраку жывём у параўнанні з краінамі Еўропы або той жа Японіяй? Адна проста: таму, што гэтыя якасці могуць даць плён толькі ва ўмовах свабоднай і дэмакратычнай дзяржавы. Зараз мы жывём на перыферыі імперыі, якая завецца СССР. Наша цяперашняя беларуская дзяржаўнасць, зрэшты як і дзяржаўнасць астатніх рэспублік, — гэта штучная і фіктыўная канструкцыя, якая прыдатная толькі для таго, каб ажыццяўляць неабмежаваную ўладу Цэнтра. Гэта — накіштат уніформы, якую ўсе рэспублікі вымушаны насіць, хоць яна нікому не падыходзіць і відавочна муляе. Такія уніформы, такі лад жыцця не адпавядаюць нашаму нацыянальнаму характару.

Каб пацвердзіць гэтыя словы, дазволю сабе паразважаць. Як вядома, пад час войнаў, якія вяла Маскоўская дзяржава з Вялікім княствам Літоўскім, дзесяткі тысяч майстроў разам з сем'ямі былі вывезены ў Маскву і паселены ў месцы, якое пасля займела назву Мясчанская слабада (ад беларуска-

Затым ўвазе грамады была прадстаўлена мастацка-публіцыстычная праграма з удзелам заслужаных артыстаў БССР Таццяны Мархель і Анатоля Жука, трупы тэатра пантамімы Палаца культуры Белсаўпрофа. Праграма створана (рэжысёр М. Казачонак, музычны кіраўнік В. Галацэвіч, аўтары сцэнарыя М. Казачонак і А. Хатэнка) паводле паэмы Міхася Чарота «Босыя на вогнішчы». Вядучы выканаўца — артыст тэатра-студыі Мікола Казачонак. У праграме таксама гучала публіцыстыка Янкі



Выступае М. ТКАЧОУ. Фота Ул. КРУКА.

га слова «места» (горад). Я думаю, што ва ўмовах жорсткай таталітарнай дзяржавы, якой была Расійская імперыя, беларусы са сваёй спрадвечнай сціпласцю і працавітасцю трансфармаваліся ў той тып людзей, якіх называлі мяшчанамі. Невыпадкова ў словах мяшчане і Мясчанская слабада — адзін і той жа карань. Відаць, першыя мяшчане — гэта нашчадкі беларусаў, паселеных у Маскве.

Так што таталітарная дзяржава ператварае беларуса ў мешчаніна з яго духоўным утрыманствам, згоднітвам, жыццём па прыныце «абы ціха». Пра тое, што вірус мяшчанства глыбока закрунуў наш народ, сведчыць шмат фактаў. Даволі адзначыць адзін з іх: нават чарнобыльская трагедыя не абудзіла беларусаў ад таго сну, пра які Янка Купала на пачатку стагоддзя пісаў: «...што ты спіш, беларускі мужык».

Я не хачу сказаць, што дэмакратыя і свабода шкюдзцяць якому-небудзь народу, а таталітарызм — нарысны. Але калі тыя самыя рускія на працягу амаль усёй сваёй гісторыі жылі ў цэнтралізаванай краіне з аўтарытарным спосабам кіравання, і развілі сваю нацыянальную культуру, эвалюцыяніравалі як народ, то для беларусаў — такіх умоваў, такі лад жыцця — смяротныя. У нашых народаў розныя нацыянальныя характары, як цяпер кажуць — розны менталітэт. І тое, што прымаляна для рускіх — непрымальна для беларусаў. Бо вядзе не да росквіту ці захавання, а да дэградацыі.

Адна з рысаў рускага нацыянальнага характару — месіяніства. Калі ў пісьменніку ці дзяржаўным дзеячам яно выяўляецца ў жаданні «обустроіць Расію», уключыўшы ў яе Беларусь і Украіну, ці захавачь непадзельны Саюз любой цаной, то ў простых людзей на ўзроўні бытавой свядомасці выяўляецца ў падобнай фразе: «Всё равно они (літоўцы, украінцы, грузіны і г. д.) без нас не выживут!» Прычым, словы гэтыя

спалучаюцца са шчырым жаданнем шчасця іншым народам. Але пры гэтым прапануецца сваё разуменне шчасця і свой адзіны шлях яго дасягненняў.

Мы, беларусы, не зможам рэалізаваць свой духоўны, разумовы, вытворчы патэнцыял, не збудаваўшы належным чынам незалежнай дзяржавы, лад жыцця якой адпавядаў бы нашаму нацыянальнаму характару. У сённяшняй «обновленной федерации» са сваёй працавітасцю і сціпласцю мы будзем займаць другія і трэція ролі, бо ў нас няма месіяніства рускіх, якое дазваляе браць на сябе адказнасць за пабудову шчасця на 1/6 зямнога шара, няма адвагі і тэмпераменту грузін, няма вернасці рэлігійным традыцыям мусульман, няма гандлёвых здольнасцяў армян. У нас ёсць толькі нашы рукі, наша цягавітасць і трываласць. З гэтымі якасцямі мы будзем на сваёй жа зямлі толькі работнікамі, а не гаспадарамі.

І не трэба думаць, што калі мы «перанішамся» на рускіх або палякаў, то палепшае наша доля. Нацыянальнага характару гэтым не зменіш... Які ж шлях да незалежнасці?

Кажуць, што карэнныя змены ў грамадстве адбываюцца, калі 10 працэнтаў насельніцтва сваёй актыўнай пазіцыяй дамагаецца гэтых змен. На маю думку, нават у Мінску якой-небудзь больш-менш значнай грамадска-палітычнай дзейнасцю займаецца не больш за 1 працэнт дарослага насельніцтва. Адсюль напрашваецца выснова: хуткіх змен у нашым грамадстве не будзе. Мы павінны выхаваць гэтыя 9 працэнтаў, якіх нам не хапае. Імі могуць стаць толькі нашы дзеці. Значыць, у нас ёсць яшчэ надзея, што пры пастаяннай тытанічнай працы, гадоў праз 10—12 мы прыйдзем да незалежнасці. Але гэта толькі магчымасць. Ці выкарыстаем мы яе?

В. ПАЛСЦЮК, інжынер.

Купалы, зачытваліся дакументы БНР.

Музычную частку вечарыны склалі выступленні мужчынскага хору Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны «Унія», спевакоў-бардаў Алега Атаманава, Сержука Сокалава-Воўша і іншых.

Пад сутарэннямі Дома літаратара натхнёна гучалі словы гімна Макара Краўцова: «Хай аджывае закамаянелы, наш беларускі вольны дух, штандар наш бел-чырвона-белы, пакрый сабой народны рух!»

Вечарыну ладзілі Беларускі фонд культуры, СП БССР, ТБМ імя Ф. Скарыны, Нацыянальна-дэмакратычная партыя Беларусі.

НАШ КАР.

ПАСЯДЖЭННЕ «ПАХОДНІ»

70-годдзю падпісання Рыжскага дагавора прысвяцілі сваё чарговае пасяджэнне члены гродзенскага гісторыка-культурнага клуба «Паходня». Са змястоўным дакладам выступіў навуковец, народны дэпутат абласнога Савета Аляксей Пяткевіч. Ён зрабіў гістарычны экскурс у 20-я гады, прааналізаваў хопадзей. Пры гэтым звярнуў увагу на тое, што Рыжскі мірны дагавор быў заключаны паміж РСФСР, УССР і Польшчай, а беларуская дэлегацыя не была дапушчана да ўдзелу ў перамовах... А. Пяткевіч выказаў думку, што пытанні, звязаныя з Рыжскім дагаворам, пакуль недастаткова вывучаны і чакаюць сваіх даследчыкаў.

Выступіў таксама краязнаўца А. Майсёнак, іншыя актывісты клуба «Паходня».

Міхаіл ДУБРАВІН, г. Гродна.

РЭПЛІКА

У САМОТНАЙ АДЗІНОЦЕ

Адначасова са з'ездам БНФ у літоўскім горадзе Друскенікі праходзіла палітычная нарада прадстаўнікоў дэмакратычнага руху рэспублікі Балты, Беларусі, Украіны, Ленінграда, Масквы. Ладзіў нараду «каардынацыйны савет дэмакратычнага парламента Захаду». Ян высветлілася, пад «Захадам» трэба разумець тую ж Прыбалтыку, Беларусь, Украіну і... іншыя рэгіёны СССР, прадстаўнікі якіх прымуць удзел у «дэмакратычным парламенце Захаду». Цікавы падыход, ці не так? Але яшчэ больш цікава, што нараду арганізаваў, выступаючы ад імя аб'яднанай дэмакратычнай партыі Беларусі, нехта У. Янкаўлеў (г. Гродна). Гэты энергічны дзеяч умо на працягу года адзінаўласна стварае згаданы «парламент», у каардынацыйны савет якога рэальна ўваходзіць пакуль што толькі сам. Ён жа ў адзіночку рэдагуе шэраг выданняў папяровага парламента.

На нарадзе ў Друскеніках У. Янкаўлеў і прапагандаваў сваю навязлівую ідэю «дэмакратычнага парламента Захаду», які, на яго думку, павінен паўстаць паралельнай афіцыйным уладам структурай. Распаўсюдзіў ён і практычны дакументаў новай партыі — Партыі свабоднага прадпрыемальніцтва і дэмакратычнага рэалізму Беларусі і Заходняга рэгіёна, якая мяркуюцца быць партыяй ліберальнага кірунку. Прычым, яна пазначана ў праграмаў заяве, яна будзе выступаць за «аб'яднанне ўсіх дэмакратычных і антыкамуністычных сіл».

Заснавання новай партыі не адбылося, бо, акрамя самога заснавальніка, Беларусь прадстаўляла яшчэ толькі адна асоба.

Юрна ЛАГАДА.

Велікоднае Архіпастарскае пасланне

Рэдакцыя «ЛіМа» атрымала ліст ад нашага чытача з канадскага горада Таронта К. Акулы. Да ліста прыкладзена Велікоднае пасланне Яго Прэасвяшчэнства архіепіскапа Мікалая, які з'яўляецца Першым Ерархам Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. У пасланні, звернутым да святарства і праваслаўных вернікаў-беларусаў, у прыватнасці, гаворыцца:

«Дарагія й любасныя мае й майму сэрцу мілыя браты й сёстры, ня трэба казаць вам, калі велізарная частка нашай Беларусі заражаная радыяцыяй, а народ наш укрываваны

на Чарнобыльскім Крыжы, пакуты, бо мы ўсе добра ведаем. Насланае няшчасце на наш народ, і віноўнікі аварыі стараліся схаваць ад народа і ніякіх мераў не прымаюць, каб ратаваць людзей. Але прышла і на іх гадзіна, злыя сілы крышацца ў нячысцікі знікнуць, як дым ад Божае справядлівасці.

У гэты дзень свята ўваскресення Хрыстова няхай ніхто з нас ня носіць цяжар, але гэты свята дзень будзем шанавачь, як дзень Госпадавы. Хрыстос жыве, і як мы будзем шукаць Яго, знойдзем. Ён ня ёсць мёртвым. Ён уваскрос і гатовы ратаваць кожнага, хто прыхо-

дзіць да Яго. Няма лепшае навіны для сумнага чалавека, для беднага, прыгнобленага, адчайнага чалавека, як гэты дзень. Госпад наш жыве й прыймае ўсякага, хто шукае ратунку ў Яго. Гэты дзень ёсць шчаснай навінай для ўсіх нас, бо мы будзем жыць і Дух Святы будзе з намі.

Дарагія мае, радуйцеся, Хрыстос уваскрос, і пекла пераможанае! Хрыстос уваскрос, і палі дэмані! Хрыстос уваскрос, і радуецца анёлы! Хрыстос уваскрос, і памерлых няма ў магіле! Хрыстос уваскрос зь мёртвых і стаўся Першым для ўсіх памерлых. І Яму слава, і ўлада, на вякі вякоў. Амінь.


РАХУНАК ДАПАМОГІ

2 красавіка ў Карму і Нароўлю прыбылі медыкаменты і абутак — дар рабочых з германскага горада Эрфурта пацярпелым у чарнобыльскай катастрофе. Гуманітарную дапамогу даставілі члены Магдэбургскага камітэта «Дзеці Чарнобыля».

Гэта — усяго адзін прыклад супрацоўніцтва Беларускага дабрачыннага фонду «Дзеці Чарнобыля» з замежнымі дабрачыннымі арганізацыямі. Апошнім часам яго міжнародныя кантакты становяцца ўсё больш інтэнсіўнымі. Нядаўна ў фондзе адбылася сустрэча з членам Берлінскага камітэта «Дзеці Чарнобыля» доктарам С. Пфлюкбайлем (пра гэта «ЛіМ» паведамляў раней). Абмяркоўвалася, у прыватнасці, падрыхтоўка да міжнароднай канферэнцыі ў Берліне «Цана прызмерна высокая», у якой прымуць удзел лідары чарнобыльскай катастрофы. Яна пачнецца 12 красавіка. Днямі госцем беларускай дабрачыннай арганізацыі быў член фонду Генрыха Беля (Кельн) Г. Шродэр. Ужо цяпер у рэспубліцы фарміруецца група пацярпелых дзяцей, якія паедуць на летнія канікулы ў Германію, Данію, іншыя краіны Еўропы.

Добрачынны фонд «Дзеці Чарнобыля», якім кіруе народны дэпутат БССР Г. Грушавы, створаны па ініцыятыве БНФ, не так даўно набыў афіцыйны статус. Яго заснавальнікамі сталі Мінскі камерцыйны банк (Мікабанк), Саюз мастакоў Беларусі і Саюз кінематографістаў БССР. Добрачынную дапамогу цяпер можна перавадзіць на розныя рахункі ў Мінскім камерцыйным банку 700813, МФО 400417; валютны рахунак 803161200 і 300700416 ў Знешэканомбанку СССР, МФО 805153.

НАШ КАР.



СВЯТА СЛАВЯНСКІХ ТЭАТРАЎ

Сёння, 5 красавіка, у Акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы адкрываецца фестываль «Славянскія тэатральныя сустрэчы». Адкрываецца беларускім

спектаклем «Страсці па Аўдэю» У. Бутрамева ў рэжысуры В. Раеўскага.

Фота А. ДЗМІТРЫЕВА.

ВАЙНА НЕПАТРЭБНА НІКОМУ

Беларускія дэпутаты пра канфлікт на поўначы Грузіі

Вось ужо некалькі год амаль кожны дзень прыносяць трагічныя весткі аб так званых «нацыянальных канфліктах» — у Сярэдняй Азіі, Закаўказзі, Малдове, Прыбалтыцы. Не бачна заканчэння вайны ў Карабаху. Льецца кроў у Паўднёвай Асеціі. І самае страшнае, што мы з кожным днём усё больш прывыкаем да таго, што гінуць людзі, вынішчаюцца цэлыя паселішчы, з'яўляюцца ўсё новыя і новыя тысячы бежанцаў...

Між тым, у той жа Паўднёвай Асеціі — не лакальны канфлікт. Гэта свайго роду мадэль узаемаадносін паміж Цэнтрам, рэспублікамі і аўтаноміямі ў цяперашні час. Пра гэта гаварылася на прэс-канферэнцыі народнага дэпутата СССР А. Дабравольскага і народнага дэпутата БССР Я. Новікава, якія нядаўна вярнуліся з паездкі ў Тбілісі і Цхінвалі ў складзе дэлегацыі Дэмакратычнага кангрэса.

У дэлегацыю ўваходзілі прадстаўнікі партыі і арганізацыі з розных рэспублік — украінскага «Руху», Рэспубліканскай партыі Расіі, сацыял-дэмакратычнай партыі Азербайджана, Дэмакратычнага кангрэса народаў Паўночнага Каўказа і г. д. А. Дабравольскі прадстаўляў Аб'ядна-

ную дэмакратычную партыю Беларусі, Я. Новікаў — БНФ.

Яны расказалі аб сустрэчах са Старшынёй Вярхоўнага Савета Грузіі З. Гамсахурдыя, з прадстаўнікамі грузінскай апазіцыі — Нацыянальнага кангрэса, дэмакратычнай часткі Кампартыі Грузіі. У Цхінвалі, дзе члены дэлегацыі непасрэдна адчулі ўсю напружанасць сітуацыі (узброенае процістаянне, недахоп прадуктаў), прайшлі сустрэчы з кіраўнікамі Народнага фронту Паўднёвай Асеціі, абкома КПСС. Удзельнікі паездкі прынялі таксама ўдзел у канферэнцыі па правах чалавека ў Тбілісі, сустрэліся з камандаваннем Каўказскай ваеннай акругі, з кіраўніцтвам пракуратуры Грузіі, былі прыняты намеснікам Старшынёй Вярхоўнага Савета рэспублікі Бурчуладзе.

Па выніках паездкі дэлегацыя Дэмакратычнага кангрэса выпрацавала некаторыя падыходы дзеля пераадолення канфлікту на поўначы Грузіі. Прапановы, калі гаварыць сцісла, заключаюцца ў тым, каб шляхам перагавораў аднавіць статус-кво, якое было да абвешчання, з аднаго боку, Паўднёва-Асецінскай ССР і скасавання парламентам Грузіі, з другога боку, існаваўшай да таго Паўднёва-Асецінскай аўтаном-

най вобласці. Пасрэдкамі на перагаворах, да якіх трэба дапусціць, у прыватнасці, былога старшыню абласвета Кулумбегава (які зараз знаходзіцца пад арыштам у Тбілісі), могуць выступіць прадстаўнікі дэмакратычных сіл з іншых рэспублік. Каардынацыйны савет Дэмакратычнага кангрэса гатовы ў гэтым дапамагчы.

Як падкрэсліў на прэс-канферэнцыі Я. Новікаў, гэты канфлікт — палітычны, а не нацыянальны. Вайна не патрэбна ні грузінам, ні асецінам, ні іншым народам. Сітуацыя ў Паўднёвай Асеціі, на думку дэпутата, стала для Цэнтра той картай, якую ён імкнецца разыграць у барацьбе з палітычнай незалежнасцю Грузіі.

Але прычыны канфлікту — аб гэтым гаварыў А. Дабравольскі — не толькі ў пазіцыі Цэнтра. Яны — і ў палітыцы цяперашняга кіраўніцтва Грузіі, яго адносінах да нацыянальных меншасцяў, у парушэннях правоў чалавека. І самае трагічнае — абодва бакі ў канфлікце не хочуць прызнаваць уласных памылак, усю адказнасць ускладаюць адзін на аднаго.

Сітуацыя па абодва бакі Каўказскага хрыбта сёння вельмі і вельмі небяспечная, падкрэслівалася на прэс-канферэнцыі. Польша можа ахапіць увесь поўдзень Расіі, дзе жывуць у цесным кантакце шмат розных народаў. І было б недападобна і наўна думаць, што нас на Беларусі гэта ніяк не датычыць.

В. Т.

ЗАПРАШАЕМ НА ВЕЧАРЫНУ!

Многім, напэўна, запомнілася беларуская хрысціянская вечарына, прымеркаваная да Каляд выступілі там святары — прадстаўнікі праваслаўнай, каталіцкай, пратэстанцкай і уніятскай канфесій, гучалі словы царкоўных і свецкіх хораў. Не ўсе, хто жадаў, туды трапілі, і таму «Бацькаўшчына» вырашыла правесці Велікодную вечарыну ў больш прасторным памяшканні Палаца

прафсаюзаў. На гэты раз, апрача рэлігійнай часткі, будзе і народная, як увасабленне радасці людской з нагоды ўзварашэння Хрыстова, веснавога абуджэння.

Будзе прадавацца рэлігійная літаратура, у тым ліку і густоўна аздобленыя паштоўкі «Хрыстос Узварас», толькі што адціснутыя выдавецтвам «Беларусь».

Вечарына адбудзецца 9 красавіка а 19 гадзіне. Даведкі па тэл. 27-59-29 (Палац прафсаюзаў) і 23-66-21 («Бацькаўшчына»).

Нашы каардынаты: Мінск, 220048, Сухая, 4. тэл. 23-66-21, тэлефакс 23-67-26.

Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».

СТАНЦЫЯ «КАСТРЫЧНІЦКАЯ», ПЕРАХОД ДА РЫНКАВАЙ ЭКАНОМІКІ

УВАБРАЛАСЯ ў пару яшчэ адна вясна, на якую сёлета прыпадаюць шостыя ўгодкі перабудовы. Слова гэтае сёння сур'ёзна нікім ужо не прамаўляецца. Гэтаксама як і колішняе дозунгі, нахштат, «больш дэмакратыі — больш сацыялізму». Спраба ўтаймаваць ланцуговую рэакцыю распаду не ўдалася. Ці шкадаваць нам з гэтай прычыны, ведаючы, ШТО распадаецца?

Не думаю. Руінуецца ўсеўладная і заснаваная на грубай сіле імперыя. Шкада, праўда, што гэтулькі часу патрачана на безнадзейны ў прынцыпе занятак — склейванне чарапкоў.

Але, мабыць, і немагчыма было адразу вылузнуцца з уласнага мінулага, у якім мы ўгразлі па самыя вушы. Трэба было прайсці і праз захапленне перабудовачнай фразеалогіяй. Іншая справа — цяпер не грашыць ліберальным словапляценнем.

Трывожыць сёння не так параліч уладных структур, як крызіс дэмакратычнага руху. «Месяцы «побач з рычагамі ўлады», якія не падарылі нават маленькага зруху да лепшага, — піша на старонках «Московских новостей» Алег Папцоў, — сталі перыядам найгорсткага разладу сярод дэмакратаў. І гэта натуральна: разлад заўсёды там, дзе няма вынікаў справы».

Здавалася б, нягледзячы на актывізацыю кансерватыўных сіл, на ўдас галоснасці і непрыстойнае цкаванне праціўнікаў «сацыялістычнага выбару», — асноўныя завабы дэмакратызацыі захоўваюцца. Утвараюцца і распачынаюць дзейнасць новыя партыі. На фоне ўсё больш рашучых патрабаванняў адстаўкі Прэзідэнта і Кабінета міністраў нікога не падманваюць фармальныя вынікі нядаўняга рэфэрэндуму. Нечарговы З'езд народных дэпутатаў Расіі, ініцыяваны антычарльынінскім блокам, аказаўся бясплённым...

Але відавочна мінае час дэмакратыі «ўвогуле», дэмакратыі як эфемернага настрою, дэмакратыі як рознакаляровага спектру, радыкалізму.

АПОШНЯЯ тыдні вялікага паста нашы грамадзяне асабліва дбалі пра хлеб надзённы. Савецкага чалавека зноў — каторы ўжо раз! — паставілі ў нечалавечыя ўмовы. І ён зноў іх прыняў, распацаўшы новы віток барацьбы за выжыванне. Формы гэтай барацьбы сведчаць, што ўзровень цывілізаванасці «самай чытаючай» краіны надта і надта перабольшаны. Жыццё сямігадовага хлапчука, затаптанага ў чарзе, — на чым яно сумленні?

Тым часам сакавіцкі шал змяніўся на красавіцкі шок.

2 красавіка Мінск, паводле маіх назіранняў, быў апанаваны нейкім здранцвеннем. Цяжка сказаць, што ўразіла людзей найбольш — самі па сабе новыя цэны, па-ранейшаму пустыя прылаўкі ці перспектыва, маючы заробкі мазамбікскіх жабракоў, плаціць чортведама колькі за тое, што ў нармальным свеце паважаючы сябе чалавек не есць і не носіць? Мабыць, і першае, і другое, і трэцяе, і многае іншае, што, сабранае разам, стварае гнятлівы комплекс безвыходнасці... Падобна на тое, што змрочны жарт «каб ты жыў на адну зарплату!» пачынае спраўджацца для большасці насельніцтва.

Хопіць палохаць людзей, давайце дапаможам ім аднавіць душэўную раўнавагу, па-пастырску гаворыць першы сакратар ЦК КПБ. Праявім вытрымку і разважлівасць, заклікае прэм'ер-міністр рэспублікі. Але пры ўсёй сацыяльнай апатыі на парадак дня настойліва просіцца пытанне: «А навошта?» Дзе ля чаго, уласна, цяпець такое рэзкае і прагрэсірующее зніжэнне жыццёвага ўзроўню, якое пагражае абярнуцца сапраўднай галечай?

Адна справа — свядомае самаабмежаванне народа ў імя абразумелай усім і ўсім прынятай мэты, дасягальнасць якой абгрунтаваная і вымагае пэўнай платы. І зусім іншая справа — агонія сістэмы, якая патрабуе ўсё новых і новых ахвяр, рызыкуючы перацігнуць і без таго напятай струны звычайнай чалавечай трываласці.

Тое, што 3 красавіка забастоўкай выбухнуў Мінск, сталіца ці не самай добранадзейнай рэспублікі СССР, — факт надзвычайна красамойны. Пакуль складана меркаваць, як будучы разгортвацца падзеі, наколькі натуральным у гэтай акцыі быў пераход ад эмацыянальнага ўсплёску да выразных палітычных патрабаванняў, пад якія сцягі ўстане рабочы рух, каго з лідэраў прыме або вылучыць. У адно хочацца верыць і зноў — беззваротна мінае час «чалавека-цікоў», сакрушальным кавадлам загнаных па самыя плешкі.

Андрэй ГАНЧАРОВ.

НАКІПЕЛА...

4 красавіка тысячы людзей — рабочыя МАЗа, матарнага і трантарнага заводаў, служачыя, студэнты, інтэлігенцыя — выйшлі на плошчу Леніна. Яны пратэставалі супраць павышэння цэн, супраць антынароднай палітыкі правачай партыі, патрабавалі ад улад прыняць неадкладныя меры па нармалізацыі эканомікі і стварэнні годных чалавек умоў жыцця.

3 гранітнай урадавай трыбуны разам з членамі стачкомай, створаных напярэдні, іншымі рабочымі, пенсіянерамі высту-

пілі народныя дэпутаты БССР Я. Новікаў, С. Антончы, старшыня Выканкома Канфедэрацыі працы Беларускай М. Собаль, намеснік старшыні Сойма БНФ Ю. Хадына...

Удзельнікі мітыngu заклікалі ўсіх працоўных ствараць забастовачныя камітэты і каардынаваць іх дзейнасць, захоўваць у час перагавораў з урадам і надалей спакой, згуртаванасць, высокую арганізаванасць, спыняць магчымыя правакацыі.

Віталь ТАРАС.



НЕ СТАМЛЯЮСЯ ВЕРЫЦЬ У РОЗУМ

Нібыта сваю песню мы згубілі...

Пакрыўджаныя неўрадажнай восенню
Ці, можа, разлюблілі родны дом!
Заморскі хлеб прывозім, як прывозілі,
А зараз і духоўны хлеб вязём.

Нам не да смеху сёння, не да смеху:
Вялікі свет спрабуе спачуваць.
Да нас спявак з Амерыкі прыехаў,
Каб песні беларуска спяваць.

Як быццам ён прывёз жывую спадчыну,
Без выкупу яе перадае.
Ён песні беларускія, як матчыны,
На мове нашай салаўём пяе.

Дык што ж мы, без'языкія, зрабілі,
Хто абакраў нас, хто завёў у зман!
Нібыта сваю песню мы згубілі,
Сплыла яна за мора-акіяны.

Як быццам на чужыне засталася...
Крычаць альбо маліцца ад душы,
Каб нам не выкупляць у бліжнім часе
Жалейкавы свой голас з-за мяжы.

Навошта?

Навошта ўспамінаць былое,
Трагічнае, балючае, цяжкое —
Крывавае сталінскі рэжым!
Ён кануў у нябыт з тварцом сваім.
Ён ўсё-такі час той не дае спакою.

Навошта ўспамінаць! — Каб чалавеку
Ніколі не адчуць за дзень свой здзеку:
Каб той, хто раслацаў з руцінай бой,
Не паўтараў уладаю сваёй
Памылкі культурнага веку.

Царквою і гвалтоўна, і мячамі
Так павялося ўжо з далёкіх год,
Цябе, народ, спрадвечку далучалі
То захад агрэсіўны, то — усход.

Цябе прызвалі ціхім і нясмелым,
Як бы не здатны ты для барацьбы.
Ты, апалячаны і абруселы,
Незалежным, колькі жыву, не быў.

Адкрыты да нападаў усялякіх,
Нямала ты налётаў перажыву.
Прывасвойвалі літоўцы і палякі,
Вялікаросам ты не быў чужы.

Як запалоханы, маўчыш ты нема,
Няўжо яшчэ гняце былы прыгнёт!
Хто вырашыць галоўную праблему
Тваю, народ! —
Няйначай сам народ!

А хто перашкаджае! Цемрашаль!
Народ пакуль што згодліва маўчыць...
У рэшце рэшт ён сам і вырашае,
З кім і якою мовай гаварыць.

Відаць, без промаху страляю...

«Глядзі сюды. Што пішучы. Гады!.. —
Мне як загадала рука
Здранцвельым пальцам, што ў

трыццатых

Зліваўся з пругкасцю курка. —

Навошта варушыць старое,
Слядоў забойства не знайсці.
Пласты гадоў схаваюць тое,
Што не забыта пры жыцці.

Я службу нёс у тыя годы.
Загад быў, як і на вайне.
Казалі, «ворагі народа»...
Хто сумняваўся ў іх віне!

Навошта сёння распінацца,
Навошта асуджаць жывых,
Хто быў звычайным выканаўцам!..
Не тых шукаеце, не тых...»

Трымаў газету ён нервова,
Што данясла злачыннасць спраў.
Відаць, страхом быў адмысловы,
Відаць, без промаху страляў.

...Сядзіць у скверы пад таполяй,
Спрабуе скардзіцца на быт...
Ён страшную выконваў волю,
Што адпраўляла у нябыт.

Чытаннем сцішаным заняты,
А што ён бачыць між радкоў!..
Крывавае час у Курапатах
Глядзіць з прамаў чарапоў.

І яшчэ адна акалічнасць, вар-
тая роздуму. Калі жанкі рэа-
лізуць сябе ў адвечнай сва-
ёй турбоце — карміць і апрат-
ваць сям'ю, то дужы пол ну ні-
як не знойдзе сабе ў горадзе
вартага занятку. Адбыў змену,
вытрас дома ходнікі — і хоць
ты вый у выхадны ці ў будні
вечарам. Ні ім дрывы нарых-
тоўваць, ні сена касіць, ні кар-
рову падцілаць, ні парсочка
калоць... Ходні гэтыя самыя
выб'еш — і ўся работа. Не ў
музей жа ісці, на самай спра-
ве...

Добра, калі ёсць ахвота тэх-
ніку якую рамантаваць ці, нап-
рыклад, рыбу вудзіць. Ратунак
ад сумоты, лічы, знойдзены. Ад
вакууму душэўнага, ад няўмен-
ня сябе прыткнуць да карыс-
нага, рэалізаваць як бацьку і
гаспадару ў большасці выпад-
каў і п'яства так званая быта-
вое. Хіба мо сёння да палітыкі
павернуцца тварам?..

А жанчына тая, маці дваіх
дзяцей, якая трэцяга, нована-
роджанана, на сметнік выкіну-
ла? (Пра яе пісала «Звязда».)
Пры знешняй сваёй нармаль-
насці (прызнана псіхічна здар-
овай) яна ўсё ж дае падставу
сумнявацца ў яе разумовай
паўнаценнасці. Няўжо ж інша-
га выхаду не было, калі дзіця-
ці не жадала? Ці шукала яна,
ці перабірала варыянты, перш
чым выбраць такі?

Толькі здарма аўтар нататкі
«з залы суда» звязвае духоўную
спустошанасць з «лёгкімі наво-
дзінамі» ці іншымі відавочнымі
заганамі. Тут выпадак хваробы
скрытай, яе не кожны распаз-
нае. Людзі «з бедным духоў-
ным багаццем» (па выразу лі-
маўскага аўтара) таксама мо-

На паверцы гадоў

Дваццатыя — нязгасныя,
Рэвалюцыйна-страсныя;

Трыццатыя — кроваваыя,
З лагернаю славаю;

Саракавыя — трывожныя,
Вялікааічынныя, пераможныя;

Пяцідзiesiąтыя — знамянальныя,
Культавыкрывальныя;

Шасцідзiesiąтыя — ракетныя;
Сямідзiesiąтыя — банкетныя,

Застольныя,
Застойныя;

Васьмідзiesiąтыя — крытычныя,
Гуманна-дэмакратычныя.

А дзевяностыя будуць якія,—
Бяз'ядзерныя, гаманкія!

Разбег ці на месцы таптанне!

Для Часу цяжкія пытанні.

1987.

Так гора падпаўзла, што немагчыма
Было ўтрымаць ёй слёзы у душы.
Сыноч жывы стаяў перад вачыма,
Здалося, клікаў: «Мама, памажы».

Яна праз слёзы звала: «Сынку, сынку...»
І працірала шыбінку руку.
У тым акенцы дамавіны з цынку
Не пазнавала роднага сына...

Не крыкнула нікому: «Памажыце!»,
Хоць па дарожцы ўбок яе вяло.
Як тая перапёлка у жыце,
Калі ў яе надломлена крыло.

Прывягла на пагост і анямела.
Між абгародак быццам папаўзла.
Упала на пясчак зледзянелы
І на магільку плач свой разліла.

Чарнобыльскі дыялог

Госць з Таймыра заехаў:
— Здарова, зямляк!
Ах, як мне захацелася,
Братка, дадому!..
Што, мне вёску забыць?
Не забуду ніяк.
Ледзянец у снагах
Не жадаю нікому.

Пра Чарнобыль кажу:
— На Палесці не рай,
Толькі госць пра бяду,
Як здалося, не слухаў.—

Сем гадоў, нібы вечнасць,
Не бачу свой край.
Там без роднага слова
І змрочна, і глуха.

— Там жа цэзіі знішчальны,—
Заўвагу раблю.—
Уцякаюць адтуль:
Небяспечная зона.
— Уцякаюць!
А я сваю вёску люблю.
Не паляхай,
Паеду туды ўсё роўна.

— Можаш там не знайсці
Сваякоў, зямлякоў.
Зарастаюць сялібы
Бур'янам высокім.
Там жа вёскі знікаюць
Навекі-вякоў,
Там жа хаты ў зямлю
Зарываюць глыбока.

Я адчуў, што не вернецца
Госць мой назад:
Незгаворлівы ён,
Апантаны і тлумны.
І тады я апошняе
Мусіў сказаць:
— Паміраць патрыёмтам
Прыехаў, разумнік!

І замоўк, што ты зробіш,
Такі чалавек:
За маю асцярогу няёмка,
Паверце,
Калі ён на ўстрашэнні мае
Як адсек:
— Дзе на свет нарадзіўся,
Не страшна памерці!

Не стрываеш гады: так імчацца!
Быццам коні — наўскач і наўскач.
Мне пара ўжо з набыткамі знацца
І праходзіць далей ад няўдач.

Шпарка час перагортвае даты,
Ды не думаю я сумаваць.
Ёсць каму называць мяне татам,
Ёсць каму ўжо і дзедкам назваць.

Прыглушаюцца ў сэрцы пакуты,
Хоць яшчэ і ўрываюцца ў сны.
А пры мне ж адгрымелі салюты
Самай страшнай апошняй вайны.

Не стамляюся верыць у розум —
Немагчыма жывое забыць!
А пры мне ж навісала пагроза
Род людскі на Зямлі спапяліць.

Колькі жыць маёй роднай старонцы! —
Страшна думаць пра гэта і ў сні.
Смертаносны чарнобыльскі стронцый
У зямлю маю ўеўся пры мне...

Толькі б чуць навалніцаў грывоты!
Колькі летаў міне, колькі зім.
Не пры мне праўнік глянне на фота.
Я паглядам сустрэнуся з ім!

ПАМЯРКУЕМ

ПРА ІСЦІНУ Ў ВУСНАХ ДЗІЦЯЦІ

Запрашаючы нядаўна дачку
на дзень нараджэння, аднаклас-
ніца не забыла зусім сур'ёзна
папярэдзіць: кніг на падарунак
не прынось. Вуснамі дзіцяці ў
дадзеным выпадку прамаўляе
пэўная сучасная тэндэнцыя. На
шкале каштоўнасцей адбыўся
прыкметны зрух у бок матэры-
яльнага. Не тое, каб раней ду-
хоўнае пераважала, — не, але
ўвайшоўшы ў моду грувацкія
секцыі патрабавалі стройных
радоў класічнай літаратуры ў
новенькіх вокладках. Секцыі
паспелі запойніць, затое хала-
дзільнікі апусцілі.

Падазраю, што ў паняцце ду-
хоўнасці кожны ўкладае свой
змест. Агульнавядома, што вы-
токі яе, як увогле народнай
маралі, знаходзяцца ў вёсцы.
Дакладней — знаходзіліся. Бо
пакуль умацоўвалася плённая
традыцыя ў беларускай прозе,
на сляе адбываліся нядабрый
змены, няўхільна ішоў працэс,
назва якому (калі без эўфемі-
змаў) — дэградацыя. Тое, што
было праўдай у Мележа, з'яў-
ляецца вялікай нацяжкай і
агульным месцам у яго па-
слядоўнікаў. Паколькі нось-
біты высокай маралі і сама-
бытнасці там даўно сталі
выключэннем, а не правілам,
даводзіцца пускаць у ход
фантазію, падключаць славу-
тыя ідэалы. Ды край мяне Бог
на самую вёску ўскладаць адка-
насць за незайздросны воблік —
як унутраны, так і знешні —

яе дзяцей. Жыла, як умела,
трывала, выжывалася, прыс-
тасоўвалася да нечалавечых
умоў — і паступова рабілася та-
кой, якая ёсць.

Даводзілася чуць калісьці,
як хвалілі адну вясковую ся-
м'ю: працавітая, маўляў, раба-
чышчыя. А «рабачышчыя» ад-
навяскоўцы не дурныя былі па-
цягнуць тое-сёе з саўгаснай
фермы, самагонку рэгулярна
ціснулі і змалку прывучалі да
яе дзяцей. Бабуля не ведала
лугавых зёлак, аднак умела
прыняць, прывеціць гасцей. У
маці ўжо і такога таленту не
было, яна ўвесь час крычала
на некага і з цяжкасцю ўніка-
ла ў любую размову, што не
тычылася хатніх спраў. Дзеці,
вырасшы, раз'ехаліся... і зрабі-
ліся, як чужыя. Гэта нядабры
знак — калі браты і сёстры не
трымаюцца адзін аднаго, калі
толькі чарка, застолле ў стане
падтрымаць кантакт і ўзаемную
цікавасць. На жаль, для нас
ужо і стрывалася — далёкая
радні. Парвалася, парвалася
повязь крэўнасці...

Пра гараджан — учарашніх
вяскоўцаў — гаворка асобная.
Уявіце сабе Васіля Дзятліка
жыхаром сталіцы. Хіба ён змог
бы запатрабаваць чысціні ад
ЖЭСу ці абурыцца разбаўле-
най смятанай у гастронOME?
Не гаспадаром, прыздрым
госцем адчуваў бы ён сябе і
і комплексы свае, верагодна,
перадаў бы дзецям.

гучь быць клапатлівымі баць-
камі. Ды клопат іх абмяжоў-
ваецца чыста бытавымі прая-
вамі: з'есць малое дзве катле-
ты замест трох, дык у матулі
стрэс проста ад такой непрыем-
насці... Гэткага клопату — ма-
ла, недастаткова. Ён першас-
ны, але не асноўны. Як паце-
шыш дзіця, казкі, песенкі, за-
гадкі не ведаючы? Як навучыш
лабру, калі сама да старасці
недаростак? Чым падзеліцца,
нічога за душой не маючы?

Дарэчы, пра такую тонкую
субстанцыю, як душа. Колькі
гадоў таму рэзка крытыкавалі
маладога аўтара за нізку ў
«Дні паэзіі», дзе слова гэтае
часта паўтаралася. Нават пад-
лічыць не паленаваліся! Як
быццам галоўны хіб вершаў у
самім слове і заклучаўся. Ін-
шая справа, каб у вершах пра
БАМ пісалася ці пра дружбу
народаў... «А душа-то, душа,
што в ней толку? Ни обнять, ни
съесть, ни на полку», — іраніза-
ваў малавядомы рускі паэт у
вершы пра злыдня Дон-Жуана.
Савецкім жанчынам, да слова
кажучы, дон-жуаны зараз не
пагражаюць. Яны звяліся, як і
ўсё нестандартнае, у гіганцкай
нашай дзяржаве, дзе з аднаго
сібірскага горада ў другі сама-
лётам лётаюць па бутэльку.

Нашы бацькі не ўмелі думаць
пра сябе — не было калі. На-
шы дзеці толькі пра сябе ча-
сам і думаюць. А ноччу, калі
ўсе мы заснем, у цемры, у зор-
ных сярэв лятаюць нашы неп-
рыкажныя душы ды радуюцца
волі. Хай парадуюцца — да
наступнага працоўнага дня.
Днём нам будзе не да іх.

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ.

3 ПОШТЫ «ЛіМа»

УСЕ МЫ КРЫШКУ ВУЧНІ

Жыхары нашай сталіцы, на-
пэўна, ужо паспелі заўважыць,
што апошнім часам у горадзе
ўсё часцей з'яўляюцца шыльды,
афішы, плакаты на роднай мо-
ве. Вядома, іх можна і трэба
было б рабіць куды больш і хут-
чэй, але я зараз некалькі слоў
хацу сказаць не пра іхнюю ко-
лькасць, а пра якасць.

Возьмем хаця б тэатральныя і
кінаафішы. Нядаўна, напрыклад,
каля кінаатэатра «Кастрычнік»
можна было прачытаць, што
новы фільм, які ў ім дэманстру-
ецца, называецца «Крэпкі ар-
шан». Каля кінаатэатра «Цэнтр-
альны» на вялікай афішы было
напісана, што ў адным з філь-
маў раскажацца пра «ўзорна-
га савецкага салдата, які стро-
га прытрымліваецца статусу».
Цінава, з якога часу рускае сло-
ва «устан» пераімаецца як
«статус», а не «статут»? На ад-
ной з афіш каля Камароўкі пад
назвай новага фільма было на-
пісана: «у галоўнай ролі — Шон
Коннері». Ну, а афіша савані-
кага рэпертуару купалаўскага
тэатра, якая знаходзіцца на Ле-
нінскім праспекце насупраць
кавярні «Світанак», сярэд
іншых спектакляў прапанавала
паглядзець «Аленьку кветка-
ву» і «Махнём у Швейцарыю?»

Зразумела, цяжкавата маста-
кам, якія, напэўна, усё жыццё
пісалі рускамоўныя афішы, за-
ра перавучацца. Але зразуме-
ла і іншае. Зразумела, што хут-
чэй за ўсё ім давядзецца б пе-
раабраць свае працы, калі б у
рускіх тэатрах былі такія неда-
рэчныя памылкі. Акрамя таго,
не трэба забываць, што мы ўсе
зараз вучымся роднай мове, па-
чынаючы з азоў, з лексікі. Ву-
чымым праз кнігі, газеты, тэле-
бачанне, радыё і праз такія
вось афішы таксама.

Ж. БАЯРЧЫК.

г. Мінск.

Якую культуру абароніць закон?

Такога пытання можна было не задаваць, калі б беларуская нацыянальная культура квітнела і калі б «новая гістарычная супольнасць людзей» не стала субстратам той культуры, якая, нягледзячы на найменне «беларуская», зыходзіць з рускамоўнага «энтэра» і займае ў большасці ўстаноў культуры БССР пануючае становішча. Не выклікае вялікага аптымізму тое, што ў Вярхоўны Савет БССР прыходзіць шмат лістоў і тэлеграм у падтрымку праекта Закона Беларускай ССР аб асновах заканадаўства БССР аб культуры, падпісаных, дарэчы, пераважна загадчыкамі аддзелаў культуры выканкомаў мясцовых Саветаў народных дэпутатаў /відаць, і аплачаных з дзяржаўнай кішэні/. На вялікі жаль, толькі прыкладна ў трох са ста лістоў і тэлеграм выказваецца заклапочанасць лёсам «беларускай культуры на беларускай мове». Гаворка ідзе не толькі пра Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР і Закон аб мовах у БССР, які замацаваў за беларускай мовай правы дзяржаўнай мовы. Тым, хто жыве культурай, цяпер вельмі цяжка. Крык душы не выбірае мовы; аднак іронія лёсу ў тым, што калі б у рэспубліцы намаганнімі дзячаў і ўсіх работнікаў культуры была добра развітая беларуская нацыянальная культура, то не трэба было б і ўвогуле крычаць. У тых рэспубліках, дзе нацыянальныя культуры не заняваны, заканадаўствам якраз і не збіраюцца культуры ратаваць. Такага заканадаўства не маюць развітыя еўрапейскія краіны.

Аднак што будзе мець грамадства Беларусі, калі запрацуе заканадаўства БССР аб культуры? На якую культуру пойдучы народныя грошы? Калі яно дапаможа ўтрымаць і расквітнець субкультуры і маскультуры ды яшчэ поруч з нацыянальным нігілізмам, то навошта такое заканадаўства! Відавочна, што ўмацаваць сіяю і аўтарытэтам закона трэба найперш традыцыйную беларускую культуру і яе больш ці менш развітыя сучасныя плыні, віды і формы. Стварэнне і рэальнае забеспячэнне прыярытэтных умоў для развіцця беларускай культуры, а таксама захаванне і развіццё ў дзейнасці дзяржаўных устаноў культуры беларускай нацыянальна-культурнай асновы і ёсць галоўная мэта «ўвядзення» заканадаўства БССР аб культуры. Калі беларускі тэатр атрымлівае датацыю ад беларускай дзяржавы, то чаму ён ставіць толькі адзін з дзесяці спектакляў на нацыянальнай аснове і на беларускай мове?

На жаль, у прадстаўленым Саветах Міністраў БССР і ўхваленым ідэалагічнай камісіяй КПБ праекце закона гучыя дэкларацыяныя права на прыярытэтнае развіццё беларускай культуры ў рэспубліцы не атрымала паслядоўнага развіцця. Менавіта цяпер, пакуль праект закона, прыняты ў першым чытанні, не напоўнены канкрэтным зместам, трэба на поўны голас гаварыць аб тых яго палажэннях, якія маглі б загучаць па-іншаму. Паспрабуем акцэнтаваць на іх увагу ніжэй.

Кіруючыя органы галіны культуры надзвычай хваляюць тое, што даводзіцца адмаўляцца ад так званых «кіравання» культурай. Новая сістэма ўзаемасувязей у галіне культуры без адміністравання і дыктату партыйна-дзяржаўных структур магчымая, калі гарантуецца законам ПАУНАТУ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ПРАВОЎ прадпрыемствам, установам, арганізацыям і іншым аб'ектам і суб'ектам культурнай дзейнасці; калі дзяржава забяспечыць умовы для культурнай дзейнасці і свабоднае развіццё творчых саюзаў і іншых грамадска-культурных асацыяцый; калі ўрэгулююцца адносіны, звязаныя з істотным пашырэннем правоў грамадзян на творчасць; калі аўтарскія правы будуць забяспечаныя так, як гэта мае месца ў практыцы развітых краін; калі будзе дасягнута поўная самастойнасць у культурнай дзейнасці Беларускай дзяржавы пры адначасовай інтэграцыі культурных працэсаў, што адбываюцца ў рэспубліцы, у агульнаеўрапейскі і сусветны культурны працэс. Калі — нарэшце — будзе гарантавана неўмяшальніцтва ў творчасць дзячаў культуры і мастацтва, як зрэшты, і ў культурнае жыццё ўсяго народа з боку дзяржаўных органаў і партый. Калі культура стане служыць станаўленню грамадзянскай супольнасці, пазбавіцца абавязку весті прапаганду класавых і партыйна-палітычных дактрын. Толькі пры такіх умовах, на маю думку, закон паслужыць справе адраджэння багатых культурных традыцый беларускага народа. Іх творчаму развіццю і ўзбагачэнню, а таксама ўдасканаленню форм і метадаў вывучэння і папулярызавання скарбаў культуры, уся нацыянальна-культурная спадчына.

Закон павінен таксама зыходзіць з таго, што беларускі народ з'яўляецца творцам, носьбітам, выразнікам і спадкаемцам нацыянальнай культуры, і толькі ён мае права праз органы заканадаўчай і выканаўчай улады вырашаць пытанні аб лёсе, формах і шляхах развіцця культуры на сваёй нацыянальна-дзяржаўнай тэрыторыі. Таму ніякія іншыя структуры па-за межамі беларускага нацыянальна-дзяржаўнага ўтварэння не маюць права супрацьстаяць гэтай культуратворчай ролі асноўнага носьбіта суверэнітэту. Адною з «мёртвых» зон, неправамерна пакінутых за межамі заканадаўства аб культуры, стала дзейнасць творчых саюзаў і іншых грамадска-культурных асацыяцый. Такі заканадаўчы акт, пакідаючы за творчымі саюзамі і іншымі грамадскімі асацыяцыямі права на рэгуляванне дзейнасці прынятымі імі статутамі, забяспечваючы ім гарантыі і пэўныя льготы, павінен спрыяць рэалізацыі патэнцыялу творчай асобы і творчага калектыву, ствараць умовы для фундаментальнай дзейнасці на карысць грамадска-культурных арганізацый, садзейнічаць усталяванню непасрэдных міжнародных культурных сувязей і інш. Аднак выяўляецца, што забеспячэнне прававой абароненасці і эканамічнай самастойнасці творчых саюзаў і іншых

грамадска-культурных асацыяцый не зусім супадае з інтарэсамі грамадска-палітычных структур. Бо менавіта творчыя грамадскія арганізацыі з'яўляюцца асяродкамі «вальнадумства», а многія іх члены сталі прыхільнікамі альтэрнатыўных ідэалогій КПБ ідэяна-палітычных рухаў. Мяркуючы па дзеяннях ідэалагічных работнікаў КПБ, культура ўсё яшчэ застаецца арэнай палітычнай барацьбы.

У асновах заканадаўства аб культуры ў БССР нельга абысці ўвагай пытанні развіцця літаратурна-мастацкай творчасці. Прапануецца наступнае прычтанне адпаведнага артыкула:

«Літаратурна-мастацкая творчасць з'яўляецца формай самаахаўняльнай грамадскай дзейнасці і пры захаванні пэўных умоў сведчыць аб маральна-этычнай вартасці і высокай грамадзянскай адназначнасці асобы і ўсямерна заахвочваецца дзяржавай».

Беларуская ССР спрыяе развіццю і станаўленню літаратурных талентаў, забяспечвае апэратыўнае выданне (абнарадаванне іншымі шляхамі) таленавітых твораў літаратуры на беларускай мове, мовах нацыянальных супольнасцяў БССР».

Беларуская ССР забяспечвае прыярытэтных умоў дзеля развіцця, узбагачэння беларускай мастацкай культуры. Пашырэнне літаратурна-мастацкай творчасці на беларускай мове з'яўляецца умовай фарміравання ў Беларусі грамадзянскай супольнасці і сацыяльна культурнага аднаўлення грамадства Беларусі».

У гэтым законе неабходна ўключыць і артыкул «Культура і палітычная дзейнасць»:

«Творчая дзейнасць у галіне мастацтва і культуры грамадзян, творчых калектываў, творчых саюзаў і іншых грамадска-культурных асацыяцый незалежная ад непасрэднага ўмяшальніцтва з боку палітычных партый і іншых грамадскіх асацыяцый, якія ажыццяўляюць палітычныя мэты, і накіроўваецца выключна на карысць культуры і ўсяго грамадства. Партыям і грамадскім арганізацыям, якія ставяць на мэце палітычную дзейнасць, забараняецца ў якой бы ні было форме дамагацца ад суб'ектаў культуратворчасці і аб'ектаў культурнай дзейнасці прапаганды класавых і партыйна-палітычных дактрын».

Тыя абмежаванні, якія вызначаны вышэй у адносінах да культура-творчай дзейнасці, не распаўсюджваюцца на культуру-асветную дзейнасць грамадзян, калі яна не з'яўляецца асновай або часткай службовай дзейнасці ў дзяржаўных установах культуры».

Велізарнымі культурнымі каштоўнасцямі валодае таксама царква. Беларускае культурнае зацікаўлена ў пашырэнні канфесійнай дзейнасці на аснове нацыя-

ходныя ўмовы для плённай дзейнасці, забяспечваючы работнікам свабоду і самастойнасць творчасці, трэба арыентаваць іх на змену сацыяльнага «статуса» гэтых устаноў. Вышэйсказанаму адпавядае артыкул Сацыяльна арыентацыя дзейнасці устаноў культуры ў БССР:

«Дзейнасць устаноў культуры, любая культурная дзейнасць у БССР накіравана на задавальненне культурных запатрабаванняў грамадзян БССР і іншых асобаў, якія жывуць на тэрыторыі рэспублікі, і служыць духоўнаму ўдасканаленню асобы, фарміраванню пачуцця нацыянальнай самаахвочнасці і выхаванню грамадзяніна».

Дзейнасць устаноў культуры, палітычных, грамадска-культурных і рэлігійных асацыяцый, а таксама іншых культурных дзейнасцяў у БССР не можа накіроўвацца на духоўнае спусташэнне або вынішчэнне асобы, прапаганду жорстнасці, насілля, нацыянальнага нігілізму або нацыянальнай выключнасці, варожасці да іншых народаў, класаў і сацыяльных груп, абразу чалавечай годнасці».

Праект закона абыходзіць праблемы адраджэння і развіцця традыцый народнага мастацтва, пашырэнне традыцыйных народных промыслаў, збору, сістэматызацыі і захавання разнастайных скарбаў народнай матэрыяльнай культуры Беларусі, а таксама забеспячэння збору, вывучэння і апублікавання вуснаперапытнай народнай творчасці і заахвочвання выканаўцаў народных калектываў і прафесійных артыстаў у іх дзейнасці па прапагандзе вуснаперапытнай народнай спадчыны ў Беларусі і за мяжой.

Патрабуюць новага «прачытання» і некаторыя іншыя артыкулы закона. Пры вызначэнні кола абавязкаў грамадзян БССР у дачыненні да культуры неабходна акрэсліць наступныя патрабаванні, якія апушчаны ў гэтым праекце закона: узбагачацца дасягненнямі сусветнай і беларускай нацыянальнай культуры і мастацтва, авалоўваць беларускай мовай, павяжаць традыцыі і нацыянальна-культурныя набыткі беларускага народа і ўсіх нацыянальна-культурных супольнасцяў рэспублікі, не дапускаць праў нігілістычных адносінаў, нецярпімасці або варожасці да беларускай культуры і мовы, раўназначна як да культуры і моў любой нацыянальнай супольнасці рэспублікі.

Акрамя гэтага, неабходна гарантаваць законам права доступу да скарбаў беларускай культуры на агульных падставах з грамадзянамі БССР, суайчыннікамі за межамі Беларусі, ствараць умовы для іх бесперашкоднага вывучэння, папулярызавання і творчага ўзбагачэння. Такія правы забяспечваюцца ці не ва ўсіх цывілізаваных краінах.

Істотным недахопам праекта закона з'яўляецца і тое, што ў ім не раскрыта сутнасць і ўмовы ажыццяўлення фундаментальнай дзейнасці на карысць культуры, а таксама не вызначаны льготы фізічным і юрыдычным асобам, якія яе аказваюць. Не менш важна акрэсліць, што фундатары не маюць права выстаўляць суб'ектам і аб'ектам культурнай творчасці, якім аказваецца дапамога, умовы палітычнага характару, а таксама патрабаванні, выкананне якіх можа прывесці да страт грамадскай маралі або ўшчымлення правоў грамадзян.

Важна ўзбагаціць праект закона палажэннямі аб



Фота А. КЛЕШЧУКА.

нальных рэлігійных традыцый. У гэтай сувязі прапануецца артыкул «Канфесіі і культурная дзейнасць», які можна запісаць у наступнай рэдакцыі:

«Беларуская ССР сумесна з рэлігійнымі арганізацыямі забяспечвае захаванне і пераемнасць духоўнай культуры і традыцый мастацтва, звязаных з культурай дзейнасцю, а таксама стварае сацыяльна-эканамічныя гарантыі і ўмовы для грамадскага жыцця хрысціянскай культуры і культуры іншых канфесій Беларусі (культурынае дойлідства, іканапіс, царкоўнае дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва, песенная і музычная культура і інш.)».

Беларуская ССР стварае ўмовы для святкавання грамадзянамі БССР хрысціянскіх свят па праваслаўным, каталіцкім і уніяцкім календары, а таксама прадастаўляе вернікам азначаных і іншых канфесій і царкоўных абшчын, зарэгістраваных згодна заканадаўству БССР, права адзначаць святы і адпраўляць абрады паводле рэлігійных традыцый».

Беларуская ССР прадастаўляе хрысціянскім канфесіям на ўзаемапрыемных умовах эфірны час на дзяржаўным радыё і тэлебачанні для вясчання і трансляцыі рэлігійных храмавых святаў, а таксама іншай культурай дзейнасці. Адпраўленне рэлігійных абрадаў, царкоўнай службы, а таксама вядзенне прапаведзей святарамі ўсіх канфесій на беларускай мове маюць прыярытэтнае права вясчання і трансляцыі па беларускім дзяржаўным радыё і тэлебачанні».

Дзейнасць значнай колькасці устаноў культуры БССР, часцей накіраваная не на развіццё беларускай культуры, носьбітам і творцам якой з'яўляецца большасць насельніцтва рэспублікі, не спрыяе памнажэнню нацыянальна-культурных набыткаў беларускага народа. Таму, ствараючы ўстановам культуры неаб-

умовах і характары атэстацыі работнікаў культуры, аб навуковых даследаваннях у галіне культуры, аб умовах дзейнасці грамадска-дзяржаўных арганізацый (фондаў) у галіне культуры. Трэба, нарэшце, сіяю закона зацвердзіць правы Беларускай дзяржавы на страчаныя ў час вайны, незаконна вывезеныя або эвакуіраваныя прадметы і аб'екты нацыянальнай культурнай спадчыны Беларусі, а таксама іншага культурнага набытку БССР, і паслядоўна дамагацца іх вяртання беларускаму народу.

Беларусь, мабыць, стане першапходам у стварэнні заканадаўства аб культуры. Аднак усе мы з'яўляемся сведкамі таго, што законы могуць прымацца з палітычных меркаванняў і, застаючыся няздзейснай дэкларацыяй, ціха адыходзіць у палітычны нябыт, так і не становячыся з'явай грамадскага жыцця. Працаўнікі культуры і мастацтва ўскладаюць надзею на згаданае заканадаўства. Пакуль ёсць час, пакуль ідзе «напрацоўка» тэксту Закона аб асновах заканадаўства БССР аб культуры да другога чытання на IV сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, трэба не толькі заканадаваць, але і дзеячам культуры і мастацтва не пашкадаваць часу і сіл, каб зрабіць яго вартым тысячагадовай культуры народа і адпаведным Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР.

Яўген ЦУМАРАЎ,
народны дэпутат Беларускай ССР.

Зрабіць трэба больш

Інстытуту літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР — 60 гадоў

Хутка плыве рака часу. Не так даўно, здаецца, адзначалі 50-годдзе Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы, а вось ужо і 60 пастукалася ў акно. Вядома, падзея на сённяшні час не самая маштабная — асабліва на фоне тых, што адна за другой адбываюцца ў нашай краіне і ва ўсім свеце, але па-свойму прыкметная і значная — як нейкая веха ў культурным жыцці, добрая нагода аглядацца, асэнсаваць мінулае, падвесці пэўныя вынікі, кінуць позірк наперад, — балазе цяпер гэта можна зрабіць у абстаноўцы большай ідэалагічнай разняволенасці і навуковай аб'ектыўнасці.

Тады, у 1981 годзе, інстытут быў узнгароджаны ордэнам Дружбы народаў як установа, якая вывучала і шырока прапагандавала дасягненні беларускай літаратуры, асэнсоўваючы яе як непаўторную кветку ў букеце літаратурнага свету.

З нагоды юбілею варта ўспомніць папярэдніка Інстытута літаратуры і ўсёй Акадэміі навук БССР, — Інстытут беларускай культуры, вядомы ў 20-я гады буйны асяродак грамадскай навукі і культурнай дзейнасці ў рэспубліцы, у якім значнае месца займалі і філалагічныя навукі, у тым ліку літаратуразнаўства. Зразумела, беларуская філалогія і літаратуразнаўства ўзніклі і існавалі нашмат раней — яшчэ ў нашаніўскую пару і нават да гэтага.

Класікам тут прызнаны Я. Ф. Карскі, якому належаць капітальныя працы ў галіне беларускай мовы, гісторыі, літаратуры і фальклору, славуцая трохтомная манаграфія «Беларусы». Яе, дарэчы, цяпер бібліяграфічны рэдкасець, варта было б перавыдаць, каб мог карыстацца сучасны чытач.

Нельга не прыгадаць і першую сціслую «Гісторыю беларускай літаратуры» М. Гарэцкага (1920), якая ў пачатку 20-х гадоў вытрымала некалькі выданняў, а сёлета, падрыхтаваная супрацоўнікамі Інстытута літаратуры, выходзіць нарэшце ізноў. Даўняя праца, як і «Беларусы» Я. Ф. Карскага, яна аказалася сёння ў многім вельмі прыдатнай і блізкай нам у метадалагічным плане — пры разглядзе гістарычных з'яў беларускай літаратуры і таксама з'яў сённяшніх.

Дата ўтварэння Інстытута літаратуры — згодна пастанове, паводле якой яно адбылося, — 29 сакавіка 1931 года. З той пары ад яго адпачкаваліся мовазнаўцы, мастацтвазнаўцы, фалькларысты... Зусім нядаўна, як атожылак Інстытута літаратуры, узнікла новае навуковае ўтварэнне — Скарынаўскі цэнтр.

Гісторыя Інстытута літаратуры — амаль што люстраны адбітак жыцця ўсяго нашага грамадства. У 30-я гады большасць яго навуковых супрацоўнікаў была рэпрэсавана, умовы для працы зрабіліся цяжкі-

мі. Таму застаецца здзіўляцца, як тыя, хто застаўся, здолелі напісаць гісторыю беларускай літаратуры. Праўда, выданню гэтай працы перашкодзіла вайна, а пасля вайны давялося ўсё пачынаць нанова.

Пасляваенны час — ён бліжэй да нас — таксама не проты. Рабілі ў межах магчымага, а магчымае было, як вядома, не шмат, паколькі ўся грамадская навука, страціўшы самастойнасць, стала прыдаткам афіцыйнай ідэалогіі. Пра гэты перыяд нехта з нашых востраў (якія ёсць у кожным калектыве) пры абмеркаванні аднаго рукапісу жартам сказаў: «Пішам мы аднолькава — хто лепш, хто горш». Жарт жартам, але ў ім ёсць доля горкай праўды.

Ёсць у ім, акрамя іншага, яшчэ і тая думка, што нам не хапае вучоных-літаратуразнаўцаў з яскрава выяўленым індыўдуальным абліччам. Будзем спадзявацца, што ў будучым іх будзе больш, падставы для гэтага маюцца.

За шэсцьдзесят год калектывам інстытута створана шмат навуковых прац — праблемных артыкулаў, даследаванняў, манаграфій, зборнікаў, прысвечаных шматстайным пытанням развіцця беларускай літаратуры ва ўсіх яе жанрах і гістарычных перыядах.

Да дасягненняў беларускага літаратуразнаўства 60—70-х гадоў смела можна аднесці стварэнне чатырохтомнай гісторыі

беларускай літаратуры — на беларускай мове і двухтомнай — на рускай. Рускамоўны двухтомнік па справядлівасці адзначаны Дзяржаўнай прэміяй БССР — гэта была лепшая на той час гісторыя беларускай літаратуры, выданне, якое і да сённяшняга часу з'яўляецца падручным дапаможнікам для ўсіх, хто вывучае і знаёміцца з ёю. Разам з тым наспела трэба ў напісанні новай гісторыі беларускай літаратуры. Гэта, думаецца, павінна быць акадэмічная праца, якая ўлічыць сучасныя дасягненні літаратурнай навукі, выведзе «белыя плямы» і паўней адлюструе мастацка-эстэтычны і духоўны вопыт беларускага народа. Сёння мы перажываем, пры ўсіх выдатках і неспалядоўнасці, перыяд адраджэння нацыянальнай свядомасці і культуры. Хацелася б, каб гэта станюча адбілася на распрацоўцы новай гісторыі літаратуры.

З прац, завершаных у апошні час, хочацца выдзеліць вычарпальны па матэрыялах бібліяграфічны слоўнік «Пісьменнікі Беларусі» і грунтоўную манаграфію «Беларуска-рускія літаратурныя сувязі», якая, як і слоўнік, будзе выдадзена ў некалькіх тамах.

На слоўнік «Пісьменнікі Беларусі» ў шасці тамах, які ахоплівае не толькі беларускіх аўтараў, але і ўсіх іншых, што жылі і працавалі на Беларусі, аб'яўлена падпіска. Неўзабаве мае выйсці першы том.

Не менш цікавая манаграфія аб беларуска-рускім літаратурным узаемадзеянні ад старажытнасці да нашых дзён. Нельга бачыць у такой пастаноўцы пытання якую-небудзь праяву кан'юктурнасці, як гэта можа каму-небудзь здацца. Паглядаець на беларускую літаратуру збоку — вельмі выйгрышы для яе ў тыпалагічным плане, таму што такі падыход дае дадатковае ўяўленне пра яе

эстэтычны рэльеф, своеасабліваць праяўлення літаратурна-мастацкіх заканамернасцей. Вывучэнне літаратурнага сувязей уключае, як вядома, не толькі падабенства і сумежнасць пэўных з'яў і фактаў, але і іх процілегласць і кантраст, што дазваляе глыбей пазнаць іх сацыяльна-мастацкую прыроду. Гэта добра відаць, скажам, у раздзеле М. Ароцкі (які я паспеў прачытаць у рукапісе), прысвечаным беларускай і рускай паэзіі на этапе прыблізна 30—70-х гадоў іх двухбаковым уплывам і ўзаемадзеянню. Даследчык, мне здаецца, шмат у чым зыходзіць з плённай думкі Б. Пастэрнака, які лічыў — па вялікаму рахунку, што «кепскіх і добрых радкоў не існуе, а бываюць дрэнныя і добрыя паэты, г. зн. цэлыя сістэмы мыслення, — якія дзейнічаюць стваральна ці круціцца ў халастую! Не ў пашане былі тыя, хто ў 30-я гады і пазней шукаў «ценяў на сонцы». Аднаўляючыся ад праўды жыцця, звужаючы агульначалавечыя далагляды, беларуская і руская паэзія — і гэта пераканаўча даводзіць М. Ароцка — у шматлікіх выпадках губляе свой духоўны і мастацкі статус і ідэйную самастойнасць. Адначасова ён імкнецца спасцігнуць і раскрыць багацце і шматстайнасць творчых кантактаў, якія існавалі паміж паэтамі братніх народаў.

Варта было б напісаць такую ж працу і пра беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі — яна б спрыяла глыбейшаму ўспрыманню і разуменню супольнасці і роднасці нашых лёсаў.

У кароткім юбілейным артыкуле пра ўсё расказаць немагчыма — ёсць у нас здабыткі і ў тэксталагаў, ёсць цікавая кніга пра сучаснага чытача — «Сучасная літаратура і чытач». Сёння ў інстытуце працуе

ЧЫТАЮЧЫ ЧАСОПІСЫ

З КЛОПАТАМ ПРА «АДЗЕННЕ ДУШЫ»

«Я прадракаю — беды перажыць, трываліць першародныя высновы, душы сваёй адзенне — роднасць мовы, цудоўнай беларускай нашай мовы не пакідай, мой край, калі ты хочаш жыць...»

Так вось пераасэнсаваў Багусьвічаў запавет Міколы Ароцка на старонках 12-га нумара часопіса «Малодосць». Свой, як ён назваў, сцэнічны абразок паэт прысвяціў уяўнаму дыялогу выдатнага сына зямлі беларускай са збіральным вобразам нігіліста, які задае сакраментальнае пытанне: «Чаму ж замест сваёй, з мужыцкацю нязводнай, суседнюю навек не выбраць роднай?»

Трэба сказаць, што сёння ў нашай перыёдыцы вершаў, прысвечаных мове, беларускаму Адраджэнню, даволі багата. Перачытаўшы выдучы літаратурна-мастацкія часопісы апошніх месяцаў, я знайшоў нямала такіх радкоў. І гэта зразумела. Вызваляючы ад жорсткіх абдымкаў ідэалагічнай цензуры, адчуўшы магчымасць і патрэбу на ўвесь голас сказаць пра тое, што баліць, паэты паспяшаліся выказаць, вынесці гэты боль і трывогу на суд чытачоў. Іншая справа, наколькі пераканаўча атрымалася, ці закралі патаемныя струны чытацкіх душаў, ці выклікала зваротны водгук і памкненне зразумець пакутлівыя думкі і гарачыя словы.

Гартаю вялікія і малыя паэтычныя падборкі. Публіцыстыкі, канэшна, няма. Але ёсць і філасофскі роздум, і інтымная лірыка, і, так бы мовіць, пейзажнае сузіральніцтва, ёсць наватарскі пошук і вернасць традыцыям. Праўда, менш, чым хацелася б, сапраўдных адкрыццяў, яркіх незабыўных радкоў, таго пачуцця высокай узрушанасці, унутранага ўзлёту, якое суправаджае ўсё сапраўднае і вялікае. Але тут ужо, як кажучы, што маглі...

Ды ўсё ж, ёсць адно, што абнадзейвае, што ляжала ў самой аснове нашай літаратуры яшчэ ад часоў Купалы, Гаруна, Багдановіча, Гарэцкага, Коласа, Бядулі. Гэта пачуццё патрыятызму.

Сёння слова гэтае і пераасэнсоўваецца, і церпіць нападкі як з боку адчайных звышінтэрнацыяналістаў, так і тых, хто пад ім разумее «непарушанае дваадзінства праваслаўя і манархіі». Для патрыятызму ж беларускага былі заўсёды характэрныя пачуцці годнасці і незалежнасці, разважнай павягі да іншых і глыбокай талерантнасці.

Тым не менш, рысы, якія я назваў у пэўныя часы, сталі дзіўна гіпертрафіравацца, перарастаючы ў нейкі комплекс непаўнацэннасці, запавягання перад іншымі, утвараючы сіндром так званага «малодшага брата». Ен і сёння яшчэ адчувальны, але ўжо не такі магутны і ўсеабдымны, як яшчэ некалькі гадоў таму. Вось як перадае В. Шніп светаадчуванне сучаснага маладога чалавека: **Моўчкі іду па дарозе забытай, Моўчкі дарога вядзе да кладоў. Памяць у барах яшчэ не прапіта,**

Прозвішчы продкаў не змыты з крыжоў. (Польмя, 1990, №11)

З гэтымі радкамі ў тым жа нумары часопіса перагукваецца Данута Бічэль-Загнетавя: **...Але воін з мячом на белым кані,**

дзе спрадвечную памяць далізвае стронцый, сярод вечага пылу і мітусні зіхаціць у высонім сонцы.

Зробім скідку на пэўную дэкларатыўнасць падобных паэтычных выказванняў. Выдаткі гэтыя непазбежныя. І бяда, калі яны ператвараюцца ў масавую з'яву (а небяспека такая ёсць), тым не менш для сівярджэння ідэі, клопату пра «адзенне душы» ў нашай няпростай, часамі трагічнай сітуацыі, гарачыя і шчырыя высокія словы вельмі патрэбныя. Абы яны толькі не былі халодным,

спрактыкаваным версіфікатарствам.

Але гэта толькі першы, вонкавы пласт патрыятызму. Куды больш складана, не прамаўляючы лозунгі, не кажучы словы «Радзіма», «народ», «мова», «памяць», важка і глыбока ўзнаўляць гэтыя паняцці, вяртаць іх першародны сэнс, іх існасць.

Вялікую падборку сваіх, як ён іх называе, вершакізаў змясціў у апошнім нумары часопіса «Беларусь» за мінулы год Алесь Разанаў. «Піла», «Свечка», «Студня», «Воўк»... — такія простыя, звыклыя, нават побытавыя паняцці. Ды ў Разанава, як заўсёды, яны сягаюць у прастору глыбокага роздуму, філасофскіх ідэй, нават пэўнага космасу думкі. Тым не менш паэт — думаю, аспрэчыць гэта будзе няпроста — глыбока нацыянальны, з высокім і моцным пачуццём патрыятызму. Спашлюся толькі на адзін са змешчаных у часопісе вершакізаў, які называецца «Воўк»:

«Рускі воли «валюхаецца» ад Валакаламна да Валачаеўска і Ваўнавыска, ён вялікі і ён вол, лоўні, нібы іголка, і ўвасабляе трыадзінства «воли», «залчності» і «лукаства»...»

Так вось, на мяжы лінгвістыкі, філасофіі, фантазіі паэт дае характарыстыкі гучання слова ў розных славянскіх і неславянскіх мовах. Але паслухайце далей:

«Польскі вілк віламі-ікламі **ноле** ў Вілейцы свінню, а яе віснат **чуваць**

у Вільні **Старалацінскі волк жые на вулкане...**

І нарэшце апошні кароткі радок: «Беларускі в оўк вые». А вось Рыгор Барадулін — такі, у параўнанні з Разанавым, традыцыйны, знаёмы: **І дождж і кроў зямля ўбірае, І пот і слёзы праз вякі, Таму яна, зямля, сырая, І ў дрэва вечнасці суні Не зсыхаюць, Бо вяртае Святлу зялёныя лісты Зямлі няўдзячна, святая, Што прызнае народ ратая І ратніка глухія істы...** («Малодосць», 1991, № 1)

Мне здаецца, што глыбінная «нацыянальнасць» Барадуліна, ягоная канкрэтная «ўшацкасць», падмацаваная і густа змешчаная апошнім часам з вонкавымі і глыбіннымі пластамі іншых характараў, літаратурна-нацыянальных вартасцяў (дастаткова згадаць толькі ягоныя пераклады А. Вазнясенскага, М. Шагала, цыганскага паэта В. Калініна), дазволілі стаць яму як асобе і паэту больш глыбокім патрыётам, чым ён быў раней, калі нават пісаў сваё славуцае «Трэба дома бываць часцей».

Я ўважліва пазнаёміўся з пазіцыяй многіх літаратараў, прадстаўнікоў так званай «русафільскай» плыні, якія гуртуюцца вакол часопісаў «Наш сучасны», «Москва», «Слово» (я не хачу гаварыць пра «Молодую гвардыю», таму што яе пазіцыя настолькі крайняя, што амаль цалкам дыскрэдытуюць не толькі сам рух, але і асоб, якія ў гэтым выданні друкуюцца). Дык вось, улаўляючы рускі дух, рускія традыцыі, абараняючы рускі патрыятызм, многія несумненна таленавітыя і цікавыя творцы не заўважаюць, як становяцца агрэсіўнымі, шукаюць «унутранага ворага», таямнічых «масонаў» і г.д. Прычым, свядома ці не свядома ігнаруюцца, што побач з Пушкіным і Фетам, Дастаеўскім і Герцэнам, Буніным і Ясеніным былі і, на жаль, ёсць традыцыі Мураўёва-вешальніка, што паняцце «турма народаў» не прыдумалі нейкія нефармалы ці сепаратысты.

На шчасце, дух талерантнасці і згоды, павягі да іншых народаў і нацыянальных рухаў у нашай беларускай літаратуры прысутнічае. І дарэмна папрокі ў нацыяналізме такіх нашых пісьменнікаў, як Ніл Гілевіч ці Васіль Зуёнак, што прагучалі са старонак выдання, якое я раз, утрыруючы пэўную нацыянальную ідэю, дае прастор для інсінуацый наконт «проісков инородцев».

Але вернемся да галоўнага прадмета размовы — вершаў. Вядома, тое, што надрукавана ў апошніх нумарах часопісаў,

не дае поўнага ўражання, чым живе наша сённяшняя паэзія. Тым не менш, застануцца, мне здаецца, у памяці чытачоў вершы С. Сокалава-Воюша ў «Беларусі» і «Польмі», М. Пракаповіча ў «Малодосці». Парадавалі нас часопісы і вяртаннем на радзіму твораў М. Сяднёва, і літаратурнай спадчынай нашага незабыўнага Уладзіміра Караткевіча.

Але не магу не сказаць аб неясцях новай кан'юктурны, калі высокія і святлыя думкі і пачуцці не падмацаваны адпаведным «залатым запасам» паэтычнасці. Тады з'яўляюцца радкі накшталт такіх: **Гістары воль ут народ Гісторыю вялікі... Ці час не ў наш гарод Шпурнуў Барысаў каменя!**

Бадай, трэба страціць у пэўным сэнсе пачуццё густы, каб воль так няўцяма і легкаваж на гаварыць пра рэчы сапраўды балючыя, трывожныя.

Альбо таёкае, напрыклад, можна прачытаць у перыядыцы: **Шчэ баламуцця свет**

балбатыны, Чытаючы малебны на паперцы, Ды прадастаюць дочкі і сыны, Мы перад імі сёння на паверцы.

Наўрад ці можна лічыць творчым дасягненнем і наступныя радкі:

О, Вільня скарынаўскіх ініг І одумаў юных яго, З марозу да сінх адліг Ідзі праз ахвярны агонь...

Усё правільна, слухна, але... халаднавата, не папоўнена гарачым пачуццём, нейкімі адметнымі, знойдзенымі ў натхненні словамі. Часам ствараецца ўражанне, што ранейшыя так званыя «паравозікі» з паэтычных нізак, калі абавязкова трэба было ўславіць нашы здзяйсненні, аўтаматычна перайшлі ў некаторых паэтаў у абавязковыя радкі «на тэму патрыятызму».

На жаль, не халае нам яшчэ цэльнасці ўнутранага свету, такой напружанай работы душы, якая выносіць на паперу самае існае, самае глыбокае, самае сапраўднае.

Патрыятызм, высокае і светлае служэнне Айчыне вымагаюць ад кожнага, хто бярэ на сябе адказнасць за слова, не проста клятвы ці дэкларацыі, не проста вернасці абраным ідэ-

ЗБІЎШЫСЯ З ЕЗДЖАНОЙ ДАРОГІ

«Кланяюся вам, людзі, трыццатага года».
І. МЕЛЕЖ.

Як і кожны па-сапраўдному мастак твор, раманы Івана Мележа «Людзі на балоце», «Подых навалніцы», «Завеі, снежань...» невычарпальныя па сваім змесце, глыбіні думак, эстэтычнай напоўненасці. Новыя пакаленні працуюць іх па-новаму, знойдуць у творах сугучныя часу матывы. Па-новаму ўспрымаецца эпопея і сёння, іншымі вачыма бачыць яе герояў, па-іншаму ставіцца да іх перажыванняў, помыслаў, імкненняў, пакут...

Аб творчасці Мележа напісана шмат, асабліва аб яго «Палескай хроніцы». Толькі наўрад ці возьмецца хто на сённяшні дзень сьвярджаць, што Мележу ў яго хроніцы ўдалося «яшчэ раз паказаць і сьвердзіць сацыяльную непазбежнасць і заканамернасць падзей выключнага грамадскага значэння». Хаця нашым ідэолагам ад камунізму хацелася б менавіта гэтага ад твораў пісьменнікаў: каб яны сьвярджалі сацыяльную непазбежнасць і гістарычную заканамернасць усіх іх дзеянняў. А Мележ усяго толькі праўдзіва адлюстравуе трагічныя падзеі тых гадоў з усёй сілай і глыбінёй свайго таленту. І ў гэтым яго моц.

Падзеі, апісаныя ў «Палескай хроніцы», знайшлі сваё лагічнае завяршэнне ў сённяшнім дні: на парадку дня зноў зямельнае пытанне — пытанне, якое мучала герояў мележаўскай эпопеі, займала ўсе іх думкі, вызначала іх лёс, складала сутнасць жыцця. Пасля ўсіх пакут, ахвяр, пасля страшнага эксперыменту над сялянствам, мы вярнуліся да таго, з чаго пачыналася Кастрычніцкая рэвалюцыя, з чаго, урэшце, пачынаюцца ўсе рэвалюцыі — з перагляду пытання аб зямлі, прыватнай уласнасці, свабоды... Круг замкнуўся.

Трагізм сялянства, праўдзіва адлюстраваны ў «Палескай хроніцы», выцякаў з таго, што імкненні куранёўскіх сялян быць незалежнымі гаспадарамі на сваёй уласнай зямлі, падзеленай паміж імі па-справядлівасці, ішлі ўразрэз з планами, якія выспявалі ў галовах кіраўнікоў за крамлёўскімі сценамі.

Трагізм сучаснай сітуацыі ў тым, што цяперашнія кіраўнікі гатовы пайсці насустрач сялянству і задаволіць іх спрадвечную цягу да зямлі, ды... няма да каго ісці насустрач. Як сьвярджаюць у сваіх выступленнях многія дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР, сялянства як класа ў нас больш не існуе. Каго мы будзем надзяляць зямлёй?.. У чые рукі трапіць яна?.. Дзе яны, тыя Дзятлікі, Чарнушкі, Нібыта-Ігнаты, Хоні, і іншыя руплівыя хлеббаробы, якія маглі б накарміць народ? Ці мог Мележ, калі пісаў «Палескую хроніку», прадбачыць крах усёй калгасна-саўгаснай сістэмы?..

Яшчэ ўчора, даючы ацэнку калектывізацыі, усім яе выдаткам, перагібам, памылкам, мы яшчэ мірыліся нека з праўдай, навізанай нам, што дзеля таго, каб вывесці на правільную цвёрдую дарогу (якая вядзе ў светлую будучыню) большую (і

трэба разумець — лепшую) частку сялянства, дзеля яе шчасця і праўтання мы вымушаны былі ахвяраваць меншай (таксама мільённай) часткай. Сёння і гэтыя ілюзіі развееліся. Адкрылася страшная ісціна — ахвяру жывай ідэі было прынесена ўсё сялянства, і тыя, каго рэпрэсіравалі, і тыя, што сталі на шлях самаахвярнасці.

Уражваюць незвычайна радкі з запіснай кніжкі Мележа 1961 — 1966 гадоў (да «Палескай хронікі»):

«Калектывізацыя ў нас прайшла спайна. Без асаблівых выступленняў. Галоўнае, што праявілася — адвечная пакорлівасць сялян. Калі прыціснулі — пакорліва пайшлі. Верачы ў душы, што не загінуць. Усякае было раней — не прапалі. Не прападзем і цяпер, можа».

У адных была вера, у другіх — ілюзіі, што ўсё цудоўна і адразу пойдзе ўверх, у другіх — большасці — паслухмянасць, пакорлівасць. (Не драматызаваць дзеянне штучна).

Гаварылі аб уласніцкай душы сяліны, аб ідыятызме. А чаму ніхто не сказаў аб яго надзвычайнай самаахвярнасці. Чаму ніхто не сказаў, што калектывізацыя патрабавала ад сяліны надзвычайнай, непараўнальнай ні з чым самаахвярнасці. Адаць зямлю, аддаць інвентар, усё набытае ўсім жыццём — не маючы цвёрдых гарантыяў за выключэннем слоў абцягненняў — колькі на гэта трэба самаахвярнасці!

Кланяюся вам, людзі трыццатага года!

Самаахвярнасць — веліч душы працоўнага народа. От пра што не гаварылі. А колькі яе было і якой вялікай, калі гадамі рабілі, не атрымліваючы ўзамен ні капейкі, у вайну, калі, забывшыся на ўсе крыўды, аддавалі апошняе партызанам, рызыкавалі смерцю, ішлі на смерць!

Вялікі ты, праўда, вялікі душою народ!

Трэба паказаць, што многія партыйныя работнікі верылі, што будзе ўсё проста.

І рабілі ўсё ў імя будучага. Для будучыні — і ахвяры можна. Будучыня апраўдае».

Радкі гэтыя гучаць як лейтматыў да ўсёй «Палескай хронікі», хаця гэтага матыву — матыву самаахвярнасці — пастараліся не заўважыць. Пра гэта і сапраўды не любілі гаварыць. Якая там самаахвярнасць! Людзей прасвятлілі, у рай за руку выдуць, а яны шчасця свайго не разумеюць. І ўсё спісвалася на ўласніцкую псіхалогію, якую цяжка было пераламаць, на спрадвечную сялянскую цемнату. Але давайце прыслухаемся да разважанняў гэтых цёмных, непісьменных у большасці палешукоў, паспрабуем зразумець іх філасофію жыцця, іх праўду. Ці такая ўжо яна, гэтая праўда, абмежаваная, асуджаная гісторыяй, як лічылася да гэтага часу? А, можа, наадварот — праўда-прадбачанне?..

Вось вяртаецца Васіль Дзятлік ад Апейкі. Ён хадзіў скардзіўся на тое, што ў яго забралі пад калгас адзіны ўрадлівы лапчак зямлі, з якім у яго былі звязаны ўсе надзеі і спадзяванні на лепшае жыццё. Вяртаецца «з той жа цвёрдасцю, што з ім абышліся несправядліва і, што яшчэ горш, справядлівасці няма ўжо адкуль чакаць. Раней была хоць якая надзея на Апейку, цяпер жа і такой, і няпэўнай, не было ні на каго».

Алейка на Васілёву просьбу

памагчы вярнуць зямлю параіў яму ўступіць у калгас. «Будзе твая ўся — самая лепшая». Скажаў, парадуйце!.. Усіхнія — ёго не твая!.. І як не чужая саўсім, а і не твая! Нічыя ёго!..»

Хіба не аб гэтым апошні час крыкам крычаць і аграрнікі-публіцысты, і пісьменнікі, і дэпутаты Вярхоўнага Савета — зямля ў нас нічыя! А з гэтага ўсе нашы беды і праблемы. Усіхнія і нічыя... А таму яна і занябаная, атручаная, спляжаная, спаганеная. Зямля без гаспадары...

Мы сёння шмат гаворым аб выхаванні пачуцця гаспадары ў чалавека, які працуе на зямлі. Па сутнасці — працуе па найме на чужой, нічыёй зямлі. І хочам, каб такое выхаванне дало нейкія вынікі. А пачуццё гэтае выхаваць немагчыма, яно прыходзіць само да чалавека, які, як Васіль Дзятлік, не ўяўляе свайго жыцця без зямлі. З зямлёй звязаны ўсе яго мары і спадзяванні, зямля надае яму чалавечай годнасці і незалежнасці, зямля — яго лёс. Як жа можа ён быць раўнадушным да яе? З якой замілаванасцю аглядае ён поле, на якім узвыла маладая рунь!

«Яна ўся зелянела: кволян сцяблінкі, калі стаў перад паласой, заварушыліся, — нібы віталі яго, радаліся яму. Ён, шастаючы лапцямі па чэзлай траве, пайшоў мяжою ўздоўж паласы, з цікаўнасцю, трывогай і радасцю ўзіраючыся ў рунь. Не, зямля гэта і цяпер не падманула: руны былі ўсюды дружная, моцная, ні аднаго зярняці, пэўна, не прапала. «Его — расце! — святлілася ў ім. Звыкла, з асціроўкамі, каб не ўражываць, стрымаўся: — Як бог даць снегу ды марозу і вясну добрую, дык уродзіць нешто! Будзе жыто!»

На кнігах класікаў выхоўваецца не адно пакаленне людзей. Але на якія рысы характару Васіля Дзятліка перш за ўсё звяртае настаўніца ўвагу вучняў? Ну, вядома, на яго ўласніцкую псіхалогію, праз якую ўсе ягоныя пакуты і якае перашкаджае яму крочыць разам з іншымі ў светлую будучыню. Падкрэсліваецца не яго надзвычайная працавітасць, вернасць зямлі, любоў да зямлі, чалавечая годнасць, а ягонае ўпартае нежаданне пакорліва і слепа ісці ўслед за тымі, хто ведае адзіна верны шлях да шчасця.

Але не такім ужо верным здаецца гэты шлях не толькі Васілю Дзятліку, а і яго дзеду Дзянісу, чалавеку старому і мудраму: «Звярнуло, тым часам, з езджаной дарогі, — азваўся дзед. — Па балоту проста, па купінах...»

Гэтае апасенне «трапіць у балота» з усёй палкасцю сваёй прыроды адмаўляе Міканор, перакананы, што цемната людская, а не здаровы сэнс перашкаджаюць людзям адмовіцца ад вопыту стагоддзяў і рынуцца ў нязведанае.

«Эх, людзі! Даб'ешся хіба чаго з такімі, калі чуць, разумець не хочуць нічога! Як глухія і сляпыя! Горш за сляпых! Сляпому дай руку — пойдзе! Ды падымае яшчэ! І глухому — на пальцах пакажы толькі! А тут: вазьмі руку — вырве! У другі бок пойдзе! Бы ў багну завядуць яго!»

І ў разважаннях дзед Дзяніса і ў маналозе Міканора трапляюцца словы «балота», «багна». Першы сьвярджае: «Звярнуло, тым часам, з езджаной дарогі... Па балоту проста, па купінах...» У абураных воклічах

Міканора — поўнае адмаўленне дзедавых страхуў.

Да гэтага часу мы жылі з перакананнем правільнасці выбранага шляху і спаўна падзялялі абурэнне Міканора людской цемнатой і недаверам. Не трывожылі нас і зусім ужо пагардлівыя адносіны да перажыванняў сялянскай беднаты Башлыкова.

«І зноў узняло злое: было б за што чапляцца! Быў бы не тое што рай, а было б хаця чалавечы жыццё. Былі б гаспадарні, як мае быць. А то ж беднасць, галеча, цемра, бруд, смурод. І ўсё адно — «асмеліцца трудна!» Нібы палацамі рызыкуюць!»

І сапраўды, ні Васіль Дзятлік, ні Цімох Чарнушка, ні Нібыта-Ігнат, ні нават Халімон Глушак, куранёўскі багачей, не нажылі сабе палацаў. Труднае, галаднаватае жыццё, беспрасветная цяжкая праца на неурядлівым лапчкі зямлі... Але гэтая зямля ў руках — рэальнасць, якая давала надзею выжыць. А абцяганкі Башлыкова не многае значылі ў вачах куранёўцаў, бо, як выказаў яму Нібыта-Ігнат: «Ты толькі ўгаворваць майстар, а сам сядзець будзеш збоку, у чыстай местачковай кватэры, у кабінёце сваім».

Дзве праўды... Адна праўда маленькага чалавека, які моцна трымаецца за свой кавалчак зямлі, за сваё права жыць на ёй так, як ён лічыць патрэбным, быць самому сабе гаспадаром, і праўда такіх, як Башлыкоў, якія наўрад ці адрынуліся ад «грэчку ад жыта», для якіх жыццё сялян — чужое, далёкае і незразумелае; тым не менш, яны пакідалі за сабой права вучыць земляробчай справе іншых, распараджацца іх лёсамі.

Сутыкненне гэтых дзвюх праўд аказалася трагічным для сялянства. Няўрымслівае жаданне Башлыкова і тых, хто стаяў за ім, сілком ашчаслівіць вясквы люд, разбурыўшы самі асновы сялянскага быцця, вясквы ўклад, дзе праца для людзей была перш за ўсё катэгорыяй духоўна-маральнай, складала сутнасць іх жыцця, адзіліўшы яго ад зямлі, знішчыўшы самых працалюбных, а другіх ператварыўшы з гаспадароў у наймітаў — усё гэта тлумачылася і апраўдваўся гістарычнай непазбежнасцю і заканамернасцю.

А праўда самога сяліны, які ў роспачы і адцаі чапляўся за зямлю — «Учапіцца нагамі ў зямлю — і не пушчаць! У міліцыю возьмуць — няхай бяруць! Усё адно — як забяруць зямлю ету — не жыць!..» — была растаптана і знішчана.

Мележаўскай «Палескай хроніка», напісаная чвэрць стагоддзя назад, — гэта кніга сённяшняга дня. Іншае асэнсаванне набылі падзеі, праўдзіва апісаныя рукой вялікага майстра. Змясціліся акцэнты, па-іншаму ўспрымаецца праўда сяліны, яго спрадвечнае імкненне да самастойнасці, недавер да ўсяго, да чаго схіляюць яго сілай.

Трывога перад заўтрашнім днём у нас не меншая сёння, чым у герояў мележаўскай эпопеі. У сваім безаглядным імкненні ўперад мы аказаліся адкінутымі на многа дзесяцігоддзяў назад. Збіўшыся адноічы з «езджаной дарогі», мы стаміліся скакаць з купіны на купіну, мы сутаргава намацаем пад нагамі цвёрды грунт і не саромеемся больш прыслухоўвацца да парадаў таго дзёда Дзяніса, да разважанняў Васіля Дзятліка. Толькі дзе нам адшукаць іх цяпер?

Марыя ФІЛІПОВІЧ.



алам, беззапаветнага ахвярнага служэння народу, чысціні спраў і памкненняў, а яшчэ і ўмення пераканаўча і глыбока перадаць гэтыя пачуцці, даісці сваім словам да душы суразмоўцы.

Гэтага, а яшчэ нястомнага пошуку і рупнай працы зычу я сябрам на яру і сабе.

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ, г. Наваполацк



Біўся ціха матылёк агню,
Доля спавядалася душы.
Волі, дух святы, не дай сагнуць,
Супраць веры ўпотаў саграшыць.

А душа жывая і баліць,
Ці падкідыш ты, ці сірата.
З кім, скажы, агонь цяпер дзяліць!
Твой прарок такая свалата.

Воран чорны кружыць, як праклён.
Абышлося, не было крыві.
Не забілі — не далі імён,
Памяць адабралі — так жыві.

Віна

Абмялелі вы, родныя вёскі.
Зараслі ўсе дарогі травой.
Ці хаўтуры, ці правяць дакоскі —
З вінаватай іду галавой.
З галавой пасівелай вярнуўся
Твой вясковец былы, блудны сын.
Як затраўлены звер, аглянуся —
Крапіва, бадыллё і палы.
Ні прывету табе, ні прасвету,
Быццам клінам сышоўся ўвесь свет.
Твой жыхар заблудзіўся, як ветах.
Непатрэбны, як гэты асвер.
Толькі й радасць, што можна забыцца,
Горкім зеллем ачмурыць бяду.
І нічога не здарыцца быццам,

Што душа прарасла ў лебяду.
Што аглухла, збалела няйначай,
І замоўклі навечна званы.
І ніхто па былым не заплача,
І ніхто не прызнае віны.

Асенняя прастора пахілены крыж.
Плыве парадзелы гусіны канвой.
А з шэрага неба пранізлівы крык
Душу разрывае, заве за сабой.

Айчына, бывай. За табой лістапад.
Надзею ля самага сэрца трымай.
Як Бог Саваоф, абцяжараны сад.
Наўрад ён ці помніць,
Што белы быў май.

І хто я на гэтай зямлі, як не гасць.
Нядобрая памяць, як злая радня.
Парог адзічэлы, забыты пагост,—
Усё гэта мае да апошняга дня.

Не плакаць на краі жыцця і зямлі.
Што можна, сказалі. Давай памаўчым.
Магчыма, не так мы з табой пражылі.
Не вельмі салодкі нам выдаўся дым.

Сёмуха

Сёмуха мая — бяссмерце духу.
Бяроз і ліп знаёмы карагод.
І ўся зямля здаецца лёгкім пухам.
У лета выйшла, як з царквы народ.
Прад Богам і людзьмі заўсёды чыстым
Убачыцца прыбраны родны дом.
З зялёным ветрам і птушным свістам
Здалёк кульнецца гром пустым

вадром.
Аглух званар, і ціхі звон знямелы.
Давай з табой пачнём усё з азоў,
Сёмуха мая — абрус мой белы.

Мой боль у рот набраў вады,
Нібы надзеў чужую маску.
Крапівы смак і лебяды
Не меў ніколі я за ласку.
Але чаму так сумна мне,
Калі пустое зелле гонар
Наноў за хлеб надзённы мкне
І папракае новым горам.
І горна робіцца за тых,
Хто ў ціне квакае, хто ў іле.
Як цяжка верыць у сляпых.
Мой ойчы Бог, прыбаў мне сілы.



ЖЫЦЬМЕ, ХЛОПЦЫ!

Геральдыка

Белы сцяг,
Чырвоная палоска,
Вершнік на ўскапычаным кані,—
Крэўнае,
Што ўнукам засталася
Ад таго,
Хто край наш бараніў.

Так было,
Так з веку павялося:

Мы чужой не прагнулі зямлі,
Малацілі ўласнае калоссе,
І сваімі рэкамі плылі,

Са сваёй дзяжы пяклі кулідкі.
Край чужы не вабіў дзецюка!
Са сваёй слязы
Жанкі ў намітках
Вышывалі ўзоры васілька.

Белы сцяг.
Чырвоная палоска,
Вершнік на ўскапычаным кані...
Жыцьме, хлопцы! —
Мовіць Каліноўскі,—
Беражыце
Волі карані...

Мітынг на плошчы Леніна

«Чарнобыль
26
красавіка
гадзіна смутку
і маўчання».
Надпіс на транспаранце.

Нас адзінае гора зьяло.
Кальхнулася неба адчаем.
Мо таму чуць не хочацца слоў.
Гадзіна маўчання!

Ля цюльпанаў —
Жалобы слязы:
Ціха плачуць няўцешныя свечкі.
Слоў такіх не знайсці,

А УТОБУС павярнуў з асветленага праспекта і адразу, як ныралышчык, які трапіў з сонечнага паветра ў тоўшчу вады, страціў хуткасць. Млява, з цяжкасцямі і асцярожнасцю аўтобусгармонік пачаў перавальвацца і ўздрыгваць доўгім жалезным целам на выбоінах дарогі. Шрубамі закруціліся камлі таполяў, што пабеглі насустрач.

Я адвёў вочы ад запырсканага дажджом вакна і аглядзеў салон. Акрамя мяне, пахістаўся ў такт штуршкам му-

— Мне трэба трыста рублёў. Зразумей? Трыста! Во як трэба,— мужчына рабралі далоні шморгнуў па няголенай шыі з вострым коўцікам, а потым зірнуў на мой гадзіннік і незадаволена скрывіў тонкія вусны. — Ты мне дапаможаш? Так?

Ёсць людзі, якім цяжка адмовіць, ёсць і сітуацыі, з якіх няма выйсця. Я паспрабаваў нешта прыдумаць, але марна. Адзінае, што заставалася,— гэта распачаць бойку. Але супраць Гошы, і гэта было відавочна, мае шанцы былі мізэр-

Уладзімір СЦЯПАН

ЖОУТЫ АУТОБУС

НАВЕЛА



жчына ў скураной куртцы і са стракатай сумкаю на плячы. Мужчына ўважліва сачыў за мной, і ад ягонага позірку, а хутчэй ад усмешкі, нахабнай і ўпэўненай, якая з'яўлялася і знікала на цёмным змрочным твары, мне зрабілася не па сабе, і я адварнуўся. Позірк мой спыніўся на шкле, якое адгароджвала вадзіцеля ад пустога салона. За шклом быў каляровы плакат з выяваю культурыста. Плакат мне не спадабаўся, бо ён цалкам не стасавалася з маім трывожным настроем, і я ўтаропіўся ў падраную і пахраманую спінку крэсла...

— Грошы ёсць?!— схіліўся да мяне мужчына ў скураной куртцы.

— Што?— быццам не разумеючы перапытаў я.

— Грошы маеш?... Ведаю, што ў цябе ёсць грошы. — Мужчына казаў спакойна і глядзеў мне ў пераноссе.

Яго левая рука абаніралася на спінку крэсла, а правая сціскала вертыкальную парэнчу. На дужых пальцах сінелі літары. «Гоша» — прачытаў я і спалохаўся. Адразу і падумалася: «А гэта надзейная прыкмета. Трэба запомніць».

— Што маўчыш? Калі не адказваеш, то, відаць, маеш бабкі.

— Слухай, мужык, а што такое? — я хацеў, каб пытанне прагучала смела і нахабна, але голас здрадзіў.

— Сядзі і не рыпайся! Зразумей,— мужчына расшпіліў «маланку» сваёй сумкі і пачаў корпацца ў яе нетрах.

У мяне сапраўды былі грошы... я спознена пашкадаваў, што не дачакаўся таксоўкі, а паехаў апошнім аўтобусам нумар дваццаць пяць, па маршруце, які мне ніколі не падабаўся...

ня, калі не сказаць, што шанцаў не было ніякіх... Заставалася даць грошы. Нават не даць, а аддаць, зароблены на афармленні кніжкі ганарар...

Мужчына працягнуў корпацца ў вялікай сумцы і раз-пораз кідаў на мяне папераджальныя позіркы. Нарэшце ён спыніў пошукі.

— Ты не проста даці грошы, а за тавар, зразумей? Тавар добры, і ты будзеш здаволены. У цябе будзе патрэбная рэч. — Гоша аглядзеў пусты аўтобус. — Яна табе хутка спатрэбіцца, будзь упэўнены.

На прыпынку ніхто не зайшоў, і аўтобус з адчыненымі пярднімі дзвярыма паціху пакаціўся далей.

— Які тавар? У мяне ўсё ёсць. Мне нічога не трэба.

Я паспрабаваў завесці размову, каб выйграць час, бо меў квалае спадзяванне, што на наступным прыпынку з'явіцца людзі.

— Вось тавар. Ты яго возьмеш!

З сумкі з'явіўся пакунак, загорнуты ў кавалак махровага ручніка. Гоша стаў спіною да вадзіцеля і разгарнуў ручнік. На далоні правай рукі ляжаў вялікі чорны пісталет.

Я адчуў, як ад патыліцы па хрыбетніку пабег халодны і востры струменьчык, а далоні імгненна прыклеіліся да скуразамяняльніка.

— Падабаецца штука?

Я ўшніўся ў крэсла і пракаўтнуў адказ.

— Усяго тры сотні. — Гоша шчоўкнуў засперагалынікам і адцягнуў баек. — Не бойся — ён не зараджаны... У дадатак два абое. Ну, хутчэй варушыся!

Гэта цяпер я разважаю спакойна, а



Фотэціюд А. КЛЕШЧУКА.

Каб сказаць
Пра людскую бяду.
Вочы — сьведкі!

«...Нам адно ўжо
ісці на клады,
Ці ж адолеюць гора унукі!» —
Перамоўна ўздыхаюць дзяды,
І апальваюць
Свечкамі
Рукі...

З роду Белая Русь —
Мова думак маіх,
Памяць крэўная дзядзькі Івана.
Ён застаўся
Навечна ў чужынай зямлі,
Толькі б родная —
Не гаравала;
Толькі б краю,
Што лютага ворага змог,
Не зазнаць болей гора і скрухі;
І каб любай дзядзьчыне
Рамонкавы лог —
Саграваў светлай ласкаю рукі;
І каб мова,
Якой навучыла нас маці,
Жыла і на плошчы,
І ў роднае хаце...

Жальбіны

Абуджаецца крэўнасцю памяць:
Нашы продкі пакутліва спяць
Там,
Дзе хвой ў жалобе прыпалі
Да сівых курганоў Курапат.

Стогне рэха.
Пужаецца птушка
Шынялёў і крываваых пятліц.
Захлынаецца слёзамі сцюжа
Над абшарам зялёных званіц.

Запаліліся свечкай жальбіны
Над пагостамі вечнай тугі.
І не сцюжы,
А душы забітых
Клічуць нас да грудкоў дарагіх.

Пуцявіны веку

Збыліся мы на ікону,
Таму і жыццё — неўпапад!
Адным жа да самага скону
Цярусіцца з неба крупа.

Другім —
Не стае на сняданак,
Глынуць бы хоць кварту чайку.
Гаркліва і мутарна стане
Глядзець на сябе мужыку.

А трэці памоліцца Богу,
Размочыць ля студні калач
І моўчкі збярэцца ў дарогу
Пад кнігаўчым золкавы плач.

І кожны нясе сваю зорку
Над чорнай планідай мяжой.
Сустранемся ўсе мы на ўзгорку
Пад ціхай журбою крыжоў,

Дзе леты усіх скукаваны,
Дзе роўныя ўсе, як адно, —
І тыя,
каму шанцавала,
І тыя,
каму не вязло...

Марнеюць ад чорнага болю
Разложыстыя дубы Палесся.
Падалося, што дрэвы нясуць
Крыжы моглічныя на плячах.
Вымірае апошняя хата.
Выміраюць асілкі лясныя.
Усё, каму дадзена жыць, —
З апошняй надзеяй выходзяць
На плошчы і бальшакі:
Жыць, жыць, жыць...
Трывога — жыць,
Жыць і сёння,
Жыць і заўтра...

А ці будзе заўтра!
А ці будзе — заўсёды!

тады рука сама палезла ў кішэнь і выцягнула пачак чырвонацаў.

— Тут толькі дзве з паловай, а яшчэ?

Гоша хутка пералічыў грошы і крыўна незадаволена і разгублена паглядзеў мне ў вочы. У яго на твары з'явілася амаль вар'яцкая ўсмешка.

— Гэта ўсё... — сказаў я.

— Усё? — Перапытаў ён і загарнуў чорны пісталет. — Мала... — разважліва сказаў і паклаў скрутак на крэсла. — Мала, мала... — паўтарыў, а потым выцягнуў з кішэні і кінуў на сядзенне адзін набой.

Я сядзеў нерухома, баючыся скрануца, а Гоша спакойна зашпіліў сумку, падняў каўнер курткі і падаўся, пахіставаючыся ў такт штуршкам, да пярэдняй дзвярэй. Ён нешта сказаў вадзіцелю, паляпаў далонню па шкле і аўтобус рэзка спыніўся. Прыпынак быў кароткі. Мужчына ў чорнай куртцы з сумкай на плячы застаўся на дарозе, а аўтобус здрыгануўся і рушыў у цэмуру.

Я зірнуў у вакно. Гоша хутка ішоў па сярэдзіне дарогі ў бок горада, які зіхацеў на даляглядзе рассыпанымі драбкамі агеньчыкаў.

Трыгода... Лічы пашанцавала... Я разгарнуў ручнік і асяярожна паклаў далонь на рукаятку. Пальцы сціснуліся, і я ўзважыў зброю, не дакранаючыся да курка, а потым хутка згарнуў пакунак і схаваў пад куртку.

Яшчэ мінут дзесяць аўтобус цягнуўся па мокрай дарозе, а я калаціўся, адчуваючы за пазухай цяжкаваты пакунак. Я нават затрымліваў дыханне, каб не патрывожыць пісталет, каб не кінуцца да дзвярэй. Я паспрабаваў засяродзіцца, але сэрца тахала, а рукі дрыжалі...

Я выскачыў на сваім прыпынку і падаўся ў процілеглы бок ад інтэрната. Я ішоў і паўтараў чатыры лічы нумара «Ікаруса», каб яны ўрэзаліся ў памяць, і трымаўся, як хворы, за тое месца, дзе пад курткай ляжаў пісталет...

Калі аўтобус знік з вачэй, я развярнуўся і пашыбаваў да інтэрната. Жонка вяду. Я зайшоў у ванну пакой, пусціў ваду і выцягнуў пакунак. Гэта быў «ТТ» — грувакці, цяжкі з глыбокімі драпінамі на корпусе. Я палічыў драпіны — іх было шэсць. У набой было сем патронаў, кароткіх і тоўстых, як жалуды. Аднаго патрона не хапала, і я спалохаўся... Са скрыні, дзе ляжыць брудная бялізна, я выцягнуў спартыўную майку і ў не загарнуў пісталет, а потым схаваў яго пад ванну, за стракаты шыт пачкаў з парашком. Пачкі стаялі акуратна, і я некалькі разоў перастаўляў іх, каб сховаць была незаўважнай.

Я лёг не павячэраўшы — доўга не мог заснуць. Здавалася, што як толькі я засну, — у дзверы пагрукаюць...

Што снілася ў тую ноч і ці снілася што — не памятаю. З раніцы, калі жонка і суседзі па блоку сышлі на працу, я замкнуўся і выцягнуў пісталет. Учарашні жывельны, гідкі жак знік. Я разгарнуў пакунак і ўзяў пісталет... З паўгадзіны я хадзіў па пакойчыку і выходзіў «ТТ» то з кішэні, то з пад рэмень і адчуваў сябе суперменам. Мне падабалася маё адлюстраванне ў шкле кніжнае шафы, ў маленькім круглым люстэрку. Я прыкладаў, а хутчэй прыстаў-

ляў халодны ствол да скроні і націскаў на курок... Адказам быў сухі шчаўчок, і я валіўся на непрыбраную канапу. Але забавы хутка надакучылі і стамілі, радасць згасла, бо прыйшла думка — тая, учарашняя.

«А што, калі за гэтым «ТТ» ланцуг злачыстваў, а нават калі і не ланцуг, а толькі адно збойства, і пісталет шукаюць?» Зноў я аглядзеў свой побытак і нават панюхаў яго. Пісталет пах змазкай, і гэта супакоіла. Але аднаго бліскучага патрона ў набой не хапала. А што, калі тая куля некага забіла?.. Варыянт пракрочваліся розныя, ад жахлівых да камічных, але камічныя не весялілі і не прыносілі супакоення...

Я разумеў, што ад пісталета трэба пазбавіцца, але не ведаў як, дзе і калі... А яшчэ мне было шкада грошай, бо афармленне кніжкі давялося некалькі разоў перарабіць і я «ўбухаў» на тую працу амаль месяц.

— Можна, выкінуць у смеццэправод... Але гэта выкінуць месяц працы... А калі хто знойдзе і скарыстае. А калі пакінуць сабе? Як мяне можна знайсці? А навошта мне пісталет?..

Я стаміўся ад разваг і вырашыў параіцца з сябрам, але некалькі дзён мы не маглі сустрэцца — мой сябра быў у камандзіроўцы...

Тое, што я маю пісталет, змяніла мае паводзіны. Я смела хадзіў па сваім мікрараёне, нахабна лез у чэргі... А тыя, што раней прасілі ў мяне цыгарэты ці «зшыбалі» дробязь на піва, абходзілі мяне і расступаліся каля дзвярэй віннае крамы...

Адчуванне перавагі нагадвала войска. Там, калі я шыбаваў на варту з аўтаматам на плячы, мяне не чапалі самыя адчайныя «дзяды» і самыя «прыдурчаныя» ці, як казалі «мутныя» прапаршчыкі ды афіцэры. Але там усе бачылі зброю, а тут... Мой «ТТ» ляжаў пад ваннай, загорнуты ў спартыўную майку. Пісталет сам па сабе, а набой сам па сабе, у кніжнай шафе, за цаглянымі-тамамі слоўнікаў...

Нават мой галоўны рэдактар, які звычайна любіў вышукваць памаркі і чапляцца да розных дробязяў, пачаў размаўляць са мною лагодным голасам і з павагаю...

Колькі я ні дзівіўся на свой твар і паставу ў люстэрку — зменаў не знаходзіў...

Па начах бачыліся дзіўныя сны. Я страляў ва ўсіх, хто зрабіў мне нешта кепскае, пакрыўдзіў позіркам ці словам, страляў у тых, хто не згаджаўся са мной. Я прахонліваўся сярод ночы ад таго, што скончыліся патроны і мой чорны «ТТ» суха шчоўкае, калі я націскаю курок...

Нешта трэба было рабіць, бо я пачынаў паціху вар'яцець ад адчування ўласнай моцы і перавагі над усімі...

У кожнага ёсць такія сябры, якія ведаюць пра цябе амаль усё, якім можна давяраць. Я прыехаў у рэдакцыю да Глобуса і мы, па старой завядзёнцы, пайшлі піць каву. Па дарозе я прапанаваў яму сюжэт новага аповядання, і пакуль мы ішлі, стаялі ў чарзе, а потым пілі каву, я пераказаў сваю прыгоду.

На твары майго сябра здзіўленне змянялася напружанасцю, напружанасць разгубленасцю, разгубленасць недаверам, а недавер ізноў спалоханасцю.

— Я толькі разабраўся са сваімі праблемамі, а тут ты! Ну і гісторыя... Улез, а як разблытацца?.. А што будзеш рабіць? — апошняе пытанне завясла.

Мы выйшлі з гасстранома «пад шпілем» і пайшлі ў напрамку плошчы Якуба Коласа.

— Галоўнае — Мірыку не раскажвай (Мірык — гэта малодшы брат Глобуса, друкуецца пад псеўданімам Міраслаў Шайбак), а то ён адразу прасіць пачне, а яму зброю ў рукі лепш не даваць, — спалохана і разгублена спрабаваў разважыць Глобус.

— Я раскажаў толькі табе.

— А жонка ведае?

— Навошта ёй гэта ведаць?

— Правільна! Чым менш ведае людзей, тым лепш... А табе самому не страшна? — спытаў Глобус.

— Спачатку спалохаўся, а цяпер супакоіўся і пачаў думаць.

— Трэба нешта рабіць, а вось што, што? А пісталет спраўны, працуе?..

— Не правяраў пакуль.

Мы ішлі і палілі. Насустрач рухаліся людзі. Было гарача. Натопі нас абмінаў, а Глобус напружана думаў і глядзеў у асфальт.

— А калі занесці ў міліцыю і здаць? — разважыў ён. — Я, на месцы міліцыянера, у гэтую гісторыю, канешне не паверыў бы... А колькі можна атрымаць за пісталет, калі зловіць?

— Думаю, гады чатыры... Але міліцыя не будзе ў мяне яго набываць... — сказаў я. — А грошы?

Глобус спыніўся і пачаў смяцца.

— Я прыдумаў, — сказаў ён. — Пісталет пад ваннай, за пачкамі з парашком? Можна здаць цябе і на чатыры гады пазбавіцца ад...

— Я скажу, што ты папрасіў на час перасяду схаваць. Новая кватэра, людзі... Вось ты і папрасіў... — Не смешна жартуеш, Глобус...

— Трэба параіцца з Якубовічам. Ён дапаможа, але гэта таксама небяспечна... — на твары майго сябра было расчараванне. — Ведаеш што? А давай яго заганім за пяцьсот рублёў, і я ведаю каму — драматургу Дудараву... Яму пісталет патрэбны во як! — Глобус рабралі далоні правёў па шыі і спыніўся. — Будзе чым бараніцца ад рэжэраў...

— У яго, мабыць, ёсць. Можна, і аўтамат, — сказаў я, і мы пачалі смяцца.

Вакол ішлі людзі і са здзіўленнем азіраліся на нас. А мы заходзілі ад нервовага смеху на людной вуліцы, асветленай гарачымі промнямі летняга сонца.

— А яшчэ можна прапанаваць яго, як і табе, — у аўтобусе... Мне здаецца, што наўрад ці хто зможа адмовіцца і не пабыць! Гэта ход... Толькі трэба натрапіць на чалавека з грашыма... Уяўляеш, які пачнецца гандаль у аўтобусе нумар дваццаць пяці! Пісталет прадасі, а ён праз дзень ізноў можа трапіць да цябе... Цікава будзе жыць. Шкада, што ў твайго жонкі няма каханка. Можна было б папалохаць...

ПАМЯЦІ М. С.

Ажывае зямля, і каткі на вярбе.
Зноў пралескам ад радасці цесна.
І зліваецца мой ўспамін аб табе
З веснавой, незажуранай песняй.

Паліць памяць душу.
Колісь тут,
Засяроджаны і самавіты,
Ты прыгадаў далёкі валожкавы кут,
Дзе зліваюцца з небам ракіты.

Ціха ценькне сінічка.

Усхліпне крыло.

Бодем

Птахавы ўскрык адгукнецца...
Не загоіць тугу вербалозаў святло,
Не суцешыць маркотнае сэрца.

Святлее гай.

І клікам кліча

Вяснянку голас малады.

А нехта сцішыўся і лічыць

Сабе «зязюльчыны» гады.

Тугу душы сваёй паслухай!

З пагорка мройнага здаля —

У непрыкметных, ціхіх рухах —

Глядзіш —

Прачнулася зямля.

І чутна, як гудуць абшары:

Скідайма сум,

Скідайма чары...

— Хочаш дам на пару дзён табе? — прапанаваў я.

— Не, не — я і карыстацца ім не ўмею, — спалохана загарнуў мой сябар.

— Гэта ўсё жарцікі ад нейкай безвыходнасці... Лепш давай заганім Някляеву. Прыйдзем да яго ў кабінет і спытаем: «Скажыце, Уладзімір Пракопавіч, вы спраўдны патэ?» Ён скажа, што патэ. Тады мы скажам, што ўсе сапраўдныя патэты канчаюць жыццё самагубствам або ў двубой, і прапануем яму пісталет... Уяўляеш твар Пракопавіча?

— Уяўляю...

— А калі па шырасці, то трэба мастацкае выйсце знайсці.

Мы апынуліся на плошчы Якуба Коласа і селі на парэнчы ля трамвайнага прыпынку. Вакол тоўпіліся і мітусліліся людзі.

— Гэта грамадзянская вайна, — раптам сумна сказаў Глобус.

— Думаеш?

— Пра гэта страшна думаць... А не думаць не атрымліваецца.

Мой сябар глядзеў па ўверх натоўпу і спрабаваў запаліць цыгарэту. Запалка зламалася, потым зламалася наступная...

— Можна, не думаць?..

Я запаліў цыгарэту і паднёс агеньчык Глобусу.

— Паехалі да мяне... Павячэраем. Я каву згатую. У мяне пляшка віна ёсць... Паехалі, — прапанаваў Глобус і саскочыў з парэнчы.

На гадзінніку была палова на дзесятую. Ехаць да сябра не хацелася, і мы развіталіся. Я перабег вуліцу і падаўся па праспекце ў бок Уручча. Было задушліва, збіралася навалыніца. У галаве круціліся недарэчныя думкі, а на душы было пагана-пагана.

Я не паехаў да сябра і не спынаўся дахаты, бо ў горадзе, на шматлюдных вуліцах адчуваў сябе спакойней, чым у прасторы, абмежаванай сценамі...

Калі пачаўся дождж, я ўскочыў у аўтобус, што ішоў ва Уручча. Людзей было шмат, і я стаяў на задняй плячоўцы, прыціснуў да шкла. П'яная кампанія спявала песні, ім падыгрываў акарэон, яны абмяркоўвалі выселле, з якога вярталіся, у аўтобусе было шумліва і цесна, я глядзеў на мокрыя машыны, на парасоны і прыслухоўваўся да п'янай гаманы.

— Прывітанне! — пачуў я знаёмы голас і павярнуўся. — Ну як ты? Поруч са мною стаяў Гоша. На ім была чорная скураная куртка, на плячы спартыўная сумка.

— Вось твае грошы... Я хачу забраць тое, што прадаў табе, — ён трымаў таўтураванымі пальцамі пачак чырвонацаў. — З перапалатай вазьму.

Я глядзеў на яго са здзіўленнем, быццам першы раз бачыў.

Здзіўленне атрымалася натуральным.

— Ты што, мяне не пазнаеш?

— Вы памыліліся! Бывае...

Разам з высельным натоўпам я выйшаў з аўтобуса. «Ікарус» быў той самы. Тыя ж чатыры лічы, толькі запырсканыя граззо, а вось нумар маршрута быў іншы.

Віншуем!



30 сакавіка споўнілася 6 год крытыку і літаратуразнаўцу Аляксею Пяткевічу. «ЛіМ» віншуе Аленсея Міхайлавіча з юбілеем, жадае яму новых творчых поспехаў, працягваць супрацоўніцтва са штотыднёвікам.

ВЯРТАННЕ КАШТОЎНАСЦЕЙ

Жыццё Гродзенскага Рэспубліканскага музея гісторыі атэізму і рэлігіі робіцца ўсё больш насычаным і цікавым. Бадай, самымі значнымі за апошні час сталіся тры вечары на тэму «Нараджэнне Хрыстова ў кантэксце еўрапейскай культуры». У ніжняй зале музея экспанавалася выстаўка канвертаў на калядную тэму, дзе было прадстаўлена больш за 100 канвертаў з Англіі, Аўстраліі, Ватыкана, Канады, Княства Ліхтэнштэйна, іншых краін свету. Выстаўка была падрыхтавана супольна нашым рэспубліканскім ды літоўскім музеем гісторыі рэлігіі, што ў Вільнюсе. Навуковы супрацоўнік Гродзенскага музея І. Ганчарук выступаў перад наведвальнікамі на добрай беларускай мове з распоядам пра евангельскія падзеі, расказаў і пра само каляднае свята, якое прадоўжыла на Беларусі дахрысціянскае народнае свята «Каляды», растлумачыў розніцу календароў, якая была прычынай святкавання Богага нараджэння ў розныя дні каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі.

Наступныя даклады, падрыхтаваныя супрацоўнікамі В. Хведчынай і Л. Карнілавай, ілюстраваліся слайд-фільмамі. Асаблівую ўвагу наведнікаў прыцягнула тэма «Каляды ў еўрапейскім жыццёвым праваслаўным і каталіцкім традыцыі». Затым у храмавай зале выступіў Мінскі дзяржаўны камерны хор. Рэпертуар быў падобраны па тэматыцы вечара і прадстаўляў культуравую, перадум Беларускую, музычную культуру.

На мой погляд, былы Музей гісторыі атэізму і рэлігіі карэнным чынам перабудаваў сваю работу, зрабіўся сапраўдным музеем гісторыі рэлігіі. Ён робіць вялікую і новую справу: спалучае навуковыя і рэлігійныя каштоўнасці культуры такім сімбіёзам, які ахоўвае свабоду сумлення кожнага, але аб'ядноўвае ўсіх канкрэтным веданнем гісторыі культуры і глыбокім пранікненнем у свет гармоніі і прыгажосці. Сёння музей — і адметны асяродак беларускай нацыянальнай культуры.

Браніслава ВІЦ.

г. Гродна.

ВЯРТАЮЧЫСЯ ДА НАДРУКАВАНАГА

А МОЦАРТ — НЕ ВОРАГ АДРАДЖЭННЯ...

Ліст, які вы зараз прачытаеце, даслаў сталы чытач і карэспандэнт «ЛіМа». Ліст, безумоўна, шчыры, хоць з тонам выказванняў аўтара можна і не пагадзіцца, гэтаксама як і з асобнымі ягонымі высновамі — але даруем немужыцкую пэўнасьць у праблемах музычнай адукацыі і музычнай культуры, дару-

ем земляку, які ўсё ж не бачыць Беларусь знутры, а пазірае на яе збоку...

Выконваючы просьбу В. Целеша, мы пазнаёмлі са зместам ягонага ліста кіраўніцтва Музычнага ліцэя і нават атрымалі пісьмовы адказ, які таксама сёння друкуем.

Шаноўная рэдакцыя, шаноўны тав. А. Мільто!

Прачытаў у «ЛіМе» за 15 лютага 1991 г. допіс «Не дадзім жа згаснуць нашым зоркам!» Вельмі крыкліва заяўляе аўтар пра навучэнцаў ліцэя — будучыя музычныя «зоркі». Хоць адразу заглавак мяне ўзрадаваў, бо я вырашыў, што і сапраўды на небасхіле адраджэння нашай нацыі хутка зазіюць нацыянальныя музычныя зоркі. Падумалася, што нарэшце Саюз кампазітараў і кансерваторыя павярнуліся тварам да народа, імя якому беларусы, і не пашпартныя, бутафорныя беларусы, а сапраўдныя, са сваёй самабытнай прыгожай мовай, з багатай музычнай спадчынай. Вырасшыў, гэты музычны ліцэй стане кузняй не нігілістаў, а сапраўдных нацыянальных кадраў, сапраўдных беларускіх зорак, якіх так не хапае на небасхіле беларускім. Прачытаўшы заглавак, я зірнуў на фота ўнізе. Канешне, самі вучні і задавалены педагог мне нічога не апавядаюць, а вось на сцяне афішы канцэртаў на рускай мове нагадалі пра тое, што вучням і іх настаўнікам блізка не наша мова і не наша песня. А

калі гэта так, то вядома, якія там зоркі выходзяць. Прачытаўшы ўвесь допіс, я не памыліўся, што ні пра якое адраджэнне нацыянальнай музыкі ў гэтым ліцэі не можа ісці гаворкі. Гэта проста музычнае вучылішча, якіх шмат на Беларусі, дзе вучні вучацца на рускай мове, а пасля сканчэння для іх усё беларускае становіцца чужым, бо мова наша ім чужая. Таму ўдзельнікі розных фестываляў выконваюць найбольш рускую музыку, рускія песні...

На Беларусі ўся прагрэсіўная інтэлігенцыя, народ думае, як адрадзіць нашу нацыю, каб было найбольш беларускіх музычных твораў, каб часцей гучала беларуская песня, каб беларуская кніга карысталася попытам, каб беларус з беларусам размаўляў на сваёй роднай мове, каб не было больш на Беларусі бутафорных пашпартных беларусаў, для якіх беларуская мова была чужой. Прыняты ўжо закон аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Хопіць ужо, за 70 год на Беларусі нарабілі зорак, бляск якіх сядзе разам з сістэмай, якая рабіла гэтыя бутафорныя беларускія зоркі, завезеныя з усіх канцоў Вялікага і Непарушнага. Ніколі мэтры ад

музыкі, якія жывуць у Мінску, не шукалі на Беларусі сваіх зорак, а калі каго і знаходзілі, то рабілі з гэтых зорак не нацыянальных выканаўцаў, а суперінтэрнацыяналістаў. А найбольш, каб іх пахвалілі ў Маскве за іх інтэрнацыяналізм у беларускім мастацтве, знаходзілі гэтыя зоркі па-за межамі Беларусі.

Так, Мільто ні слова не сказаў, што ў гэтым ліцэі будзе гучаць роднае слова, родная песня, матывы роднай Беларусі, што гэта будучы сапраўдныя зоркі нашай, якіх трэба падтрымаць, каб не згаслі. Каб было сказана, што ліцэй наладжвае сувязь з нашымі суайчыннікамі, якія жывуць ва ўсім свеце і як глытка вады чакаюць, калі з Бацькаўшчыны прывядуць іх землякі роднае слова, родную песню, родныя мелодыі, вось тады ў мяне не было б сумненняў у дачыненні да гэтага ліцэя. А тое, што яны павядуць ім музыку Вівальдзі, Моцарта, Чайкоўскага, «Вологду» і адну ці дзве беларускія мелодыі, то там такіх зорак нашы суайчыннікі не чакаюць, як і мы ў Рызе.

Я лічу, перш чым заяўляць пра тое, што ліцэй гэты рыхтуе

зорак і просіць падтрымкі ад нас, каб гэтыя зоркі не згаслі, патрэбна паважанаму А. Мільто, дырэктару ліцэя, усім педагогам і вучням спачатку зразумець, што Беларусі сёння патрэбны менавіта зоркі нацыянальнага мастацтва, выхаваныя на нацыянальных каранях, на нацыянальнай глебе, на спадчыне нашага народа. Зразумець, што толькі нацыянальныя зоркі будуць вечно гарэць на небасхіле, на небе кожнага народа...

Так што на зварот А. Мільто аб дапамозе, каб не згаслі будучыя зоркі «Будучай Беларусі», якія выходзяць гэты ліцэй, я скажу, што няхай яны лепш хутчэй згаснуць цяпер, бо потым яны будуць свяціць фальшывым штучным святлом, якое не будзе радаваць ні мяне, ні тых нацыянальна-свядомых беларусаў, якіх шмат за межамі Беларусі і ўсё больш становіцца і на Беларусі, бо працэс адраджэння хоць паволь, але робіць сваю справу.

Вячка ЦЕЛЕШ,
член Рады ЗБС
«Бацькаўшчына».

г. Рыга.

Ганарар за публікацыю гэтага ліста аўтар просіць перавесці ў фонд Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».

Паважаная рэдакцыя!

Вельмі добра, што допіс пра наш ліцэй зацікавіў чытачоў і выклікаў волгу за межамі рэспублікі, у нашага суайчынніка Рыгі тав. Целеша.

Многія пытанні, пастаўленыя паважаным чытачом, хвалююць і нас. Аднак нататкі А. Мільто не прэтэндуюць на поўнае асветленне жыцця ліцэя, праблем яго станаўлення, поўнай перабудовы навучальнага працэсу і г. д. Публікацыя прысвечалася толькі адной са старонак жыцця нашай установы. Таму рабіць аб'яўляючыя высновы з таго допісу на меншай меры заўчасна, дый немажліва.

Да ведама паважанага апанен-

«МАСТАЦКІЯ ПОШУКІ, А НЕ КАМЕРЦЫЙНЫ ПРАКАТ», —

плён першага года самастойнасці Беларускай асацыяцыі тэатраў-студый

Ідэю аб'яднання тэатраў-студый краіны ў асацыяцыю напачатку ажыццяўлялі масквічы: са сталічным размахам, ды задужа марудна і беспаспяхова. Ці не таму, што «падраўняць» свае мастацкія запатрабаванні шматлікім і разнаітым калегам-студыйцам проста не выпадала! У чэрвені 1989 года беларускія студыйцы арганізавалі ў Беларускай асацыяцыю, але, так бы мовіць, тэарэтычна. Без банкаўскага рахунку і грошаў, не распачынаючы камерцыйнай дзейнасці ці фінансавання адметных творчых пачынанняў.

Фестываль «Студыйныя каляды», праведзены неўзабаве па ініцыятыве «тэарэтычнай» Асацыяцыі і «практыка» — СТД рэспублікі, даў ёй, што творчая актыўнасць студыйцаў можа добра спалучацца з арганізацыйнай.

Летась, 6 сакавіка, Беларускай асацыяцыі тэатраў-студый займела банкаўскі рахунак, пачатку і камерцыйнага дырэктара. Хутка мінуў першы год самастойнай дзейнасці — прадпрыемальніцкай, камерцыйнай, творчай. Пра яны плён і вынікі наш карэспандэнт гутарыць з прэзідэнтам Беларускай асацыяцыі тэатраў-студый рэжысёрам Віргінія ТАРНАУСКАЙТЭ.

— Віргінія, колькі тэатраў-студый сабралася пад дахам Асацыяцыі?

— Дзевятнаццаць. Калі ж меркаваць па спектаклях, якія можна пабачыць на іхніх сценах, уласна тэатрамі-студыймі я б назвала не болей за дзесяць. Усе яны ў пастаянным руху. Некаторыя знікаюць, некаторыя рэарганізуюцца. Сярод «самых-самых» сяброў Беларускай асацыяцыі — «Акт» В. Баркоўскага, «Дзе-Я» М. Трухана, Тэатр-студыя Р. Таліпава, Тэатр-студыя гістарычнай драмы У. Матросова, «Студэнт» — яго стварылі ў тэатральна-мастацкім інстытуце.

— Ці ёсць пэўныя выгоды для сяброў Асацыяцыі?

— Сённяшняя «політычна-эканамічная сытуацыя» для ма-

стацтва больш як скрутная. Калі калектыў пачынае зарабляць сабе на добрае жыццё, яму ўжо не да мастацтва. У статуте Асацыяцыі запісана, што пэўную частку сродкаў ёй месцяць ахвяраваць тэатры-студый, але, думаю, няцяжка ўсвядоміць, што яны могуць ахвяраваць. Таму вырашана прыняць: усе падаткі дзяржаве сплываюць за сваіх сяброў Асацыяцыі, а гэта — 42% ад прыбытку! Ад тэатраў-студый мы пакуль бяром узносы, якія раўняюцца 16% іхніх прыбыткаў. Як бачым, выгоды ёсць. Але з усяго стракатага ці аднастайнага тэатральна-студыйнага свету сябры Асацыяцыі месцяць выбіраць сабе калегі... Выбіраць, бо мы маем на ўвазе стварэнне цэнтра-лабараторыі

эксперыментальнага мастацтва. Ягоная мэта, як і мэта Асацыяцыі — мастацкія пошукі, а не камерцыйны пракат.

— А хто мусіць зарабляць мастацкім шукальнікам на жыццё?

— Асацыяцыя. Камерцыйнай дзейнасцю. Яна — наша тайна. Магу толькі сказаць, што пры Асацыяцыі мы стварылі малое прадпрыемства, займаемца сярэдняй дзейнасцю, хутка будзем займацца і дзейнасцю друкарскай (на яе толькі-толькі атрымалі дазвол). Прыбыткамі ад камерцый і пасрэдняства Асацыяцыі сама намагачца ўжо сілкаваць твораў-студыйцаў. Пакуль гэта дзве-тры тысячы дапамогі на год, — пакуль.

— Як можна ахарантарызаваць дачыненні Асацыяцыі з гарвыканкама?

— Мы звярнуліся ў гарвыканкам з тым, каб ён аддаў нам старыя прыватныя дамкі за Чэрвеньскім рынкам, помнікі архітэктуры пачатку стагоддзя. Мы хочам арандаваць іх: маглі б за свае сродкі рэстаўраваць, упарадкаваць, зрабіць колькі сцен, майстэрняў...

— І такім чынам матэрыялізаваць мару пра цэнтр-лабараторыю эксперыментальнага мастацтва?

— І атрымаць цудоўнае месца для адпачынку мінчукоў, для творчых спатканняў, фестываляў... Чакаем адказу з гарвыканкама.

— Дарэчы, а якая будучыня фестываляў «Студыйныя каляды»?

— Ладзіць яго мы меліся раз на два гады. Стварылі фестывальны фонд. Хочам распусціць рамкі горада і рэспублікі: чакаем гасцей, напрыклад, з Германіі і Італіі. У сваю чаргу прадстаўнік Італіі, дырэктар Міжнароднага фестываля эксперыментальных тэатраў Пётра Валініна, адгледзеў ужо беларускі студыйны спектаклі і хутка назаве беларускіх удзельнікаў тамтэйшага тэатральнага фестываля. Сувязі нашы самыя-разнастайныя і трывалыя.

Адкрыты Дзяржаўны тэатр-лабараторыя нацыянальнай драматургіі. З ягоным галоўным рэжысёрам Валерыем МАЗЫНСКІМ гутарыць наш карэспандэнт.

— Валерый Яўгенавіч, сваё асаблівае лабараторыя нацыянальнай драматургіі здаўна лічыліся дзве нашы акадэміі — купалаўскі і коласаўскі тэатры. Чым выклікана стварэнне яшчэ аднаго?

— Жабрацкім станам сучаснай беларускай драматургіі. Вынікі супрацоўніцтва двух нашых вядучых тэатраў з драматургамі завельмі сціплыя. Галоўная прычына гэтага мне бачыцца ў адсутнасці паслядоўнай і мэтанакіраванай працы з пачынаючымі аўтарамі. У рэпертуар звычайна ўключаліся творы завершаныя, не патрабуючы асаблівай дапрацоўкі. А засесці з пачаткоўцам за п'есу, — значыць, выключыцца з жыцця калектыву на некалькі месяцаў. Хто дазволіць рэжысёру такую раскошу? А план, а вечныя праблемы ўзаемадзячыннасці, занятасці, размеркавання роляў? Тэатр, які ўсё іншае ў прыродзе, не церпіць пусткі...

— Не баіцеся, што новы тэатр напаткае лёс Дзяржаўнага маладзёжнага тэатра?

— Але абнадзейвае сам факт стварэння такога тэатра. У такі гаротны і скрушны час урад рэспублікі выдаткаваў сродкі, ён абяцае аддаць нам малую актывую залу на 500 месцаў у Палацы рэспублікі, што ўзводзіцца на Кастрычніцкай плошчы. Дзякуй Богу, зразумелі, не хлебам адзіным жыве чалавек.

— Адхіляючы п'есу пачатноўца, рэжысёры любяць гаварыць, што драматургам трэба нарадзіцца. Запрашаючы да супрацоўніцтва ўсіх, ці не рызыкуеце вы патануць у віры, так бы мовіць, п'ес непрафесійных?

— Тэатры заўсёды прайдуць, яны да пачынаючых аўтараў вельмі жорсткія патрабаванні.

та, ліцей паступова пераходзіць на беларускую мову навучання. Так, мы адкрылі сёлета 2-гі клас, дзе ўсе прадметы вывучаюцца на роднай мове. На наступны год набор у пачатковыя класы — беларускі. Для педагогаў і вучняў, якія хочуць удасканаліваць веданне мовы, ладзіцца спецыяльныя заняткі. Справаводства, так званая наглядная агітацыя пераходзіць на беларускую мову, і г. д. Аднак мы не лічым, што гэты працэс здатны адбыцца імгненна, па волі чарадзейнай палачкі ці пад прымусам. Гэта праблема вельмі далікатная і на яе вырашэнне спатрэбіцца час, цярплівасць і тактоўнасць. Бо, як правільна зазначае аўтар ліста, мы на працягу дзесяцігоддзяў не скарыстоўвалі шырока роднае слова, значыць цяпер патрэбныя гады, каб гэты працэс павярнуць назад.

Гаворачы пра рэпертуар нашых навучэнцаў, адзначу, што старадаўнія беларускія калектывы, беларуская песня, творы беларускіх кампазітараў выконваюцца нашымі харавымі калектывамі. Кожны інструменталіст на працягу навучальнага года абавязаны засвоіць твор беларускага аўтара. Неводны форум беларускіх кампазітараў не праходзіць без удзелу ў канцэртах нашых выхаванцаў. Па нашых заказах пішуцца беларускімі кампазітарамі новыя творы для ўсіх інструментаў, і першымі выканаўцамі і прапагандыстамі беларускай музыкі на самых буйных канцэртных пляцоўках нашай рэспублікі, у іншых рэспубліках Саюза і за мяжой з'яўляюцца нашы вучні. Відаць, невыпадкова рашэннем праўлення Саюза кампазітараў Беларусі ўстаноўлены дзве стыпендыі спецыяльна для нашых гадаванцаў. Дарэчы, першы год стыпендыі фонд фарміраваўся з асабістых сродкаў кампазітараў. Думаецца, гэта найлеп-

шым чынам характарызуе нашы творчыя кантакты з беларускімі аўтарамі.

Праблема сувязі з суайчынікамі, што жывуць у іншых рэспубліках краіны і за мяжой, хвалюе нас. І мы будзем удзячныя паважанаму тав. Целешу за дапамогу ў наладжанні такіх сувязяў. Са свайго боку робім пэўныя захады. Так, днямі ў праграме Беларускага радыёвяшчання для нашых суайчынікаў за мяжой прагучала некалькі перадач пра ліцей, дзе мы запрашаем да творчых кантактаў нашых землякоў. У канцэртных праграмах для замежнага слухача пастаянна гучаць нашы народныя інструменты і, натуральна, беларуская музыка.

Зноў жа, мой допіс не прэтэндуе на поўнае асвятленне нават адной гэтай праблемы, тым больш, што мы самі пакуль далёка не задаволены яе вырашэннем.

Пытанню прафесійнага выхавання навучэнцаў, будучых музыкантаў, што таксама закранае аўтар ліста, я абмяркоўваць не буду, бо яны датычаць цалкам кампетэнцыі навучальнай установы і пакуль знаходзяцца ў стадыі пошуку і стаўлення.

Наконт таго, хто вучыцца ў ліцей і хто будзе вучыцца, думаю, можна сказаць так: кожны па-сапраўднаму таленавіты чалавек, які захоча вучыцца ў нашай музычнай установе, незалежна ад нацыянальнасці. Іншым чынам пытанне не павінна ставіцца ніколі.

І, у адрозненне ад меркавання аўтара ліста, закончу ўсё ж свой допіс словамі: «Хай не згаснуць нашы зоркі!»

У. КУЗЬМЕНКА,
дырэктар — мастацкі кіраўнік
Музычнага ліцея пры БДК.

Ганарар за публікацыю аўтар пераводзіць у фонд Музычнага ліцея, бо нашы навучэнцы — таксама «Дзеці Чарнобыля».

ЗА ТУРАМ ТУР...

У Палацы мастацтваў экспануюцца праекты, прадстаўленыя на чарговы этап конкурсу на помнік Францыску Скарыне ў Мінску. Неяк адразу і не прыгадаеш, які гэта тур — цацверты ці, можа, пяты. Зразумела, хочацца хутчэй пабачыць помнік наяве. Але, мабыць, і сапраўды лепей крыху пачакаць, каб быць упэўненымі, што не з'явіцца ў горадзе яшчэ адзін бронзавы монстр...

Плён папярэдніх тураў відавочны. Сярод удзельнікаў нарэшце выявілася група лідэраў. Нехта з групы хутчэй за ўсё і атрымае заказ на помнік. Лідэры на маю думку, — скульптары А. Дранец, Л. і С. Гумілеўскія (бацька і сын працуюць разам), В. Занковіч. Акрамя таго, цікавымі падаюцца мне праекты У. Папсуева і А. Шатэрніка.

Уладзімір Папсуеў імкнецца адысці ад стэрэатыпага ўяў-

лення пра аблічча Скарыны, што грунтуецца на вядомым партрэце (ці аўтапартрэце) першадрукара з ягонай «Бібліі». У манты і берэце ды яшчэ з кнігаю ў руцэ Скарыну пазнае, мабыць, кожны. Ну, а калі будаваць вобраз без гэтых звыклых аtryбутаў? Цяжка... Аднак, ускладніўшы сваю задачу, У. Папсуеў зрабіў ці не лепшы з прадстаўленых на гэтай выставе партрэт першадрукара. Ал пластыка фігуры, яе сілуэт патрабуюць дапрацоўкі.

Кампазіцыя Алеся Шатэрніка вабіць якраз выразным сілуэтам. Яна мае назву «Дыспут». Помнік першадрукару скульптар уяўляе як шматфігурную кампазіцыю, якая адлюстроўвае важны эпізод з жыцця Скарыны і дазваляе паказаць першадрукара ў дзеянні.

Група з чатырох фігур — Скарына і тры ягоныя апанен-

ты... Нетрадыцыйна, нечакана, цікава. Аднак і малаверагодна, што гэтая задума знойдзе дастаткова прыхільнікаў, каб быць рэалізаванай менавіта зараз і менавіта на гэтым месцы. Такім можа быць пяты ці дзесяты помнік першадрукару, а першы, мабыць, павінен больш-менш адпавядаць традыцыі, не адыходзіць надта далёка ад эстэтычных стэрэатыпаў грамадства.

Праекты Дранца, Гумілеўскіх, Занковіча якраз у рэчышчы традыцыі. Прыблізна аднаго мастацкага ўзроўню. Але найлепшыя шанцы выйсці на афіцыйны заказ у Гумілеўскіх і Занковіча, бо гэтыя майстры добра вядомыя. Дранцу ж, як «маладому», відаць, давядзецца сысці з дыстанцыі. Не ўдзельнічае ў чарговым туры В. Янушкевіч. Ён працуе над помнікам першадрукару ў Лідзе. Тая акалічнасць, што ў раённым цэнтры помнік можа паўстаць раней, чым у сталіцы рэспублікі, выклікала пэўную заклапочанасць у Міністэрстве культуры. Скульптару прарыста намякалі, што не варта робіць такіх змаршых і ставіць мінскае начальства ў няёмкае становішча. Так што, калі да канца года ў Лідзе не паўстане помнік Скарыне, дык...

Удзельнікі конкурсу арыентаваліся на дзве пляцоўкі — плошчу перад Акадэміяй навук і пляц Волі (Верхні горад). Першы варыянт уяўляе больш прывабным. Усё, як кажуць, вярнулася на свае кругі. Адсюль пачыналася — сюды і прыйшло. Трэба адзначыць і яшчэ адну праектную прапанову — паставіць помнік перад Палацам рэспублікі. Відавочна, што запланаванага раней на гэтым месцы манумента «Барацьбітам за ўладу Саветаў» тут ужо не будзе. Але ж нейкі помнік тут усё роўна паўстане. Дык чаму б не Скарыне? Сам жа Палац можа стаць Скарынінскім цэнтрам культуры.

І скульптары, і архітэктары сёння лічаць, што проста знайсці ўдалую кропку для помніка побач з акадэміяй недастаткова. Трэба лавесці да ладу самую плошчу, каб яна была вартай горада імя першадрукара.

Пётра ВАСІЛЕУСКІ.

ТЭАТР ШУКАЕ... СТВАРАЛЬНІКАЎ

Перш як патрабаваць, пачаткоўцу трэба паказаць, растлумачыць законы тэатра. Ён, бывае, не мае пра іх ніякага ўяўлення. Адзі з першай гутаркі зразумее, што ад яго чакаюць, а іншае трэба паўтарыць тройчы... У працэсе высветліцца, хто ёсць хто. Што ж датычыцца высьновы наконт прыродных здольнасцей, то мушу сказаць — вельмі лёгка хаваць за ёй недахоп часу, страх рызык і свае праблемы. Як вядома, Кандрат Крапіва, Андрэй Макаёнак, Аркадзь Маўзун і іншыя знакамія драматургі пачыналі таксама не з шэдэўраў. Толькі сумеснымі з тэатрам намаганнямі яны выйшлі ў людзі.

Апантанія маладыя людзі прынеслі да вас свае творы. Што з гэтымі творамі будзе далей?

Глыбокі ўсебаковы аналіз твора, абавязковая прысутнасць аўтара на чытках п'есы па ролях, прысутнасць на рэпетыцыях. Убачым, што «жалецца» і «крышталюецца» — будзем ажыццяўляць пастаноўку, больш за тое — тэатру далей на магчымае распаўсюджваць завершаны твор і фінансаваць ягоную пастаноўку ў іншых тэатрах. Бюджэтам тэатра прадагледжаны выдаткі на аплату не толькі рэжысёрам і актёрам, але і драматургам. Апошні будзем залічваць у трупы на адпаведны тэрмін з гарантаваным матэрыяльным забеспячэннем, актёрам і рэжысёрам будзем плаціць згодна іх тарифікацыі. За плённую творчую працу будзем заахвочваць надбаўкамі да асноўнага акладаў. Тэатр-лабараторыя бачыцца нам і школай для пачынаючых рэжысёраў. На нашай сцэне вы-

пускнікі рэжысёрага факультэта БДТМІ будучы абараняць сваю прафесійную годнасць.

— А па якіх крытэрыях будзе ажыццяўляцца набор анцэраў у трупы?

— Абавязковыя ўмовы для ўсіх, пачынаючы з сябе самога і заканчваючы сакратаром-машыністкай (працаваць будзем на падставе кантракту) — добрае веданне беларускай мовы і валоданне прафесіяй.

— Да кога з драматургаў-пачаткоўцаў паспелі ўжо прыгледзецца?

— У рабоце ўжо п'еса Мікалая Арахоўскага з Брэстчыны «Ку-ку», перспектыўным азначае быць супрацоўніцтвам з Сержуком Сокалавым-Воюшам над яго творам «Кола». Уладзімір Саваўліч з Глыбоччыны даслаў камедыю «Труна для Каранара, альбо Залаты зуб», абавязкова прадоўжым працу з журналісткай Ірынай Масляніцкай, спадзяюся, што, прачытаўшы гэтыя радкі, адгукнецца палачанін Мікалай Захаранка... Хачу звярнуцца да ўсіх, хто адчувае ў сабе непераадальнае жаданне пісаць для тэатра, адгукнуцца, прыйсці...

— Дзе і па якім адрасе шукаць вас?

— Нас прытуліў на Малой сцэне купалаўскі тэатр, за што яму і яго кіраўніцтва вялікі дзякуй. Пісаць можна на адрас: 220030, Мінск, вул. Жыгельса, 14. Малая сцэна (для тэатр-лабараторыі). Артыстаў для папярэдняга знаёмства чакаем штодзённа, апрача аўторка з 10 да 11 гадзін.

Гутарку веў
І. ЧАРКАС.



«ЛіМ» ПАВЕДАМЛЯЕ

Удалы дэбют

«Ай, ды Мыцын!» — так называецца п'еса вядомага ніеўскага драматурга Яфіма Чапавецкага, прэм'ера па якой адбылася нядаўна ў Дзяржаўным тэатры лялек Беларусі. Хто такі Мыцын? Забаўнае і сімпатычнае мышаня, што жыве ў доме адзінокай цётчкі Марыны. Яшчэ ў гэтай смешнай, а часам і крыху сумнай гісторыі ўдзельнічае кот Кыцык. Пра тое, як паміж непрыяцелямі ўзніклі сяброўскія адносіны, і расказвае спектакль. Ролі выконваюць артысты Я. Агеенка, А. Вергуноў, П. Пахомав, Пастаноўку ажыццявіла студэнтка другога курса Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута Ірэна Мацеевіч. Гэта яе дэбют на прафесійнай сцэне ў якасці рэжысёра. Эснэзі дэкарацыі і лялек — мастага А. Вахрамеева, музыка — кампазітара У. Кандраўскага.

Нарадзіўся...

«Трам!»

Прэм'ерай мюзікла В. Уланоскага «Ну, Воўк, мал-лай-чына!» адкрыўся ў Брэсце Дзіцячы музычны тэатр «Трам!». Нарадзіўся новага тэатральнага калектыву сталася сапраўднай падзеяй і для дарослых, і для маленькіх глядачоў — для ўсіх, улюбёных у добрую казку.

Шукалі было ў дні прэм'еры ў зале абласнога Палаца піянераў і школьнікаў, адкуль стартаваў у жыццё ДМТ пад незвычайна назвай «Трам!». Дзятва, якая любіць мультыкі, канечне, разумее, што «па-цілімілітрамску» гэта значыць «Добры дзень!» і настройвае на ўспрыманне мовы назкі.

Алекавацца тэатрам узялася Брэсцкая абласная філармонія на чале з дырэктарам А. Мартыненкам — як арганізацыя-заахвочвальнік. Вучыць умению суперажываць, вучыць дабру з дапамогаю добра — гэтак можна вызначыць асноўны намер

творцаў, якія ўзяліся за стварэнне тэатра для дзяцей.

Для вытокаў калектыву сталі нашы землякі, колішнія салісты Бурацкага акадэмічнага тэатра оперы і балета, барытон Дзмітрый Клімовіч і сапрана Наталля Клімовіч. У спектаклях занятыя студэнты вальнага аддзялення Брэсцкага музычнага вучылішча, запрашаюцца на разавыя выступленні яго былыя выхаванцы Вікторыя Воўк і Лілія Лісавец... Хацелася б, каб адзіная музычная навучальная ўстанова ў Брэсце зрабілася сапраўднай музыйнай кадраў для Дзіцячага музычнага тэатра, каб і педагогі, і студэнты ўсвядомілі сур'езнасць і важнасць распахатай справы па выхаванні маленькіх глядачоў.

За час існавання невялікай групы тэатра былі пастаўлены літаратурна-музычная кампазіцыя на беларускім матэрыяле «Адвечная песня», адрасаваная навучэнцам школ, вучылішчаў і тэхнікумаў; вечар раманса «Кахаць! Маліцца! Спяваць!». Ідуць рэпетыцыі новых праграм і для дзяцей, і для дарослых. Асноўнай падзеяй гэтай вясны будзе прэм'ера тэатра «Вечар класічнай музыкі». Праграма складаецца з твораў В. А. Моцарта, 200-годдзе з дня смерці якога адзначаецца, па рашэнні ЮНЕСКА, ва ўсім свеце (выканаўцы — камерны аркестр і дырыжор А. Мартыненка) і са старадаўняй камічнай оперы Дж. Пэргалезі «Служанка-пані».

А пакуль — рэпетыцыі, рэпетыцыі, пільны падбор творчых кадраў.

Уладзімір ЯШЧУК,
рэжысёр-пастаноўшчык
абласной філармоніі, кіраўнік
ДМТ «Трам!»


г. Брэст.

Дзеткі і лялькі

Свой першы сезон Мінска абласны тэатр лялек «Батлейна» з Маладзечна распахатаў спектаклем «Прывітанне для Мартышкі» (п'еса Р. Остэра),

што мяне асабіста крыху эблтанзіла: «...Наш тэатр беларуска-язычны і в аснову сваёй дзейнасці берэць беларускі фольклор», — паведаміў у рэдакцыю мастацкі кіраўнік і дырэктар Сяргей Юркевіч. Праўда, «Прывітанне для Мартышкі» неслі на маладзечанскую лялечную сцэну з брэсцкай (архійны рэдакцыйны фотаздымкі) мікволі даюць падставу меркаваць: мабыць, няшмат што змянілася ў спектаклі плагідавае даўніны: робячы новых марыянет па старых эснэзах), а знакаміты мультфільм пра Мартышку глядзіць ужо наторое пакаленне... Зрашыты, аўтары маюць права пераносіць спектаклі на іншую пляцоўку (і нічога заганага ў тым няма), затое маладзечанскія дзеткі ў хуткім часе падзіяцца з «Гарывады» Н. Тулушай і з «Казак Нещерні» А. Крука, — пра гэта паведамліў рэдакцыі з тэатра.

«ЛіМ» віншуе «Батлейну» з адкрыццём, зычыць лялечнікам



Сцэна са спектакля «Прывітанне для Мартышкі».

Фота М. АСАВЕВІЧА.

творчага плёну і марыць, каб праграмавая заява рэжысёра С. Юркевіча ажыццяўлялася беларускамоўна, пэўна і адметна, — ужо на новым арыгінальным грунце. Бо учарашнія дзеткі заўтра ўзгадуць сваіх дзетак.

ЛІМАВЕЦ.

«БЕЛАРУСІЗАЦЫЯ ПРАВЕДЗЕНА ПОЎНАСЦЮ...»

Сёння мы згадваем дваццатыя гады, як нешта незвычайнае для беларускага народа, яго культуры і мовы. Незвычайнае, бо тады амаль упершыню за ўсю гісторыю Беларусі не толькі шырыся сябры роднага краю, але і кіраўнікі рэспублікі ўзяліся за адраджэнне сваёй культуры і мовы, пачалася палітыка беларусізацыі. Мова народа стала дзяржаўнай не ў дэкларацыях, а ў самім жыцці. На ёй працавалі савецкія і партыйныя органы, школа, суд...

У нашы дні, хацямы маем Закон аб мовах, хаця беларускай мове нададзены статус дзяржаўнай, нацыянальна-культурнае адраджэнне ідзе вельмі марудна і цяжка. Парасткі аднаўлення нялёгка прабіваюцца праз пласты чачыянальнага нігілізму, праз нежаданне паверыць у тое, што з адміраннем мовы знікае і яе тварца.

Сённяшняй публікацыяй архіўных дакументаў дваццатых гадоў мы вяртаемся ў той час нашай рэспублікі, калі родная мова нікому не перашкаджала жыць, працаваць і кіраваць, калі яна ўмацоўвала веру ў суверэннасць Савецкай Беларусі, у яе непраходным жаданні «людзьмі звацца».

Тэзісы да даклада Нац. камісіі пры ЦВК БССР аб правядзенні нацыянальнай палітыкі ў БССР

Самай актуальнай задачай Кампартыі і Савецкай улады ў галіне нацыянальнай палітыкі ў БССР з'яўляецца пытанне аб беларусізацыі. Пад Беларусізацыяй... трэба разумець:

1) развіццё беларускай культуры (школы, ВУН на беларускай мове, выданне кніг, навукова-даследчая работа па ўсебаковым вывучэнні Беларусі і г. д.);

2) вылучэнне беларусаў на партыйную, савецкую, прафесійную і грамадскую работу;

3) перавод партыйнага, дзяржаўнага, прафесійнага, кааператыва апарата і часцей Чырвонай Арміі на беларускую мову.

У рэзалюцыі Пленума ЦК КП(б)Б (студзень 1925 г.) па пытанні «Чарговыя задачы КП(б)Б у нацыянальнай палітыцы» падкрэсліваецца, што «асноўным пытаннем беларусізацыі з'яўляецца пытанне аб беларускай мове». XII Усебеларуская канферэнцыя (сакавік 1923 г.) у сваёй рэзалюцыі па нацыянальным пытанні паставіла: «Камуністычная партыя... павінна прыняць усе меры да наладжвання работы на беларускай мове, ствараючы нармальныя ўмовы для развіцця беларускай культуры».

«Згодна гэтых пастановаў... перавесці выкладанне ўсіх прадметаў на беларускую мову... Выданне падручнікаў, навукова-папулярнай і палітычнай літаратуры на беларускай мове прызнана ўдарнай задачай. Былі асігнаваны сродкі на выдачу прэміі складальнікам лепшых падручнікаў на беларускай мове. Для павелічэння школьных работнікаў-беларусаў... узбуджана хаданіцтва перад Рэўвенсаветам рэспублікі аб адкамандаванні наставнікаў, ураджэнцаў Беларусі з рады Чырвонай Арміі; Наркампрос БССР выхадзіў перад Наркампросам РСФСР распараджэнне аб адкамандаванні ў Беларусь усіх настаўнікаў, ураджэнцаў Беларусі. Былі асігнаваны сродкі на выдачу пад'ёмных тым культурным работнікам, якія вяртаюцца на Беларусь».

ЦВК БССР звярнуўся да вучоных, літаратараў, настаўнікаў і культурных работнікаў, ураджэнцаў Беларусі, са спецыяльнай адзовай у якой іменем Беларусі заклікаў усіх культурных работнікаў прыняць удзел у культурным будаўніцтве Беларусі.

Для ўзмацнення ўплыву партыі на масы і замацавання саюза рабочых з сялянствам Пленум ЦК КП(б) Б вынес рашэнне: «Уся КП(б)Б павінна гаварыць на Беларускай мове». Да 1924 г. у галіне пераводу справодства ў рэспубліканскіх і мясцовых органах на нацыянальныя мовы... не рабіліся спробы. Такое становішча аб беларусізацыі тлумачылася цяжкім эканамічным станам БССР і тагачасным бандытызмам...

Толькі 1924 г. пачынаецца актыўнае правядзенне беларусізацыі.

«Згодна пастановам II Сесіі ЦВК БССР VI Склікання для беларусізацыі апаратаў: ЦВК, Саўнарком, Наркампрос, Наркамзем быў дадзены гадавы тэрмін; для апаратаў: Наркамунтспраў, Наркамюста, Наркамсабеса і Наркампачтэля — двухгадовы і для ўсіх астатніх устаноў і арганізацый — трохгадовы».

«Была праведзена праверка беларусізацыі цэнтральнымі і акруговымі нацкамісіямі. Гэтая мера аказала моцнае ўздзеянне на супрацоўнікаў устаноў у бок больш інтэнсіўнай беларусізацыі устаноў і вывучэння работнікамі устаноў беларускай мовы».

У выніку ўсіх мерапрыемстваў па беларусізацыі... маюцца буйныя поспехі... Зжываюцца паступова адносіны да беларускай мовы як да мовы толькі афіцыйнай; беларускую мову досыць часта можна чуць у прыватных гутарках, галоўным чынам сярод моладзі, грамадскіх, савецкіх і партыйных работнікаў і г. д., часта нават не беларусаў па нацыянальнасці. Такім чынам, беларуская мова ўваходзіць у штодзённы побыт насельніцтва.

З прычыны яшчэ нязжытага цалкам нядобразычлівага стаўлення да беларускай мовы сярод некагорт, хоць і досыць нязначнай, часткі супрацоўнікаў, пры правярцы прымалі меры ўздзеяння на такіх нядобразычліўцаў ажно да зняцця апошніх з працы. За час правяркі па ўсіх акругах і цэнтрах за ўпартае нежаданне вывучаць беларускую мову і за варожае стаўленне да беларусізацыі было звольнена 27 чалавек.

Але дзякуючы правільнаму правядзенню нацпалітыкі, глебы для незадавальнення і варожага стаўлення да беларусізацыі з боку груп асобных нацыянальнасцей не было.

АКТ ад 7—12 мая 1926 г. аб правярцы ведаў беларускай мовы сярод супрацоўнікаў мліцый

Правярцы падпалі ўсе супрацоўнікі, акрамя паставых мліцыйнераў. Праверка вытваралася па наступнай праграме: пісьмовая і вусная праца, пры чым усе супрацоўнікі для пісьмовай працы былі падзелены на канцэлярскіх і надворных. Першым было дадзена 3 тэмы: загад, заява і адносіна; другім — таксама тры: пратакол, акт і пастанова... Вусныя пытанні заклічаліся ў чытанні беларускага тэксту, перакладу расейскага тэксту на беларускую і граматыцы — фанэтыка і марфалогія, пры чым больш увагі звярталася на практычны бок, чым на навуковы.

З паведамленняў Народнага Камісарыята Рабоча-Сялянскай Інспекцыі БССР

«...абавязкова прыняць усе належныя меры для падгатоўкі большага ліку працаўнікоў асветы, якія маглі працаваць сярод беларускага сялянства на роднай беларускай мове і для шырокага выдавецтва кніг і падручнікаў».

«...У школьным выхаванні дзяцей — беларусаў адной мовы можа быць толькі беларуская мова».

1) Камісія адзначае, што гурткі па вывучэнні беларускай мовы працавалі добра;

з боку супрацоўнікаў у большай часткі наглядзіся добрыя адносіны да вывучэння беларускай мовы.

2) З недахопаў... у часы заняткаў мала хто з супрацоўнікаў размаўляе па-беларуску і ёсць шмат супрацоўнікаў, якія добра пішуць, а гутарыць кепска.

3) «...канцэлярью можна перавесці цалкам на беларускую мову. Таксама неабходна няму спраўку перавесці на беларускую мову цяпер і ўсе трафарэтныя бланкі... а таксама і кнігі».

1927 г. 19 сакавіка камісія... утварыла абследаванне курсаў беларусазнаўства пры ЦКК-НК РСІ і знайшла наступнае:

Пры ўстанове ўтвораны два гурткі па вывучэнні беларускай мовы. Усе супрацоўнікі... установы, паводле ведаў, разбіты на дзве групы — мацнейшую і слабейшую, з якімі праводзіцца заняткі. Мацнейшая група складаецца з 20 чалавек, а слабейшая з 23.

Заняткі адбываюцца 2 разы ў тыдзень па дзве гадзіны. Мацнейшая група наведвае заняткі адзін раз у тыдзень, а слабейшая — 2 разы. Такім чынам, слабейшая група павінна адзін раз у тыдзень збірацца разам з мацнейшай і слухае то, што праходзіцца з мацнейшай групай. Гэта не дае магчымасці вельмі сыстэматычную працу з слабейшай групай. Праграма на беларускай мове з асноўнай групай пройдзена і супрацоўнікі ўладаюць бел. мовай як разгаворным яе бокам, так і чыста дзелавым.

З гісторыяй Беларусі супрацоўнікі азнаёмлены па праграме... Вывучэнне гісторыі і эканомікі Беларусі сустракае шмат перашкод. Адсутнасць падручнікаў, перагружанасць супрацоўнікаў сваёй вытворчай і грамадскай працай, частыя камандзіроўкі не даюць магчымасці азнаёміцца з тым матэрыялам, які даецца ў якасці заданняў і такім чынам грунтоўна азнаёміцца з гісторыяй і геаграфіяй Беларусі пры такіх умовах працы нельга.

Што датычыць адносін да вывучэння беларускай мовы, то трэба сказаць, што пераважная большасць супрацоўнікаў з вялікай ахвотай старанна вывучае беларускую мову, выконвае заданні, а нязначная частка супрацоўнікаў пасіўна адносіцца да вывучэння, не выконвае заданняў, выстаўляючы матывы, што няма часу і г. д.

Наведванне тымі супрацоўнікамі заняткаў, якія старанна вывучаюць мову — акуратае.

Значная частка супрацоўнікаў вельмі рэдка наведвае заняткі.

3 пратаколу пасяджэння Калегіі Наркамасветы БССР ад 5 красавіка 1926 г.

Беларусізацыя праведзена поўнаасцю ў вясковых школах і ў першым крузе — сямігодках, дзе выкладанне цалкам вядзецца на беларускай мове і па беларускіх падручніках.

План «беларусізацыі с/х навучальных устаноў»:

— прапанаваць усім с/х школам (...) з 1926/27 навучальнага года ўсе заняткі на першым курсе (першы год навучання) вёсці выключна на беларускай мове, а на іншых курсах, як мінімум, працягваюць працу на беларускай мове па прадметах, якія на папярэднім і на дадзеным курсе ўжо вяліся на беларускай мове;

— адтэрмінаваць вывучэнне беларускай мовы высокакваліфікаваным спецыялістам да чэрвеня 1929 г.

Зводка аб правядзенні беларусізацыі ў установе ЦКК — НК РСІ

Згодна пастановам II Сесіі ЦВК БССР ад 15 ліпеня 1924 года аб практычных мерапрыемствах па правядзенню нац. палітыкі ў БССР, установе ЦКК—НК РСІ па пераводу дзелаводства на беларускую мову прызначан 3-х гадовы тэрмін — 15 ліпеня 1927 года.

У мэтах ажыццяўлення вышэйпамянянай пастановай Сакратарыят ЦК сваёй пастановай прапанаваў усім працаўнікам ліквідаваць непісьменнасць па бел. мове, для якой мэты быў арганізаваны гурток па вывучэнню беларускай мовы; з таго часу прапанова вёсці ўсю дробную перапіску ўнутры наркамату і з устаноўмі БССР на бел. мове; перапіску ж Бюро Скаргаў было прапанавана неадкладна поўнаасцю перавесці на беларускую мову. Пратаколы Сакратарыяту, Прэзідыуму, Парткалегіі ЦКК і Калегіі РСІ ў двух тэкстах — расейскім і беларускім.

Не глядзячы на тое, што тэрміны беларусізацыі, вызначаныя II-ой сесіяй ЦВК БССР VI склікання ўжо скончыліся для ўсіх устаноў БССР, — усё ж і да гэтага часу некаторымі ўстановамі гэта пастанова яшчэ не выканана; прыкмятаюцца таксама фармальныя адносіны з боку нават некаторых адказных працаўнікоў да справы беларусізацыі... Ёсць такія, напрыклад, выпадкі, калі адказныя працаўнікі некаторых устаноў на афіцыйных пасяджэннях і сходах у сваіх выступленнях не карыстаюцца беларускай мовай у той час, калі на гэтых жа пасяджэннях прыватныя асобы выступалі, альбо імкнуліся гаварыць на беларускай мове.

Гэтакія адносіны нашых некаторых адказных таварышаў да справы беларусізацыі і з'яўляюцца адным з тых момантаў, якія даюць магчымасць паслаблення тэмпу беларусізацыі наогул правядзення нацпалітыкі.

Публікацыю падрыхтавала Т. ПЯРВЫШЫНА, супрацоўніца Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва БССР.

ЛЯ КНІЖНАЙ ПАЛІЦЫ

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ Ў АРХІТЭКТУРНЫХ ВОБРАЗАХ

Апошнім часам усё часцей выходзяць брашуры, буклеты, манаграфіі, падручнікі, прывесчаныя гісторыі архітэктуры Беларусі. Адной з апошніх з'явілася праца Алега Трусава «Старонкі мураванай кнігі» — яна выйшла летась у выдавецтве «Навука і тэхніка». Аўтар

— вядомы археолаг і гісторык — праводзіў архітэктурна-археалагічныя даследаванні Лідскага, Крэўскага, Мірскага замкаў, Барысаглебскай царквы і Старога замка ў Гродне, а таксама іншых помнікаў. Беларускую даўлідству А. Трусаў прысвяціў манаграфію і

шматлікія артыкулы. У гэтай кнізе ён упершыню паказвае складаную і шматгранную карціну інтэнсіўнага архітэктурнага працэсу XII—XIX стст. на беларускіх землях. Матэрыял у тэксце пададзены ў выглядзе асобных нарысаў. Змены ў архітэктуры Беларусі паказаны ў цеснай сувязі з сацыяльна-эканамічнымі зрухамі. Пры гэтым прыводзяцца і гістарычныя звесткі аб помніках з характарыстыкай ужытага пры іх будаўніцтве матэрыялу. Аўтар уключаў у сферу вывучэння такія

важныя аспекты доўлідства, як будаўнічае арцель, працэс вытворчасці цэглы, дахоўні, плітак падлогі, каплі, ім паказана роля гэтых матэрыялаў пры вырашэнні аб'ёмнай кампазіцыі помнікаў і аздабленні інтэр'ераў. Аўтар цікава расказвае пра ўласныя раскопкі і адкрыцці, а таксама пра пошукі іншых даследчыкаў, што дазволіла запойніць многія прагалы ў нашых ведах пра беларускае доўлідства. З вялікай трывогай апаўдае А. Трусаў пра факты разбурэння помнікаў у

наш час. Расказваецца, што зроблена беларускімі рэстаўратарамі ў галіне аховы, растаўрацыі і выкарыстання помнікаў, а таксама акрэсліваецца кола задач, якія перад імі стаяць. Заканчваецца праца слоўнікам архітэктурных тэрмінаў і пералікам даступнай для чытачоў літаратуры. Дзякуючы намаганням аўтара, фатарафаў В. Абчынца, В. Дубінікі, В. Карбоўскага, У. Суцягіна кніга прайлюстравана цікавымі здымкамі, якія значна пашыраюць

уяўленне пра пададзены ў ёй матэрыял. Хоць у кнізе надаруюцца недакладнасці (напрыклад, пры апісанні будынкаў насцёлаў у Ішкадзі ці ў Камаях, Супрасльскага храма ці храма ў Кодне), тым не менш праца А. Трусава «Старонкі мураванай кнігі» — добры прыклад вывучэння і папулярнага багатай архітэктурнай спадчыны беларускага народа. А. КУШНЯРЭВІЧ, аспірант Інстытута гісторыі АН БССР.

Збіраючы матэрыялы пра жыццё і творчасць Цёткі, я цікавілася людзьмі, з якімі была знаёма паэтэса, якія маглі дадаць сваімі ўспамінамі ці дакументамі новыя рысы да яе біяграфіі. Адным з такіх людзей быў у свой час Аляксандр Мікітавіч Уласаў — рэдактар «Нашай Нівы», «Сахі», «Лучынікі».

Недзе ў сямідзесятых гадах напісала я ліст яго пляменніцы В. Ніжанкоўскай

з просьбаю расказаць, калі што памятае, пра свайго дзядзьку. І атрымала ад яе цэлы сшытачак — успаміны пра А. Уласава.

На той час у сваёй кніжцы я мала што змогла выкарыстаць з тых успамінаў, але, думаю, сёння яны могуць уявіць цікавасць для чытачоў.

Лідзія АРАБЕЙ.

В. НИЖАНКОЎСКАЯ

ПРА ДЗЯДЗЬКУ

Аляксандр Мікітавіч Уласаў нарадзіўся ў 1874 годзе ў вялікай сям'і Вілейскага начальніка пошты. У дзяцінстве ён і ўсе дзеці Уласава часта гасцілі ў свайго дзяду Адама Канчэўскага, які быў свяшчэннікам у Рэчках каля Вілейкі. Дзед Канчэўскі паміж іншым веў цікава сваю гаспадарку. Ад сваіх прыхаджан ён браў грошы толькі за вяселлі, але на пасяўную і ўборку ўраджаю ён збіраў талакі. Праца ішла дружна і весела, і добра пад'еўшы і падпішы, усе былі задаволены.

З Вілейкі бацьку Аляксандра Мікітавіча перавялі ў Вільню на пасаду начальніка пошты. Купіў ён у гэты час і фальварак Мігаўку каля Радашковіч, куды на лета выязджала ўся сям'я. Пасля кражы ў складах пошты, за недагляда, Уласава і яго начальніка пераводзяць у правінцыю. Уласава перавялі ў Пінск, дзе ён досыць хутка памірае. Аляксандр Мікітаў тады вучыўся ў Пінскім духоўным вучылішчы, але па смерці баць-

кі яго матка з дзедзі пераехала ў Мінск, дзе Аляксандр Мікітаў паступіў у рэальнае вучылішча.

Бабы жылося пасля смерці мужа цяжка, пенсія была малая, жыць яна не ўмела, а дзедзі было ў той час сям'ера. Двое сыноў яна аддала ў сіроцкі інстытут каля Пецярбурга, гэта нешта накіталт нашай школы-інтэрната, а Саша застаўся ў Мінску канчаць рэальнае вучылішча, а закончыўшы яго, паступіў у Рыжскі палітэхнікум.

У той час студэнты маглі здаваць экзамены калі хто хацеў, вучобу можна было зацягнуць на доўгія гады, былі, як іх звалі, «вечныя студэнты». Дзядзька таксама з навукамі не спяшаўся, тым болей, што ён захапіўся рэвалюцыйным рухам. Спачатку сярод рабочых у Рызе, а пасля 1905 года ў Беларускай рэвалюцыйнай Грамадзе. Пад час перадавыбарчай кампаніі ў «Государственную Думу» дзядзька распаўсюджаў лістоўкі супраць угодных дзяржаве кан-

дыдатаў, выступіў з вострай прамовай у радашковіцкай чайнай. Яго меліся арыштаваць, але, папярэджаны, ён своечасова выехаў да знаёмых у ваколіцы Мінска.

У 1906 годзе разам з братамі Луцкевічамі арганізаваў мясячнік «Наша Ніва», адначасова стаў яго рэдактарам.

Наогул дзядзька меў талент арганізатара і з гумарам мог зацікавіць і захапіць сваімі думкамі і планами. Матэрыяльныя справы яго не спынялі, ён мог абмяжоўваць патрэбы да мінімуму. А наогул меў незвычайны апетыт, якім славіўся.

Асабіста ў дзядзькі амаль ніколі грошай не было, а даўгоў шмат. Пасля смерці маткі ён перавёў фальварак Мігаўку на сябе, а чатыром братам сплачваў за іх часткі. Ён часта наезджаў у Мігаўку, свае 60 гектараў аддаваў у арэнду і гэтым сплачваў даўгі.

Дзядзька збіраў цікавых людзей, каб выкарыстаць іх для «Нашай Нівы». У той час

ён прывёз да нас у Каліберг (маёнтка каля Радашковіч) кампазітара Рагоўскага, які ў нас іграў сваю музыку, у тым-ліку і «А хто там ідзе?».

Шмат разоў «Нашу Ніву» канфіскавалі, а за адзін нумар дзядзька адседзеў некалькі месяцаў у Бабруйскай крэпасці.

Хоць мой бацька і лічыў сябе беларусам рускай культуры і цікавіўся беларускім фальклорам, але ад дзяцінства, галоўным чынам ад дзядзькі, мы чулі аб Беларусі і беларусах.

Мы, дзедзі, вельмі цешыліся, калі з'яўлялася да нас яго атлетычная, прыгожая фігура і ўжо здалёк чуўся яго магутны бас і рогат.

У 1912 годзе дзядзька пераказаў рэдакцыю «Нашай Нівы» Янку Купалу, а сам перабраўся ў Мінск, каб арганізаваць новы часопіс — «Саха». У сваіх, на жаль, кароценькіх успамінах дзядзька пісаў, што для таго, каб арганізаваць рэдакцыю, трэба — пакойчык, некалькі скрынак замест крэслаў і сталю, прымус, чайнік і пабольш энтузіязму. Спачатку рэдакцыя была на Шырокай вуліцы, а пасля на Захар'еўскай у доме Кацялкоўскага, супраць цяпершняга Дома ўрада. У 1968 годзе гэты дом знеслі. Там жа была рэдакцыя «Лучынікі». У гэтым памяшканні ў пэўныя дні збіралася моладзь, рабочыя, інтэлігенцыя, якая пела, дэкламавала, танцавала, арганізаваліся тэатральныя гурткі.

На сельгаспадарчай выстаўцы ў Мінску дзядзька арганізаваў беларускі павільён, за які атрымаў срэбны медаль.

У 1913 годзе ў Радашковічах мой бацька з дзядзькам арганізавалі сельгасвыстаўку. Плакаты былі намаляваны

мастаком Сукоўскім, мы з сяброўкай былі ў беларускіх касцюмах. За найлепшую скаціну, збожжа і гародніну даваліся ўзнагароды.

А вечарам ставілася «Паўлінка», якую ігралі прыехаўшыя з Мінска аматары. На гэты спектакль былі запрошаны і сваякі Купалы — прататыпы Крыніцкага і Пустарэвіча. Баючыся, што яны, пазнаўшы сябе, абразыцца, дзядзька іх гэтак падпаў, што яны праспалі ўвесь спектакль, але засталіся задаволеныя прыёмам і ўвагай да іх.

Пачалася вайна 1914 года. Дзядзьку мабілізавалі, наша сям'я эвакуіравалася на Украіну, і мы з ім спаткаліся толькі ў 1922 годзе. Пакуль мая матка не пабудавалася, мы з ёй пэўны час жылі ў дзядзькі ў Мігаўцы.

Аляксандр Мікітавіч быў зноў поўны энтузіязму. Ён арганізаваў у Радашковічах Таварыства беларускай школы, а таксама ў 1922 годзе пачынае клопаты аб адкрыцці ў Радашковічах Беларускай гімназіі. Польскія ўлады яго саслалі ў канцлагер «Стшалкоў», але праз пару месяцаў выпусцілі, і ён усё ж дабіўся свайго, яму далі канцэсію на адкрыццё гімназіі. Дзядзька ў захапленні бярэцца за арганізацыю гімназіі. Пошукі памяшкання, настаўніцкіх кадраў, набор вучняў. Гімназія існавала ад 1922 да 1929 года. 860 вучняў прайшлі праз яе сцены, 120 вучняў атрымалі сярэдняю асвету і большасць з іх закончыла ВУН у Чэхіі і Францыі.

Дзядзька сам жыў у Мігаўцы (гэта 2,5 км ад Радашковіч), куды часта прыязджалі беларусы з усіх старонак. Там жа я пазнаёмілася з маім першым мужам Тарашкевічам. У Мігаўцы быў невялікі

НА СКРЫЖАВАННІ ДУМАК

М Я Ж Ж А

Апошнім часам у друку ўсё часцей з'яўляюцца публікацыі, у якіх закранаюцца пытанні аб межах Беларусі і Літвы, а таксама этнічнай тэрыторыі беларускага народа. Можна назваць, у прыватнасці, артыкулы ў газеце «Советская Белоруссия» А. Залескага («К разговору об этнографической Белоруссии за 24 августа 1990 г.»), І. Юхо («Литва-Белоруссия»: к вопросу о территориях), артыкулы В. Сіўчыка і многіх іншых. Кожны з аўтараў глыбока перакананы, што тэрытарыяльныя прэтэнзіі таго ці іншага боку дастаткова абгрунтаваны і што з усім правамерна, напрыклад, патрабуюцца ад Літвы вяртання тых тэрыторый, якія былі перададзены ёй у выніку цэлага шэрагу заканадаўчых актаў. Але, як бачна з узгаданых артыкулаў, аўтары іх мала знаёмы з так званай этнічнай статыстыкай. Знаёмства з адной-дзюма кнігамі па этнічных праблемах яшчэ не дае падстаў лічыць сябе спецыялістам у нацыянальнай справе. І калі ўжо гаворка заходзіць пра тэрыторыі, то займацца гэтым пытаннем павінна навука — этнічная геаграфія, пра якую, на жаль, мала хто, акрамя спецыялістаў, ведае.

Асноўнай прыкметай, паводле якой гэтая навука выдзяляецца з іншых навуковых дысцыплін, з'яўляецца нацыянальная прыналежнасць. Паўстае пытанне: а што лічыць нацыянальнай прыналежнасцю? Дык вось, яшчэ ў 1872 годзе на Сусветнай статыстычнай кангрэсе ў Пецярбургу было прынята рашэнне вызначаць нацыянальнасць чалавека на падставе яго самавызначэння. Калі, напрыклад, беларус, які жыве ў Літве, называе сябе палякам, то, значыць, мы павінны лічыць яго палякам. А не беларусам, нават калі ўсе папярэднія пака-

ленні яго продкаў лічылі сябе беларусамі. Правільнасць такога падыходу пацвярджаецца ўсімі спецыялістамі: нацыянальнасць павінна вызначацца не «па крыві», г. зн. не па паходжанні, а па самавызначэнні.

Як бы вучоныя ні трактавалі пытанне аб беларуска-літоўскім памежжы, якія б крайнія патрабаванні ні ставілі грамадскія рухі, пытанне павінна вырашацца бесканфліктна, мірным шляхам, без узаемных абвінавачванняў і абраз. Не прэтэндуя на ролю трайцэскага судзі, а пастараюся з фактамі ў руках яшчэ раз зірнуць на сітуацыю, што склалася тут на сённяшні дзень.

12 ліпеня 1920 года быў заключаны дагавор паміж Савецкай Расіяй і Літвой, паводле якога Вільня з прылеглымі тэрыторыямі лічылася прыналежнасцю Літвы. Але літаральна адразу ж пасля гэтага Вільня і Віленская вобласць былі акупіраваны Польшчай, і іх тэрыторыя засталася ў складзе Польскай дзяржавы да 1939 года. Пасля падзелу Польшчы паміж гітлераўскай і сталінскай урадамі і далучэння да СССР Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі 10 кастрычніка 1939 года паміж Літвой і СССР быў заключаны дагавор аб узаемадапамозе. Паводле дагавора Літве перадаваліся Вільня і Віленская вобласць. У той жа час частка былой польскай тэрыторыі была аднесена да Беларусі (Рымшанская, Радунская і Даўгелішская вобласці і раён Свянцян). Потым адбылося далучэнне Літвы да СССР. На VII надзвычайнай сесіі Вярхоўнага Савета СССР 3 — 6 жніўня 1940 года было ў заканадаўчым парадку зафіксавана ўваходжанне Літвы ў СССР. Дзеля таго, каб апырацца абвінавачванні ў анексіі, Сталін прымае рашэнне перадаць Літве частку

тэрыторыі БССР з пераважнай большасцю літоўскага насельніцтва. Перадачы падлягалі Свянцянскі раён цалкам, а таксама часткі Відзайскага, Гадучайскага, Астравецкага, Воранаўскага і Радунскага раёнаў. Пасля прыняцця гэтых заканадаўчых актаў прадстаўнікі Літвы і Беларусі 1 — 2 кастрычніка 1940 года сустрэліся і правялі перагаворы ў Гродне. На гэтых перагаворах паміж літоўскай і беларускай дэлегацыямі ўзніклі некаторыя рознагалосці. Літоўскі бок прапаноўваў замест тэрыторыі Астравецкага раёна, дзе практычна не жылі літоўцы, перадаць Літве частку Парэцкага раёна Беларускай вобласці, дзе такое насельніцтва было. Было разгледжана некалькі варыянтаў мяжы. Нарэшце, 6 лістапада 1940 года быў прыняты Указ аб зменах межаў паміж БССР і Літоўскай ССР. А 25 лістапада таго ж года пасля канчатковага ўдакладнення быў прыняты «Указ аб зменах межаў асобных раёнаў Віленскай і Беларускай абласцей у сувязі з удакладненнем межаў паміж Літоўскай ССР і Беларускай ССР». Згодна з гэтым указам Літве перадаваліся Свянцянскі і Гадучайскі раёны з Віленскай вобласці і Парэцкі з Беларускай.

Можна смела сцвярджаць, што рашэнне Сталіна аб перадачы Літве раёнаў і тэрыторый, якія ўвайшлі ў 1939 годзе ў склад Беларусі, было досыць нечаканым для самой Беларусі. Аб гэтым сведчаць многія відэаочы тых падзей, прычым і даволі кампетэнтныя (гл., напрыклад, публікацыі ў «Звяздзе» за 8.04.90 г. і «Ліме» за 13.04.90 г. і інш.). Не было для гэтай перадачы і аб'ектыўных падстаў. Паводле афіцыйнай версіі, у гэтых раёнах пераважала літоўскае насельніцтва. Але гэта было то-

лькі прыкрыццём палітычных гульні Сталіна. Нацыянальны склад тады вызначаўся досыць прыблізна, ніякіх сур'ёзных навуковых даследаванняў не было праведзена.

Такім чынам можна сцвярджаць, што тэрытарыяльнае пытанне паміж Літвой і Беларуссю распдаецца на дзве часткі: першая — каму належыць Вільня і Віленская вобласць; другая — прыналежнасць Свянцянскага, а таксама часткі Відзайскага, Гадучайскага, Астравецкага, Воранаўскага і Радунскага раёнаў.

Асноўным аргументам тых, хто лічыць, што Вільня і Віленскі край павінны належаць Беларусі, з'яўляецца той факт, што ў матэрыялах перапісу насельніцтва Расійскай імперыі 1897 года гэтыя тэрыторыі былі пераважна заселены беларускім насельніцтвам. Звернемся непасрэдна да матэрыялу перапісу. У Віленскім павеце (разам з Вільняй) усё насельніцтва на момант перапісу складала 363,3 тысячы чалавек, у тым ліку беларусаў — 87,4 тысячы або 24,1 працэнта (непасрэдна ў Вільні насельніцтва складала 154,5 тысячы чалавек, у тым ліку беларусаў — 6,5 тысячы або 4,2 працэнта). У Свянцянскім павеце ўсё насельніцтва складала 172,2 тысячы (беларусаў — 81,8 тысячы або 47,5 працэнта). У Трокскім павеце — адпаведна — усё насельніцтва складала 203,4 тысячы, у тым ліку беларусаў — 32 тысячы або 15,7 працэнта. Такім чынам, на ўсёй або амаль усёй тэрыторыі Віленскай губерні, якая не ўваходзіць у тэрыторыю сучаснай Беларусі, пражывала па дадзеных перапісу 1897 года 738,9 тысячы чалавек, сярод іх беларусаў — 207,8 тысячы або 28,1 працэнта. Да таго моманту, калі гэта тэрыторыя стала аспрэчваюцца паміж Літвой і Беларуссю, колькасць беларусаў там яшчэ больш скарацілася (у выніку вайны, бежанства, палітыкі польскіх улад і г. д.).

Што датычыцца другой часткі тэрытарыяльнага пытання паміж Літвой і БССР, то, на жаль, дакладных дадзеных нацыянальнага складу на той гістарыч-

ны момант насельніцтва пералічаных вышэй раёнаў проста не існуе. У перады перадачы гэтых раёнаў Літве па ўказанні Масквы мясцовымі ўладамі была праведзена ацэнка колькасці насельніцтва і яго нацыянальнага складу. Гэтыя дадзеныя судам захаваліся да гэтага часу ў маскоўскіх архівах. Мне пашанцавала атрымаць гэтыя матэрыялы.

На падставе дадзеных Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Кастрычніцкай Рэвалюцыйнай ССР (г. Масква) ў Гадучайскім раёне на момант яго перадачы Літве, г. зн. у 1940 годзе налічвалася 12,8 тысячы беларусаў, а літоўцаў — 15,8 тысячы, іншых нацыянальнасцей — 6,3 тысячы; у Свянцянскім раёне — беларусаў было 6,8 тысячы, літоўцаў — 17,1, іншых — 10,9 тысячы; у Парэцкім раёне — беларусаў было 4,8, літоўцаў — 8,5, палякаў — 9,1, іншых — 1,5 тысячы чалавек. Прычым, трэба заўважыць, у пералічаных раёнах, акрамя Парэцкага, палякі не адзначаны. І ва ўсіх гэтых раёнах практычна не было рускіх. Яшчэ раз хачу падкрэсліць, што гэта дадзеныя мясцовых уладаў таго часу. Такім чынам, сцвярджаць, што Літве былі перададзены раёны, заселеныя беларусамі, — гэта значыць, супярэчыць ісціне, хоць пэўна, даволі значная частка беларускага насельніцтва на перададзеных тэрыторыях пражывала.

Але размежаванне тэрыторыі паміж Літвой і Беларуссю адбывалася ўсё-такі з улікам і этнічнага фактара. У якасці пацвярджэння гэтага можна прывесці адзін цікавы дакумент, які захаваўся таксама ў ЦДАКР ССР. Гэта адзін з першых варыянтаў размежавання паміж Беларуссю і Літвой. Паводле яго меркавалася, што да Літвы гдыдуць тэрыторыі Відзайскага, Гадучайскага, Свянцянскага, Свірскага, Воранаўскага, Радунскага і Парэцкага раёнаў. Але самае цікавае — гэта этнічны склад насельніцтва, што адыходзіла да Літвы. Па гэтым варыянце да Літвы павінна былі перайсці тэрыторыі з насельніцтвам 76,3 тысячы чалавек, у тым ліку літоўцаў — 50,4, беларусаў — 8,6, палякаў

дом з зашклёным ганкам, там, пакуль было цёпла, дзядзька праводзіў дні. На сталі на прымусе кіпеў чайнік, побач ляжаў баханак хлеба, кавалак вэнджанай шынкі і мелася стопка кніг. Дзядзька босы, у саматканым касцюме чытаў кнігі, папіваючы гарбаты, тут жа прымаў гасцей. А як рабілася цёмна, то ён з гасцямі пераходзіў у свой «салон». Гэта быў вялікі пакой, у куце камін, уздоўж сцяны даўжэзная пяціметровая канапа і паліцы з кнігамі. Запальвалі камін і гасці сядалі хто на канапу, а моладзь на падлогу перад агнём і найчасцей слухалі дзядзькавыя анекдоты і ўспаміны. А калі збіраліся гасці на вачэру, то дзядзька хадзіў калі стала і прыказваў: «А Божа ж мой, не ешце столькі, вы ж мяне руйнуеце». І, здаецца, нідзе так з апетытам і весела не елася гасцям. А Саша сам любіў і жарты, і моладзь, якая яго вельмі любіла і за жарты і за кнігі, якімі ў яго карысталіся, і за любоў да іх.

Вечарамі збіраліся суседзі з вёсак, якім ён рабіў «палітінфармацыю», чытаў ім газеты. Паміж іншым, ад 1923 года дзядзька па спіску меншасцяў быў выбраны ў польскі Сенат, дзе быў у беларускім клубе. Будучы сенатарам, ён часта бараніў пакрыўджаных, якія да яго звярталіся.

У 1925 г. дзядзька жэніцца. Жонка ўзялася за гаспадарку, бо грошай дзядзька не меў, а арэнда, якую ён даставаў, была малая, і пакуль дзядзька быў халасцяком, усе рабілі, што хто хацеў. Але памалу робіцца парадак, замяняючы багему Мігаўкі.

Аляксандра Паўлаўна, жонка Сашы, памагала арганізоўваць спектаклі, зборы на танцы, ёлку, нават выбіралі найпрыгажэйшую дзяўчыну.

Калі разграмілі «Грамаду», то дзядзьку выклікалі ў Вільню, каб наладзіць працу Таварыства беларускай школы ў Вільні, бо шмат дзеячаў было арыштавана. Ён ездзіў з Р. Шырман на з'ездзе ТБШ. Ён не быў ні камуністам, ні грамадаўцам, але ўсе яму давяралі і лічылі яго сваім паўным чалавекам. Але ў 1929 годзе польскія ўлады зачынілі Радзкоўскую гімназію, як расаднік камунізму, і дзядзька траціць гумар, гасне. Ён усё збіраўся пісаць успаміны, але не сабраўся. Толькі 17 верасня 1939 года, калі прыйшла да нас савецкая ўлада, дзядзька прыйшоў да нас поўны надзеі, што ён будзе пісаць і друкавацца як эканаміст. Ён сам паехаў у Маладзечна, каб запрапанаваць свае паслугі ў рэдакцыю газеты, адтуль яго паслалі ў МВД на зацвярджэнне як супрацоўніка. У МВД яму загадалі напісаць біяграфію, а гэту біяграфію, 17 старонак, прылажылі да акта абвінавачання і яго ўжо дамоў не пусцілі, на судзе яму далі пяць гадоў і выслалі недзе на ўсход, дзе па дарозе ён памірае.

Калі жонка ездзіла ў Маладзечна, возычы яму падаюць, і пыталася ў ахоўніка, ці здаровы яе муж, то ёй казалі: «Тары вялікі, вусаты, дык ад яго расказаў рагоча ўся камера».

А жонцы і двум сынам спачатку пакінулі 5 га зямлі і карову, а з дому выправілі, а пасля суда яе вывезлі з сынамі ў Паўлаградскую вобласць, дзе яна спачатку мусіла плаваць лес, а пасля жыць там і працаваць. Толькі праз колькі год яна вярнулася ў Гомель. Яна дабілася разбітацці мужа, а сабе пенсіі.

На юбілей аднаго беларуса ў 1939 годзе дзядзька напісаў: «...я належу ўжо да старэйша-

га пакалення і барабану пра Беларусь гадоў пяцьдзесят. Усе нашы павядыры на беларускай справе карысці сабе не зрабілі, жыццё іх горкае і мучанікае і ідуць яны не па кветках, а па калючках...»

А вось ліст, які ён напісаў у Маладзечна 25.9.1939 года, перад самым арыштам:

«Грамадзяніну Пятро Шлойда».

По конституции т. Сталина, Советы состоят из рабочих, крестьян и интеллигенции, которая служит рабочим и крестьянам. Я по совести могу сказать, что я такой интеллигент, перечислю некоторые этапы своей жизни.

1. 1899—1905 — студент в Риге, студенческие волнения, в которых присоединились рабочие, Государственная Дума и пр.

2. Первый мой митинг свободы в Радзкоўска.

3. Основание Белорусской Революционной Громады, подпольная работа в Минске, организовал с Александром Бурбисом забастовки сапожников, музыкантов, парикмахеров.

4. Редактор первой белорусской газеты «Наша Ніва», 1906 г.

5. Редактирование и возрождение белорусов.

6. Выборы в «Государственную Думу», первое объединение крестьян выборщиков.

7. 1912—1914 — перенес свою работу в Минск.

8. 1918—1919. Когда в Минске была большевистская власть, поместил в «Экономической жизни» монографию по истории аграрного вопроса в Белоруссии и по нустарной промышленности. Собрал всех экономистов и затеял большую работу.

9. Рижский транзит застал меня в Радзкоўска.

10. 1922. За попытку открыть гимназию в Радзкоўска — концентрационный лагерь в Стшелове.

11. Открыл таки гимназию огромными трудами. За шесть лет прошло через гимназию 860 человек и 120 кончили крестьянской молодежи, 860 человек влилось в темную деревню. Этот актив пополнил ряды КПЗБ. В гимназии были все время комсомольские организации по соглашению с компартией.

12. Гимназию закрыли поля-

ни, боясь, что мужик станет умней.

13. Благодаря гимназии и влиянию ее бывших учеников, Молодеченский уезд считался поляками самым революционным. Когда не предвиделся конец польской оккупации, я поддерживал контакт с бывшими учениками и внашал им революционную бодрость.

14. Не уплатил польского займа 100 зл. на войну. Попал на черную доску, дали 4 дня, чтобы представил 60 пудов жита. Грозил на саботаж Картуз-Березой. Вдруг радость, пальба на границе, пришла Красная Армия — спасла Западную Белорусь!

15. Батрацкий комитет как народному литератору дал мне 5 га земли временное управление в Радзкоўсках подтвердило это.

16. Но тов. комиссар в Радзкоўсках сказал мне, что я «помещик» (60 га земли) и сказал немедленно покинуть Миговку, но на несколько дней отложил.

17. Мне 65 лет, я имею архив. документы, фотографии.

18. Хочу продолжать писать свои воспоминания, обнимающие 35—40 лет разных эпох и людей, для поучения молодежи.

Завтра еду в Молодечно, и может быть в Вильню, пишу вам, может быть вы окажете мне помощь, чтобы я не оказался Королем Лиром из Шекспира. Мы с женой так втянулись в работу крестьянскую, а особенно Олег и Дима, как будто век так живем. Вчера крестьяне узнали, что меня изгоняют из Миговки. Мысль эта их поразила, как гром. Жена хотела бы сделать школу в Миговке, она была учительницей, я бы тоже хотел бы где-нибудь в библиотеке работать, чтоб мог писать.

Выйти из Миговки придется, как стоим, все покинувши в поле. Вся жизнь я работал бесплатно, если пользовался прибавочной стоимостью рабочих Миговки, за то шла моя работа для того же народа.

Пишу Вам письмо на случай, если не попаду в Вильню. Если приеду, останюсь в «готеле Купецким», Садовая, 8, 1939/12.9.

Цісну Вашу руку.

А. ВЛАСОВ.

Пишу по-русски, ибо на этом языке подал просьбу в Молодечно, Часовому кіраўніку Маладзечанскага павета».

3 ПОШТЫ «Ліма»

КУЛЬТУРА НЕ НАРАДЖАЕЦЦА З НИЧОГА...

Здавалася б, што час «прыпынку партыйнасці» кануў у Лету, што нашы дзеці не будуць засмечваць сабе галовы знакамітымі пастулатамі партыйнасці мастацтва, літаратуры і г. д., а возьмуцца за сапраўды вечнае, за тое, што тысячгадоўзі стваралі нашыя продкі. І загучаць на поўную моц родная мова, будучы развівацца нацыянальна звычай і традыцыі, рамяствы, фальклор. Ды не! Усё часцей і часцей ідэалагічныя работнікі розных партыйных пасадаў ўзроўняў звяртаюцца да сродкаў масавай інфармацыі, каб у чарговы раз напамінаць «творчай інтэлегенцыі», служачым, рабочым і іншым пластам нашага грамадства пра знакаміты «прыныцып партыйнасці».

У артыкуле «Праз культуру — да грамадзянскай згоды» ў брэсцкай абласной газеце «Заря» за 31 студзеня 1991 года загаловак сэнтура культуры аб'яма КПБ А. Сяўрук у сваім роздуме над урокамі перабудовы паведамае: «Аб'ём партыі, яго ідэалагічны адрэзак праз камуністаў, якія працуюць у творчых саюзах, установах культуры, сродках масавай інфармацыі аказваюць падтрымку тым з'явам, тэндэнцыям, напрамкам у духоўным жыцці, якія ў найбольшай меры адпавядаюць сацыялістычнаму выбару».

Хочацца спытаць у А. Сяўрук, а што гэта за «сацыялістычны выбар», сацыялістычная культура? І што будзе з тымі, што проста працуюць на ніве культуры, ствараючы агульначалавечыя духоўныя каштоўнасці па законах праўды і сумлення, нягледзячы ні на якія партыі? Хто падтрымае іх? Ці яны будуць, як і дзесяць, сорак і больш гадоў назад, у забяцці, ці ў выгнанні ствараць свае творы, каб у лепшы час яны сталі здабыткам свайго народа ці былі назаўжды знішчаны?

Яні паказаў час, і што асабліва відавочна сёння, — духоўнае адраджэнне, культура стала нікому не патрэбны: ні саветам самых розных рангаў, ні правачай партыі. На вачах развалюцца клубы і ўстановы культуры, яны аблідаюцца падаткамі, пазбаўляюцца датацыі, ім павялічваюць планы па платных паслугах насельніцтву.

Больш за семдзесят гадоў убывала ў нашыя галовы, што наш лад жыцця самы гуманны, самы светлы, а наш народ самы шчаслівы. Знішчаліся тысячгадовыя звычкі і традыцыі, разбураліся кляштары і храмы, паўсюдна ўзгадоўвалася хітрасць і здрада, а сумленне і гонар нацыі тапталіся, нішчыліся. А зараз мы ўсе «перабудаваліся». Усе цяпер за «неабходнасць» комплексу мер, закладзеных у праграмах «Родная мова» і «Спадчына». Толькі чамусьці вельмі марудна, выконваецца гэтая праграма. І шматмільённы атрад камуністаў застаўся ад гэтага недзе збоку.

І яшчэ некалькі слоў. Прайшла ў нас тэлеперадача «Берасцейскае вогнішча», прысвечаная 10-гадоваму юбілею Брэсцкага аддзялення Саюза пісьменнікаў. Аўтар артыкула пакрыўдзілася, што ў перадачы «не знайшлося месца для прывітання партыйных і савецкіх работнікаў, у той час як для мільярдэраў з лямпакамі яны знайшліся». Прайшоўшы не даспадобы сюжэт, у якім лямпакамі-пісьменнікамі слухна высмейваўся бюракратызм нашага кіраўніцтва, які ўжо дзесяць гадоў аб'яе памяшканне для Брэсцкага аддзялення Саюза пісьменнікаў і ніяк не можа адшукаць.

Мне здаецца, што пра гэта сорама было б згадваць А. Сяўрук. Калі б у Брэсце сапраўды дбалі пра інтарэсы пісьменнікаў, не збіраліся б яны на свае літаратурныя пасяджэнні ў знаёмых і сяброў.

Культура не нараджаецца з нічога. Яна ствараецца паступова, вякамі, у штодзённай нарпатлівай працы, дзеля добра сваёй краіны, свайго народа. Яна патрабуе ахвярнасці і разумення, зычлівых адносін з боку ўсіх людзей, арганізацый, партый як маральна, так і матэрыяльна.

Прайшоў час селіць зерне, зерне нашай роднай мовы, гісторыі, зерне нашай спадчыны. Бо без іх нам не выжыць. Без іх — няма ў нас будучыні.

г. Брэст.

А. ДЭБІШ.

Саюз пісьменнікаў Беларусі выказае глыбокае спачуванне пісьменніцы Валіцыне ШЧАДРЫНОЙ з прычыны напатакушага яе гора — смерці маці.

Саюз пісьменнікаў Беларусі выказае глыбокае спачуванне пісьменніку Васілю ШЫРКА з прычыны напатакушага яго гора — смерці бацькі.

— 2,5, іншых — 14,8 тысячы чалавек. Такім чынам, на адзін дзядзькаў тэрыторыі літоўцы складалі 66,1 працэнта насельніцтва, а беларусы ўсяго — 11,3 працэнта.

Наўрад ці можна было перакроіць граніцы так, каб аддаць Літве тэрыторыі толькі з літоўскім насельніцтвам, бо не пачнеш жа ў межах адной вёскі частку дамоў з літоўскім насельніцтвам адносіць да Літоўскай дзяржавы (а тады гэта была яшчэ незалежная дзяржава), а частку дамоў — да Беларусі. Але пытанне не ў тым, як перакроіць граніцы, а ў тым, ці варта гэтую граніцу наогул перакроіваць? Калі падысці чыста фармальна, то ў цэлым на перададзенай тэрыторыі пераважала літоўскае насельніцтва. Ды аднесена яно было да Літвы (заўважу, — разам з рускімі, беларусамі, татарамі, яўрэямі і г. д.) на падставе кан'юктурных, абміцільных планаў сталінскага ўрада, які лічыў сябе паўнамоцным вырашаць лёсы цэлых народаў.

Варта паглядзець на этнічную тэрыторыю беларускага народа ў межах беларуска-літоўскай граніцы з пазіцыі сённяшняга дня.

Гаварыць аб тым, што дагэтуль у тэрыторыю Літвы ўваходзіць беларускія, г. зн. заселеныя беларусамі значныя тэрыторыі, няма ніякіх падстаў. Праўда, дадзеныя аб нацыянальным складзе насельніцтва асобных раёнаў паводле Усесаюзнага перапісу 1989 года яшчэ не наступілі ў Дзяржстат БССР (прычынай таму і марудлівасць нашых цэнтральных статыстычных органаў, і адсутнасць паперы для друкавання вынікаў перапісу). Але ёсць звесткі папярэдняга Усесаюзнага перапісу насельніцтва 1979 года. Як паказваюць параўнанні дадзеных перапісу 1979 і 1989 гадоў (якія не краюць нацыянальнага складу насельніцтва), рэзкіх зменаў ў дэмаграфічных паказчыках паміж перапісамі не адбылося. Дык вось, на 1979-ы год у пагранічных з Беларуссю тэрыторыях Літвы беларусы складалі: у Шальчы-

нінкіякім раёне — 1537 чалавек, або 3,6 працэнта, у Воранаўскім — адпаведна 468 чалавек (1,2), Ладзінскім — усяго 29 чалавек (0,07). Калі разглядаць раёны, якія прымыкалі да пагранічных (т. зв. «суседзі другога парадку»), то ў Вільнюскім раёне жыло 5625 беларусаў, у Тракаўскім — 2900, у Капсукаскім — 95, у Прэнаўскім усяго 38 чалавек. У адносных паказчыках беларусаў было больш за ўсё ў Вільнюскім раёне, але і там яны складалі ўсяго 6 працэнтаў. Літоўцаў жа ва ўсіх гэтых раёнах было 90 і больш працэнтаў.

Натуральна, у чытача ўзнікае пытанне: а колькі літоўцаў жылі ў раёнах Беларусі, якія мяжуюць з Літвой? Больш за ўсё іх у Астравецкім раёне — 1655 чалавек з 32-тысячнага насельніцтва раёна (ці каля 5 працэнтаў). У Воранаўскім раёне — 939 чалавек (2 працэнтаў). Ва ўсіх астатніх раёнах доля літоўцаў не дасягае і паловы працэнта.

І яшчэ вось пра што хацелася б сказаць. Чаму пытанне аб мяжы паміж Літвой і Беларуссю ўзнікла менавіта ў той момант, калі ў Літве адбываюцца складаныя палітычныя працэсы? Таму, што раней не было для гэтага спрыяльных умоў? Тым не менш, лічу, што такія пытанні павінны вырашацца ў спакойнай абстаноўцы і толькі шляхам перагавораў, а не шляхам аднабаковага прызнання неспраўдлівых тых альбо іншых міжнародных дамоўленасцей. Пытанне гэта вельмі складанае. Мы прызнаём непарушнасць межаў у Еўропе, устаноўленыя пасля другой сусветнай вайны, але тады чаму мы не прызнаём непарушнасці межаў унутры краіны? Не сакрэт, што адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне Савецкага Саюза ўжо ў значнай ступені састарэла, не адпавядае сваім задачам, але калі цяпер у аднабаковым ды яшчэ ў адміністрацыйна-камандным парадку пачаць яго пераконваць, гэта прывядзе толькі да абвастрэння ўнутрыпалітычнай абстаноўкі.

Усё часцей пытанне этнічнай тэрыторыі таго ці іншага

народа з пытання чыста тэарэтычнага, незуковага ператварэцца ў палітычнае. І спрыяюць гэтай не толькі афіцыйныя дзяржаўныя структуры, а, я б скажаў, і непрадуманыя палітычныя дэмаршы, некштат заявы Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР ад 29 сакавіка 1990 года, у якой выказваліся тэрытарыяльныя прэтэнзіі да Літвы (памылковасць яе прызнаў нядаўна старшыня Камісіі па міжнацыянальных адносинах і нацыянальнай палітыцы Вярхоўнага Савета БССР М. Слямянён). Садзейнічаюць палітызаванні гэтага пытання і неформальныя грамадскія рухі суседніх рэспублік. Так, у апошні час актывістамі Саюдаіса актывіна распаўсюджаецца карта Літвы, дзе да Літоўскай дзяржавы аднесены часткі Беларусі і Тольшчы. Са свайго боку на Беларусі надрукавана карта акадэміка Я. Карскага 1917 года, дзе ў межах этнаграфічнай Беларусі ўключаны значныя часткі Літвы, Смаленскай і Пскоўскай абласцей, Чарнігаўшчыны. (Дык што ж, нам усім цяпер перасварыцца з-за гэтага?) Гэткім жа чынам, скажам, у Беларусі моцна з'явіцца прэтэнзіі да Украіны, якой быў перададзены ў свой час увесь Жабчыцкі раён. Калі трымацца такіх поглядаў, можна прыйсці не толькі да перагляду межаў паміж саюзнымі рэспублікамі, але і да перагляду межаў у Еўропе, у парушэнне Хельсінскага пагаднення.

Дарэчы, частыя спасылкі ў пытаннях этнічнай тэрыторыі беларускага народа на працы акадэміка Я. Ф. Карскага, як аргумент у карысць таго, што тэрыторыя Беларусі павінна быць значна павялічана, з'яўляецца ўсяго толькі вынікам няўважлівага вывучэння гэтых прац. Цяпер, пасля нядаўняга юбілею — 130-годдзя з дня нараджэння Я. Ф. Карскага — з'явіліся артыкулы, якія, будзем спадзявацца, астудзяць самыя гарачыя галовы. І тут у першую чаргу патрэбна адзначыць працу самога Я. Ф. Карскага «Беларускі народ і яго мова», публікацыя якой пачаў ў газеце «Наша слова». Хочацца ў пацярджэн-

не прыведзеных вышэй статыстычных дадзеных апошніх выпісак насельніцтва прывесці цытату Я. Ф. Карскага, мудрага, сур'эзнага беларускага вучонага: «Калі асобныя члены гэтай народнасці з тых ці іншых прычын траціць матчыну мову, яны перастаюць разумець сваю прыналежнасць к данаму народу. Разам з чужой моваю яны прымаюць чужыя звычкі, уклады і для свайго народа з'яўляюцца страчанымі... (падкрэслена мной.—С. М.). Толькі на той выпадак этнаграфічная граніца праводзіцца ў бок данага народа, калі прадстаўнікоў яго ў спрэчным пункце ёсць не менш 50-ці %, а пры некалькіх народах — працэнт большы, як кожнага з іншых». Дык ці маем мы падставу прэтэндаваць на пагранічныя з Беларуссю тэрыторыі Літвы?

Да таго ж, калі ўважліва чытаць Я. Ф. Карскага, адрэзу высяняецца, што этнаграфічна выдзелена ім тэрыторыя Беларусі меншая за тую, што прыпісваюць яму сёння.

Ад таго, што пагарджаючы ўсімі аб'ектыўнымі фактамі і гістарычнымі дадзенымі, мы будзем сцярджаць, што межы таго ці іншага народа праходзяць ад мора і да мора, народ гэты лепш жыць не стане. І культура гэтага народа хутчэй развівацца не будзе. Патрэбна аднавіць, сабраць па крупніках веды пра народ — такія, якія яны ёсць на самай справе, а не такія, як нам хочацца. Несумненна, у мінулым асобныя народы ўладалі значна большымі тэрыторыямі, але чаму мы павінны выкарыстоўваць гэтыя дадзеныя ў сучаснай палітычнай барацьбе?

Вядома, нельга цалкам даследаваць праблему этнічнай тэрыторыі беларусаў у адным артыкуле. Я імкнуся толькі дасягнуць, што нельга пытанне межаў і тэрыторыі народаў вырашаць нейкім камандным метадам. Патрэбны ўважлівы, узаемаважлівы дыялог.

Сяргей МАЦЮНІН,
аспірант кафедры
эканамічнай геаграфіі
Мінскага педагагічнага
інстытута.

МАЕМ «ЗАХОДНІЯ ЁСКРАІНЫ»?

Паводле ўмоў Рыжскага мірнага дагавору 1921 года Заходняя Беларусь адышла да Польшчы. Новая ўлада ўстанавіла тут жорсткі акупацыйны рэжым: беларуская мова не прызнавалася; заправілы польскай дзяржавы неаднаразова паўтаралі, што праз дзесяць год на-так званых «ўсходніх крэсах» не застанецца ніводнага беларуса, беларускае насельніцтва будзе апалячана. У 1919 годзе ў Заходняй Беларусі дзейнічала 400 беларускіх школ—да 1935 года іх засталася толькі шаснаццаць.

Найстарэйшай беларускай навучальнай ўстановай з'яўлялася Віленская беларуская гімназія, заснаваная ў 1918 годзе. Былі адкрыты і рэгулярна працавалі гімназіі ў Слуцку, Радашкавічах, Наваградку, Клецку і Гродне. Гродзенская беларуская гімназія, як сведчыў Павел Аляксандравіч Тамашчык, які працаваў у ёй інспектарам, праіснавала каля двух гадоў. Яна размяшчалася на вуліцы Горкага ў тым месцы, дзе зараз знаходзіцца стары будынак дзяржаўнага медыцынскага інстытута.

У снежні 1924 года ў Віленскай беларускай гімназіі было 247 чалавек—129 хлопцаў і 118 дзяўчынак. Па рэлігіі вучні дзяліліся: на праваслаўных—183, католікаў—35, лютэран—2, кальвіністаў—1, стараверцаў—5, мусульман—3. Па нацыянальнасці вучні і вучаніцы пісаліся амаль усе беларусамі (92%). У гімназіі было 8 класаў па 20—40 вучняў. Апошні выпуск гімназіі ў 1923—1924 навучальным годзе склаў 19 чалавек, з іх 13 дзяўчат і 6 хлопцаў. Нягледзячы на тое, што гімназія існавала як прыватная, у вельмі цяжкіх матэрыяльных умовах ёй у 1924 годзе ўдалося купіць вялікую бібліятэку (каля 14000 тамоў беларускіх, рускіх, польскіх, нямецкіх і французскіх кніг). Меліся разнастайныя школьныя прылады па прыродазнаўстве і геаграфіі.

За ўвесь час (да 1924—1925-га навучальнага года) Віленскую беларускую гімназію скончылі 144 чалавекі. Педагагічны персанал гімназіі налічваў 20 добра падрыхтаваных выкладчыкаў. У 1922 годзе дырэктарам Віленскай гімназіі быў Браніслаў Тарашкевіч, аўтар першай беларускай граматыкі для школ.

Апрача сярэдніх беларускіх навучальных устаноў, існавалі і працавалі пачатковыя школы. У Вільні была ўрадавая пачатковая беларуская школа на вуліцы Вастрэбрамскай, 9. У школе было сем аддзяленняў, у якіх навучалася 150 вучняў. Да 1925—1926 навучальнага года існавала і рэгулярна працавала беларуская школа ў Гродне (Беларуская сямігадовая школа № 4). Кіраўніком гэтай школы, якая размяшчалася на вуліцы Паўночнай у будынку, дзе цяпер знаходзіцца музычнае вучылішча, быў Уладзімір Федарук (у 1939 годзе, пасля вызвалення Заходняй Беларусі, па даносу быў рэпрэсаваны). У ёй налічвалася 170 вучняў. Па загадзе польскага ўлад школы была закрыта восенню 1926 года, вучні накіраваны на вучобу ў польскія школы горада.

У розных мясцовасцях Заходняй Беларусі, акрамя таго, існавалі прыватныя пачатковыя беларускія школы, але весткі захаваўся толькі аб дваццаці. У іх працавалі настаўнікі пераважна людзі без педагагічнай падрыхтоўкі, «самавукі».

Апрача беларускіх школ, якія ў канчат-

ковым выніку былі закрыты, у Гродне існаваў адзіны прытулак, якім да апошняга часу кіравала сястра паэтэсы Канстанцыі Буйло Станіслава Буйло. Прытулак гэты размяшчаўся ў будынку былога мужчынскага манастыра Барыса і Глеба. Зараз на тым месцы знаходзіцца Гродзенскі абласны драмтэатр. У той час манастыр быў агароджаны высокай каменнай сцяною, вокны келляў выходзілі на Нёман. Каля яго быў невялікі сад і чатыры калоды пчол, якія даглядаў стары манах Іёна. Я ў той час вучыўся ў Гродзенскай польскай настаўніцкай семінарыі, будынак якой размяшчаўся недалёка, і добра памятаю гэтага старога манаха, які не падпарадкоўваўся польскім уладам. Хаця манастыр быў закрыты, Іёна працягваў жыць адзін у келлях. У святочныя дні над уваходнай брамай манах вышваў бел-чырвона-белыя беларускія сцягі. Аб гэтым успамінае ў сваёй кнізе «Гродна» (1920 г.) вядомы польскі археолаг, стваральнік і кіраўнік Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея Юзаф Ядкоўскі: «Кляштар гэты ў 1854 годзе быў ператвораны ў праваслаўны Барыса-Глебскі манастыр. Цяпер у ім знаходзіцца беларускі прытулак, а на браме яго развяваюцца сцягі не існуючай беларускай дзяржавы».

У 1921 годзе кіраўніца прытулка Станіслава Буйло цяжка захварэла, не магла ўставаць з пасцелі. Яе лячыў донтар Бяляўскі, апынуў прытулку. Другім апекуном быў Сяргей Баран. Станіслава Буйло пра сябе асабіста нікому не расказвала. Толькі ў дзень сваёй смерці сказала, што ў Савецкім Саюзе жыве яе сястра, паэтэса, але прыхаць яна сюды не зможа. Жалобную паніхіду па Станіславу адправіў і праводзіў на могільні манах Іёна. Ісёндз хаваць яе адмовіўся. Была глыбокая восень. Стаяла ціха, цёплае надвор'е. За труной ішлі ўсе работнікі беларускага прытулку, у тым ліку донтар Бяляўскі з жонкай, Сяргей Баран, многія іншыя беларусы, якія прыйшлі правесці ў апошні шлях любімую Станіславу Буйло. Дзеці плакалі, бо любілі і шкадавалі сваю кіраўніцу: яна турбавалася за іх. Перад смерцю прасіла, каб прытулак не аддавалі палікам, а захаваў беларускім. Але просьба яе не здзейснілася. Неўзабаве прытулак быў закрыты, настаўнікі раз'ехаліся. Старыя могільні, якія знаходзіліся недалёка ад праваслаўнага сабора, дзе пахавалі Станіславу Буйло, пазней былі закрыты.

Цяпер месца пахавання ўстанавіць немагчыма. Некалькі разоў у Гродна прыязджала яе сястра Канстанцыя Буйло, але адшукаць магілу ніхто не змог.

У 1937 годзе ў Заходняй Беларусі не засталася ніводнай беларускай школы, ніводнага дзіцячага беларускага прытулку. Але працоўныя Беларусі вялі барацьбу за свае сацыяльныя і нацыянальныя справы. Таварыства беларускай школы, культурна-асветніцкія арганізацыі працоўных Заходняй Беларусі праводзілі шырокую работу па арганізацыі барацьбы за беларускую школу. Кіраўнікамі і актыўнымі дзеячамі ТБШ у розны час былі Б. Тарашкевіч, І. Дварчанін, Р. Шырма, П. Мятла, С. Паўловіч і іншыя.

Беларускі народ стагнаў пад уціскам еанайцыйнай улады. Але, як кажуць, час—найлепшы лекар. Ён прынёс народу Заход-



Былы інспектар Гродзенскай беларускай гімназіі Павел Аляксандравіч Тамашчык.

няя Беларусі вызваленне. Адкрыліся беларускія школы, завінелі ў іх дзіцячыя галасы, загаманілі на роднай матчынай мове. Але не надоўга. Пасля вайны беларуская мова, як і пры Польшчы, зноў трапіла ў няміласць, стала не даспадобы апаратчыкам і функцыянерам. Пачалося ганенне тых, хто ёю валодаў, ім прыпісваўся нацыяналізм, нацэмаўшчына і іншыя рысы «ворагаў народа». Шырокім фронтам пачала праводзіцца інтэнсіўная русіфікацыя, «слиянне всех языков в единый великий русский язык». Шлях стварэння адзінай нацыі—«советского народа», на які нас накіроўвалі «любимый отец всех народов», тэарэтык Суслаў і К°, атрымаўся для ўсіх народаў згубным, катастрафічным. Беларускія школы без ніякіх на гэта падстаў пачалі пераводзіцца ў рускія. Я ў той час працаваў школьным інспектарам Гродзенскага аддзела народнай асветы і памятаю: хто хацеў, той і пераводзіў. У выніку такога становішча не стала беларускіх школ не толькі ў Гродне, але і ў вёсках, а якія школы і захоўваліся,—дык толькі фармальна беларускія (Путрышкаўская, Верцялішская, Цідовіцкая, Падліска, Дзеравінкоўская сярэдняя, Гібуліцкая, Жукевіцкая, Брузгінская, Галавацкая і іншыя васьмігадовыя школы). Выкладанне большасці прадметаў праводзілася ў іх на рускай мове. Беларусы дажыліся да таго, што нават у іхнія сталіцы, у паўтарамільённым Мінску, былі ліквідаваны ўсе беларускія школы. Няма іх у Гродне і па сённяшні дзень.

Да гэтага часу ў Гродне ва ўсіх школах адзіраць толькі 19 першых класаў з беларускай мовай навучання. Кіраўніцтва народнай асветы не цікавіцца як след беларускімі школамі, Закон «Аб мовах у Беларускай ССР» ні да чаго іх не абавязвае. Напрыклад, вось як рэагаваў на адкрыццё першых класаў з беларускай мовай навучання загадчык Гродзенскага гарана А. Г. Дудзін. На пытанне карэспандэнта газеты «Ці пачнуць сёлета першакласнікі ў адпаведнасці з Законом аб дзяржаўнасці беларускай мовы вучобу ў школьных сценах на мове сваёй бацькаўшчыны?» ён адказаў: «Заяў (ад бацькоў), як высветлілася, аназлася няшмат, як быць? Вядома, трэба прыслухоўвацца да думкі бацькоў... Улічваючы гэта, мы сёлета вырашылі для дзяцей, бацькі якіх катэгарычна супраць беларускай мовы, у беларуснамоўных школах адзіраць рускія класы» («Гродзенская праўда» ад 30.08.1990 г.).

Вось вам і Закон аб мовах! Ці не часцей у школах адкрываюцца класы з польскай мовай навучання?! Да сённяшняга дня беларускіх школ у Гродне як не было, так і няма, не кажучы ўжо пра беларускія гімназіі, якія, для праўнавання, існавалі нават у перыяд жорсткага рэжыму санацыянай Польшчы. Так што мы на Гродзеншчыне перажываем зноў «крэсы», толькі не «ўсходнія», а «заходнія», і не «крэсы», а «окраіны», на якіх мы апынуліся дзякуючы «любимому отцу всех народов» і яго паслугачам, розным функцыянерам, апаратчыкам, бюракратам.

А. ЦЫХУН,
заслужаны настаўнік БССР.

3 КАОПАТАМ ПРА БУДУЧЫНЮ

Адбылося чарговае пасяджэнне Светлагорскага народнага ўніверсітэта беларускай гісторыі і культуры, які працуе пры мясцовай школе мастацтваў. Лекцыю «Лексічнае багацце беларускай мовы» прачытала кандыдат філалагічных навук, выкладчыца Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны В. Ляшчынская. Загадчык аддзела літаратурнага жыцця штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва» А. Марціновіч расказаў аб тым, што зроблена і робіцца выданнем дзеля нацыянальнага Адраджэння. В. Ляшчынская і А. Марціновіч адказалі на шматлікія пытанні прысутных.

Вёў пасяджэнне старшыня рады Светлагорскай арганізацыі ТБМ імя Ф. Скарыны І. Катляроў.

У РАМКАХ «КНІЖЧЫНЫХ ІМЯНІН»

Фінішаваў чарговы Усеаюзны тыдзень дзіцячай і юнацкай літаратуры. На гэты раз цэнтрам правядзення яго была выбрана вядома дзіцячая здраўніца «Артэў». У літаратурным свядзе, якое праходзіла ля Чорнага мора, прынялі ўдзел вядомыя дзіцячыя пісьменнікі С. Аляксееў, С. Іванюк, В. Берастаў, В. Кава, М. Юхма і іншыя. Беларускую літаратуру прадстаўляў дырэктар выдавецтва «Юнацтва», паэт В. Лукша.

Адбыліся шматлікія сустрачкі з дзецьмі, а пачынаўся ў «Артэў» папярэючы здароўе і адпачываючы дзеці з усёй краіны, з паспехам прайшлі ўрочні роднай літаратуры, мовы, і, зразумела, у рамках «Кніжчыных імянін» літаратары, выдаўцы абмяркоўвалі праблему выпуску дзіцячай літаратуры ва ўмовах рынку.

БАЛЕТ КАРТЭСА НА КУБЕ

У гасцінай Дома работнікаў мастацтва члены секцыі хараграфіі СТД БССР сустрэліся з вядомым беларускім кампазітарам Сяргеем Картэсам.

Падставай для размовы стала пастаноўка яго балета «Апошні інка» Нацыянальным балетам Кубы, якім кіруе знакамітая Алісія Алонса.

Задума напісаць балет узнікла ў кампазітара ў 1985 годзе пад час правядзення Міжнароднага фестывалю музыкі ў Маскве. Калі партытура была гатова, ёй зацікавіліся на Кубе. Спектакль, пастаўлены хараграфам Густавам Эрэра, аднаактowy, ён доўжыцца каля гадзіны.

Прэм'ерны паказ балета «Апошні інка» адбыўся летась у настрычцініку — лістападзе ў Гаване ў час правядзення Міжнароднага фестывалю танца. На іх быў запрошаны і С. Картэс. У фестывалі ўдзельнічалі многія выдатныя балетныя трупы — такія, як трупа тэатра «Калон», трупа пад кіраўніцтвам вядомага танцоўшчына Хуліа Бона і інш. Сапраўды каласальны поспех на фестывалі выпай балету беларускага кампазітара. Зараз вядуцца перагаворы аб тым, каб ён быў пастаўлены Г. Эрэра на сцэне нашага тэатра оперы і балета.



Настаўнікі і вучні другога класа Гродзенскай беларускай сямігадовай школы № 4.

г. Гродна.



Заснавальнікі:
САЮЗ ПІСЬМЕНІКАУ БЕЛАРУСІ
І МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ БССР.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.
Ордама Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.

Тэлефоны: прыёмная рэдакцыі — 33-24-61; намеснік галоўнага рэдактара — 33-25-25; адказы сабратар — 33-19-85; аддзел публіцыстыкі: Міхась ЗАМСКІ — 33-19-65; аддзел пісьмаў і грамадскай думкі: Людміла КРУШЫНСКАЯ, Марыя ГІЛЕВІЧ — 33-19-85; аддзел літаратурнага жыцця: Алякс МАРЦІНОВІЧ — 33-24-62; аддзел крытыкі і бібліяграфіі: Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ — 33-22-04; аддзел літаратуры: Юрась СВІРКА — 33-22-04; аддзел музыкі: Святлана БЕРАСЦЕНЬ — 33-21-53; аддзел тэатра, кіно і тэлебачання: Жанна ЛАШКЕВІЧ — 33-21-53; аддзел выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў: Пётра ВАСІЛЕУСКІ — 33-24-62; аддзел народнай творчасці і культасветработы — 33-24-62; аддзел навін: Віталь ТАРАС, Юрась ЗАЛОСКА — 33-22-04; аддзел мастацкага афармлення: Уладзімір ТАБУШАУ — 33-44-04; фотакарэспандэнт: Уладзімір КРУК — 33-24-62; бухгалтэрыя — 23-73-37.

Пры перадруку просьба спасылца на «ЛІМ». Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэануе. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ.

Рэдакцыйная калегія:
Заір АЗГУР, Алякс АСПЕНКА, Анатоль БУТЭВІЧ, Анатоль ВЯРЦІНСКІ, Андрэй ГАНЧАРОВ (нам. галоўнага рэдактара), Уладзімір ГІЛЕП, Уладзімір ГНІЛАМЕДАУ, Лілія ДАВІДОВІЧ, Міхась ДРЬІНЕУСКІ, Алякс ЖУК, Галіна КАРЖАНЕУСКАЯ, Ігар ЛУЧАНЮК, Уладзімір НЯКЛЯЕУ, Нічыпар ПАШКЕВІЧ, Барыс САЧАНКА, Юрась СВІРКА, Рычард СМОЛЬСКІ, Уладзімір СТАЛЬМАШОНАК, Віктар ТУРАУ.

Адказны сакратар Барыс ПЯТРОВІЧ.

Індэкс 63856 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12